

## ВЫЖЫЦЬ І ЖЫЦЬ!

**Леанід Лыч:** “З працэсамі асіміляцыі і інтэграцыі звязана ўся этнічная гісторыя славянскіх народаў. У адных выпадках апошнія ад такіх працэсаў мелі выйгрыш, у другіх — пройгрыш.

Не спыняюцца яны і пасёння, што вельмі добра адчувае на сабе беларускі народ, многія станы яго ледзь не канчаткова страцілі ўсе надзеі выйсці нарэшце на шлях самабытнага этнакультурнага развіцця”.

## 5, 12 НА ЎЗЛЕССІ ЗА КАНАВАЙ, ЦІ ВЯРТАННЕ Ў АЎЦЮКІ

**Мікола ЧАРНЯЎСКІ:** “Народны дух і нораў, так поўна і яркая ўслаўленыя ў шлягеры “Гуляць дык гуляць!”, адразу ажылі на свяце ва ўсёй сваёй красе і размаху”.

## 4 “ПАМІЖ ЗОРКАЙ І СВЕЧКАЙ”

Вершы з новай кнігі  
Генадзя БУРАЎКІНА.

## 8 ПАКУТНЫ ШЛЯХ ДА БЕЛАРУСКАСЦІ

Алесь МАРЦІНОВІЧ пра Паўла Шэйна і яго дзейнасць.

## 14—15 “МАЦІЦА СЛАВАЦКАЯ”: 134 ГАДЫ ЗМАГАННЯ

**Віктар ЛЯШУК:** “Адчуванне грамадскай супольнасці мацнее, калі людзі не абмяжоўваюцца толькі матэрыяльным дастаткам, але дбаюць пра сваю культурную адметнасць”.



## Вобразы беларускага замежжа

## Бацькаўшчына не забываецца...

Дырэктар беларускага інстытута навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель, якому нядаўна споўнілася 70 год, даследуе і аналізуе лёсы многіх дзеячаў палітычнай эміграцыі, значных асоб культуры, рэлігіі, вядомых майстроў мастацтва. Вяртае незаслужана забытыя і страчаныя Бацькаўшчынай імёны. Даследчыцкая праца прывяла яго ў Чыкага ў дом, дзе ёсць “жывая энцыклапедыя”: тут жывуць дачкі вядомага дзеяча Эдварда Будзькі, нашаніўца, папалечніка Янкі Купалы, сябра Язэпа Драздовіча, Браніслава Тарашкевіча, братоў Луцкевічаў...

У Чыкага жыве і Нікадым Жызнеўскі. Гэта ён — першы прэзідэнт камітэта Беларуска-амерыканскай моладзі ў штаце Ілінойс. Ён жа — нязменны кіраўнік службы радыё “Нёман” у Чыкага, ён жа — вынаходца многіх друкарскіх тэхналогій у ЗША. На верхнім здымку ўсе яны разам: Вітаўт Кіпель і яго жонка Зора, спадар Жызнеўскі, сёстры Людвіка Бяленіс і Ірэна Пануцэвіч.

Яскравы прыклад працы на ніве беларушчыны ў штаце Агаё — вядомы і паважаны ў вышэйшых палітычных колах Амерыкі Янка Раковіч (на ніжнім здымку). Ніякія адлегласці ў часе і прасторы не здольны зменшыць і нашай да яго павагі. Да яго і да шматлікіх сыноў і дачок, імёны якіх абавязкова вернуцца на зямлю бацькоў і дзядоў.

Анатоль КЛЯШЧУК  
Фота айтара



# Будзьма разам, беларусы!

26-га і 27-га ЛІПЕНЯ ў МІНСКУ  
ПРАВODЗІЦА ДРУГІ З'ЕЗД БЕЛАРУСАЎ СВЕТУ

Паважнасьць і гучнасьць назвы гэтага мерапрыемства, аднак, не азначаюць, што ўдзельнікі з'езда, іхнія меркаванні і прамовы, паставы і адозвы стануцца суцэльным і выразным, увасобленым уяўленьнем пра ўсіх беларусаў як нацыю. Няма аніякага сумневу ў адным: зьбіруцца сапраўдныя рупліўцы і абаронцы нацыянальнай беларускай справы.

Ладзіць згаданае мерапрыемства Згуртаваньне беларусаў свету "Бацькаўшчына". З'езд — вышэйшы кіруючы орган гэтай грамадскай арганізацыі — паводле яе статута праводзіцца раз на чатыры гады (папярэдні адбыўся ў ліпені 1993-га). У першую чаргу "Бацькаўшчына" мусіць вырашаць арганізацыйныя пытанні. Так, напрыклад, неабходна правесці выбары новай рады, бо паўнамоцтвы цяперашняй практычна вычарпаны. Праграму з'езда складуць гэтаксама пасяджэньні, справаздачы кіраўніцтва Згуртаваньня беларусаў свету "Бацькаўшчына", шэраг культурных акцыяў. Стрыжывым выступленьнем на з'ездзе маюцца дакладна акадэміка Радзіма Гарэцкага па праблемах захаваньня беларускай прысутнасьці ў свеце.

Каб прыняць удзел у з'ездзе, на Беларусь прыехалі прадстаўнікі нашых нацыянальных суполак за мяжой — з Аўстраліі, Нямеччыны, ЗША, Расіі, Польшчы ды іншых краін. Частку дэлегатаў складаюць вылучэнцы ад прадстаўніцтваў Згуртаваньня беларусаў свету ў на-

шай краіне. Увогуле запрашаюцца ўсе зацікаўленыя асобы. Мяркуюцца, што на з'ездзе будзе прыблізна 500—600 дэлегатаў. Дарчы, чатыры гады таму ўдзельнікі з'езда было больш. Ад дыяспары са Злучаных Штатаў Амерыкі цяпер наведвае Беларусь вельмі невялікая колькасць прадстаўнікоў. Гэтакім чынам выказваецца іхняя заклапочанасьць сітуацыяй у нашай краіне.

З'езд ладзіцца праз самафінансаваньне. Гэта значыць, што дэлегатам прыйдзеца самім вышукваць сродкі на сваё знаходжанне ў Беларусі. Шкада, што дзяржава, выдаткаваўшы гэтулькі грошай на нядаўнія пампезныя святы, не паставілася належным чынам да такога падзеі, як Другі з'езд беларусаў свету. Ды чаму б дзяржаўным чыноўнікам самім не ўзяць у ім удзел? Такая пазіцыя ўладаў яшчэ больш, мабыць, узмацніць крытыку і нараканні ў іх бок дэлегатаў з'езда. Аднак можна смела сцвярджаць, што будзе каму і ўхваліць кіраўніцтва нашай краіны. Прысутнасьць на з'ездзе некаторых суполак з колішніх рэспублік Савецкага Саюзу забяспечыць дыскусійнасьць. І гэта няблага, бо панаванне аднаго пункта гледжаньня — рэч небяспечная.

Асобна трэба распавесці пра тое, як здабывала Згуртаваньне беларусаў свету "Бацькаўшчына" памішканне для правядзеньня з'езда. Справа доўжылася ледзь не месяц. Улады адразу прапаноўвалі

будынак на вуліцы Матусевіча, дзе нядаўна праводзіў свой з'езд Беларуска-польскі фронт. Аднак прадстаўнікі "Бацькаўшчыны" з гэтым катэгорычна не пагадзіліся, маюць, беларусаў у рэзервацыю не заганіш. Мне давялося трохі часу назіраць, якімі намаганьнямі арганізатарам з'езда ўдалося арандаваць Тэатр музычнай камедыі, дзе з'езд павінен адбыцца.

Дзейнасьць дэлегатаў Другога з'езда беларусаў свету можа сягнуць па-за межы запланаваных мерапрыемстваў. Так, на другі дзень работы з'езда апазіцыйныя партыі АГП, БНФ, БСДГ ладзяць святае шэсьце, прымеркаванае да 27-га ліпеня, дня, калі Беларусь была абвешчана незалежнай дзяржавай. Арганізатары гэтай акцыі спадзяюцца, што да іх далучацца і ўдзельнікі Другога з'езда беларусаў свету. Такім чынам, надарыцца магчымасьць выказацца не толькі перад паўтысячнай аўдыторыяй, а звярнуцца да грамады. Праз гэта Другі з'езд беларусаў свету набудуць дадатковую значнасьць, нібыта пашырыўся б у некалькі разоў колькасць.

Мажліва, дэлегаты з'езда вырашаць застацца па-за палітыкай. Але хутэй за ўсё гэтак не станецца. Тым больш, што і сам тэрмін правядзеньня Другога з'езда беларусаў свету, прымеркаваны да згаданай даты, з якой звязана наша мара пра сапраўды незалежную Айчыну.

Кірыла ПАЗНЯК

## ПАМЯЦЬ

# Палескі Асвенцім



"Азарычы, боль, гнё, памяць" — пад такім дэвізам праходзіў мітынг былых вязьняў канцлагера. На месцы размяшчэння лагера, дзе пахаваны астанкі больш за 9000 замучаных фашысцкімі катамі савецкіх грамадзян, прысутныя ўшанавалі іх памяць хвілінай маўчання. Горкія былі ўспаміны пра тыя страшныя дні 1944 года. Многім з тых, хто прыехаў сюды, у той час было толькі па 4—10 гадоў, і застацца ў жывых пасля "пекла Азарычаў" можна лічыць чудам.

Удзельнікі мітыngu прынялі зварот да Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, да дзяржаўных і камерцыйных структур, да ўсіх людзей добрай волі з адной просьбай — увекавечыць памяць тысяч ахвяр фашызму, памагчы арганізаваць экспедыцыю па пошуку месца масавага пахавання вязьняў гэтага лагера на тэрыторыі Калінкавіцкага, Светлагорскага і Рэчыцкага раёнаў, стварыць музей у Азарычах.

На здымку: былыя вязні канцлагера "Азарычы" сустраліся праз 53 гады.

Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА, БЕЛТА

Заўтра пачынае працу Другі з'езд беларусаў свету. Падзея найважнейшая для любой дзяржавы, што пачынае незалежнае жыццё. Дыяспара можа і падказаць, і дапамагчы. Прыклад — Ізраіль, Ірландыя, Арменія, Летува... Па колькасці — беларуская дыяспара адна з самых магутных сярод краін былога СССР, па якасці — таксама не на апошнім месцы. Аднак дагэтуль яе моц, веды і грошы так і не запатрабаваны беларускай дзяржавай. Больш таго, з боку кіраўніцтва няма нават намераў зрабіць гэта, а большасць сапраўдных патрыётаў Бацькаўшчыны па-ранейшаму залічваецца ў "нацыяналісты", "калабаранты"... Хоць са зменай назвы дзяржавы, дакладней, са з'яўленьнем дзяржавы Беларусь, акцэнт павінен быць б быць памянаны. Між іншым, многія вядомыя беларусы замежжа не прыехалі на свой другі з'езд якраз з-за таго, што ўдзел у ім палічылі б за супрацоўніцтва з кіраўніцтвам Беларусі, г. зн., у іх разуменні, калабаранцтва.

## ПАПЯРЭДЖАННЕ ТЫДНЯ

Чарговая заява кіраўніцтва расійскага газавага канцэрна "Газпрам" пра намер напалову скараціць пастаўкі прыроднага газу на Беларусь выклікала ва ўладных структурах нашай краіны невялікі пярэпалах. Такія заявы заўсёды бываюць несвоечасовымі, хоць ад пачатку аразумела, што носяць яны выключна папярэдзальны характар. У чарговы раз беларусы мусілі апраўдвацца перад расійскай недзяржаўнай маналіяй і абяцаць у хуткім часе "пакрыць газавыманасць". Заўважым, што з кожным разам словы "дружба", "славянскае адзінства" ды інш. гучаць пры гэтым усё радзей. Дарчы, і "Газпрам" не бачыць нікай розніцы між дружалюбнай Беларуссю і "натаўскай" Украінай. Што зробіш — рынак: хто плаціць грошы, той і сябар.

## ЛІКВІДАЦЫЯ ТЫДНЯ

Рынак на Беларусі паціху наступае на перажыткі сацыялізму. Пачынаючы з ліпеня ў нашай краіне будзе выконвацца ўказ прэзідэнта аб пазбаўленні лётатаў у аглаце камунальных паслуг некаторых катэгорый грамадзян, што іх мелі: непрацуючых ветэранаў працы і Узброеных Сіл, рэабілітаваных ахвяр палітычных рэпрэсій, ліквідатараў-чарнобыльцаў. Раней плацілі яны палову кошту паслуг, цяпер давядзецца плаціць цалкам. Такім чынам у мінжылкамунгасе хацелі б "згладзіць" мяркуюмы рост квартплаты.

## АДСТАЎКА ТЫДНЯ

19 ліпеня, проста з нарады, прысвечанай працы мытнага камітэта Беларусі, прэзідэнт краіны адправіў у адстаўку старшыню камітэта П. Крэчку. Адстаўка была настолькі нечаканай, што многімі названа імпрэвізаванай. Тым больш, што сярод афіцыйных прычын адстаўкі называюцца традыцыйныя: кепская праца з кадрамі, слабая выканаўчая і службовая дысцыпліна супрацоўнікаў мытні, адсутнасць дакладнага плана развіцця мытных органаў і г. д. Як бачым, — "парадку няма". Хоць лічыць за першую палову гэтага года сведчаць пра надзвычайную эфектыўную працу беларускіх мытнікаў. Дык чым жа быў незадаволены прэзідэнт? Магліва, адказ на гэтае пытанне мы атрымаем, калі даведаемся пра новае прызначэнне.

## ЧУТКІ ТЫДНЯ

Як вядома, дэпутаты Нацыянальнага сходу Беларусі зараз знаходзяцца на летне-асенніх вакацыях. Але, па чутках, іх канікулы могуць быць датэрмінова перапынены. У адпаведнасці з Канстытуцыяй прыняць рашэнне аб скліканні сесіі можа толькі прэзідэнт. Таму пакуль невядома, калі яна адбудзецца. Прычынай жа спынення адпачынку дэпутатаў можа стаць неабходнасць тэрміновага прыняцця паправак да двух законаў: "Аб праве ўласнасці на зямлю" і "Аб друку і іншых сродках масавай інфармацыі". Якія будуць папраўкі і чаму іх трэба прымаць гэтак тэрмінова — можна толькі здагадацца.

## ЛІЧЫ ТЫДНЯ

Дзяржаўная служба занятасці зарэгістравала на 1 ліпеня г.г. 157,4 тысячы беспрацоўных, альбо 2,82 працэнта ад працаздольнага насельніцтва Беларусі. Наколькі гэтыя лічбы адпавядаюць сапраўднасці, меркаваць цяжка. Адно даіўна, што пасля некаторых указаў прэзідэнта знаходзяцца яшчэ людзі, якія адважваюцца запісвацца ў беспрацоўныя.

## НАМЕР ТЫДНЯ

Апазіцыя будзе адзначаць дзень 27 ліпеня як святочны — Дзень незалежнасці. З гэтай нагоды Мінгарвыканкам дазволіў БНФ і "Народнай Грамадзе" правесці шэсьце і мітынг. Маніфэстанты збіруцца ў 14 гадзін на пляцы Якуба Коласа і рушаць да пляца Парыжскай камуны (ля опернага тэатра), дзе і адбудзецца мітынг. Скончыцца святкаванне рок-канцэртамі.

## НАВІНКА ТЫДНЯ

Міністэрства культуры, Дзяржкамтэт па справах моладзі і Мінгарвыканкам прынялі рашэнне праводзіць па выхадных днях на Кастрычніцкім пляцы Мінска бясплатныя дыскатэкі для моладзі. Рашэнне настолькі нечаканае, нестандартнае, новае, што пакідаем яго без каментарыяў. Прыгавдаецца, праўда, показка — чалавек пытаецца ў суседа: што рабіць — кандыдат у прэзідэнты абяцае, калі прагаласую за яго, даць сто долараў, а мне падабаецца іншы прэтэндэнт, але і грошай хочацца... А ты грошы бяры, а галасуй як хочаш, — падказвае сусед. Так, пэўна, і зробіць "прайграная" моладзь: на бясплатныя танцы яна сходзіць, а вось прагаласую, калі трэба будзе, па-свойму...

## ПЫТАННЕ ТЫДНЯ

"Спадар Казулін, як Вы можаце быць рэктарам Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, калі не шануецца нацыянальную мову, калі размаўляеце на мове чужой краіны?" — спытаў рэктара Белдзяржуніверсітэта чытач "Народнай волі" А. Паўловіч. Пэўна, чытач ад рэктара адказу не дачакаецца. Хоць адказаць сп. Казуліну ёсць як: па-першае, гэта (маецца на ўвазе, вядома ж, руская) не проста мова чужой краіны, а названая народам другой дзяржаўна-раўнапраўнай, а па-другое... Па-другое, абідземся без паралелю па вертыкалі.

## Пры дапамозе Польшчы

Першы тэатр, першая харавая капэла, першая опера — усё гэта мела месца ў Нясвіжы, "няпісанай" сталіцы нашага краю. Невыпадкова гэтаму гораду нададзены статус музея-запаведніка. Сёлетам будзе адзначана Дзень Беларускага пісьменства і друку. Традыцыйнымі сталі рэспубліканскія фестывалі камернай музыкі. У Нясвіжы трэці год дзейнічае і Міжнародная летняя школа — згодна пагадненню аб супрацоўніцтве паміж Беларуска-польскім інстытутам праблем культуры і Цэнтрам аховы гістарычнага ландшафту (Варшава).

У гэтай школе, якую назвалі Нясвіжскай акадэміяй, атрымліваюць веды прадстаўнікі Беларусі, Летувы, Украіны, Польшчы. Першы набор праводзіўся па тэме "Ландшафтна-паркавая архітэктура", падрыхтавана 12 спецыялістаў. Дыпломная работа Наталлі Гілеп на Міжнародным конкурсе атрымала і прэмію.

Сёлетні навучальны год будзе прысвечаны фарміраванню і ахове гістарычнага ландшафту. Сярод 18-ці навучэнцаў, якія прайшлі конкурс, — 11 з Беларусі, 6 з Летувы, 1 з Украіны. Ці варта гаварыць, як патрэбны нам такія спецыялісты? Дастаткова зірнуць на любы старадаўні парк, на любыя закінутыя могілкі...

Трэба адзначыць, што фінансаванне летняй школы ў асноўным узяла на сябе суседка-Польшча; адтуль прыедуць спецыялісты вышэйшага класа чытаць лекцыі, і нават праграма заняткаў аддрукавана па-польску. Куратарам з польскага боку будзе мастацтвазнаўца Ірэна Нетэр, а з нашага — загадчыца вучэбнага аддзела інстытута Валерыя Бутэнка.

Адбылося ўрачыстае адкрыццё навучальнага года. На ім прысутнічалі і выступілі рэктар БІПК У. Скараходаў, доктар навук, прафесар АН Польшчы З. Харабін, старшыня Нясвіжскага райвыканкама У. Дражын, першы сакратар пасольства Летувы Г. Шуліс, начальнік Упраўлення Міністэрства культуры РБ А. Сцеланцоў і іншыя.

**Дзяржаўны камітэт па друку звярнуўся да рэдакцыі з просьбай "надаць належную ўвагу на старонках газеты асвятленню" таго, як праходзяць уступныя экзамены ў айчынных навучальных установах, распавесці пра дзейнасць дзяржаўнай камісіі па кантролі за гэтым працэсам. І ніжэйшыя радкі прысвячаюцца менавіта такой выбітнай падзеі ў жыцці краіны, як абітурыенцкая кампанія.**

Падаецца натуральным, што наша грамадства ўсвядоміла: атрыманне вышэйшай адукацыі ёсць рэч неабходная ў запатрабаваных рэалііх напрыканцы другога тысячагоддзя. Пра гэта выказа свядчыць і той факт, што на сённяшні дзень у айчынных ВНУ зафіксавана найбольшая колькасць студэнтаў за ўсю гісторыю Беларусі: шэрагі студэнтскай моладзі павялічваюцца за кошт узнікнення новых інстытутаў і універсітэтаў, уяўлення ў вышэйшых навучальных установах спецыяльнасцяў, якіх дагэтуль не было, магчымасці атрымаць платнае навучанне і г. д. Да таго ж, конкурс сярод абітурыентаў апошнімі гадамі вагаецца нязначна і застаецца даволі высокім. Напрыклад, сёлета на адно месца ў лінгвістычным універсітэце прэтэндуе 3 чалавекі, у БДУ — 2,4, у педагагічным універсітэце — 2,6, у політэхнічнай акадэміі — 2, а ў Беларускім эканамічным універсітэце конкурс склаў прыблізна 3,2 чалавекі на месца.

У гэтым годзе ўступныя экзамены распачаліся 17 ліпеня, ім папярэднічала пранікнёная прамова прэзідэнта. Гэта стала адной з праяў таго, што, як і летась, абітурыенцкая кампанія пройдзе пад пільнай увагай кіраўніка нашай краіны. Прадэкларавана, што для ўсіх тых, хто мусяць стаць студэнтам, будучы створаныя роўныя магчымасці пры паступленні. Забяспечыць гэта мяркуецца з дапамогай разнастайных камісій па кантролі за пра-

вадзеннем экзаменаў — дзяржаўных і грамадскіх. Нібыта ўсё няблага, але штосьці не дужа стасуецца гучна абвешчаны клопат пра айчынную моладзь з некаторымі падзеямі. Скажам, стаўленне ўладаў да Беларускага гуманітарнага ліцэя, альбо прыняцце ў траўні палажэння аб спяганні платы з бацькоў школьнікаў за карыстанне падручнікамі.

Натуральна, распавесці пра ўступныя экзамены ва ўсіх вышэйшых навучальных установах немагчыма. Таму абмяжуемся адной з іх — Беларускім дзяржаўным універсітэтам, па сітуацыі ў якім можна меркаваць, з некаторымі акалічнасцямі, і пра астатнія дзяржаўныя ВНУ.

У гутарцы са мной адказны сакратар прыёмнай камісіі універсітэта В. Самахвал паведаміў наступнае. Увогуле ў БДУ на 1690 месцаў пададзена 4120 заяў. Студэнтамі сталі ўжо 153 пераможцы алімпіяд і 360 "медалістаў", якія прайшлі тэставанне. Спадар Самахвал адзначыў, што сярод абітурыентаў гэтым разам вельмі шмат тых, хто скончыў школу з медалём. З гэтай прычыны можна сцвярджаць, што конкурс уяўляе з сябе фактычна конкурс "медалістаў". Яскравы прыклад: зараз на рэшту ў 150 месц на правазнаўства прэтэндуець сярод іншых ажно 204 "медалісты". Дарэчы, згадае правазнаўства, а таксама спецыяльнасці эканамічнага накірунку і псіхалогія — самыя папулярныя. Наогул апошнімі гадамі назіраецца тэндэнцыя пастаяннага ўзрастання

конкурсу на гуманітарных дысцыплінах.

Яшчэ некалькі цікавых ілюстрацыйных лічбаў. Кожны пяты абітурыент — гэта выпускнік ліцэя альбо гімназіі, і, трэба меркаваць, пераважная частка іх будзе студэнтамі БДУ. Тут зноўку ўзгадваецца гаротны гуманітарны ліцэй, 95% выпускнікоў якога кожны год становяцца студэнтамі вышэйшых навучальных устаноў. Нарэшце, вельмі красамоўнай падаецца і такая лічба — толькі кожны семы, хто здае цяпер экзамены, каб паступіць у БДУ, з'яўляецца жыхаром сельскай мясцовасці.

На запытанне, як працуецца універсітэту ў звязцы з дзяржаўнай камісіяй, мой суразмоўца не шкадаваў кампліmentaў і ўдзячнасцяў на адрас апошняй. Ён адзначыў, што дзяржкамісія па кантролі за правядзеннем уступных экзаменаў не мае права ўмешвацца ў выстаўленне адзнак, аднак яна вельмі дапамагае ў арганізацыйных пытаннях, "расшыфроўвае" экзаменацыйныя працы і г. д. Маўляў, прыёмная камісія працуе і так без выхадных, каб паспець, як і запланавана, вывесці да 1 жніўня спісы тых, хто стаў студэнтам. У тых жа, каму не пашанцавала, будзе магчымасць падаць заяву на платнае навучанне.

Сапраўды, у навучальных установах ідуць звычайныя ўступныя экзамены. Так, шмат складанасцяў, так, справа значная, але навошта гэтэлыкі шуму?

Я паспрабаваў пераканаць сябе ў адваротным, пагутарыўшы з Яўгенам Фёдаравічам Бандарэнкам, прадстаўніком Камітэта дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь.

— Распавядаю, калі ласка, чым займаецца Дзяржаўная камісія па кантролі за правядзеннем уступных экзаменаў?

— Падобная камісія існуе з 1995

года, і, як вядома, з гэтага ж года з'явілася ў нас у дзяржаўных ВНУ платнае навучанне. Заможны чалавек у стане атлаціць вучобу свайму дзіцяці. Таму перавагу ў бясплатнай адукацыі неабходна аддаць найбольш здольным маладым асобам і сацыяльна не абароненым. І мэта камісіі — стварыць спрыяльныя ўмовы і забяспечыць роўныя магчымасці менавіта для іх. Наша задача — не вышукваць нейкія злоўжыванні, а назіраючы за тым, якім чынам ажыццяўляецца тэхналогія ўступных экзаменаў, наколькі яна адпавядае пэўным патрабаванням, імкнучыся выключыць магчымасці паставіць абітурыентаў у няроўныя ўмовы. Ды і калі сістэма доўгі час знаходзіцца без кантролю, непазбежна ўнікаюць хібы.

— А хто ўваходзіць у Дзяржаўную камісію?

— Гэта супрацоўнікі Адміністрацыі Прэзідэнта, прадстаўнікі Камітэта дзяржаўнага кантролю, грамадскія камісіі, створаныя паводле пастановы міністра адукацыі, якія складаюцца са школьных педагогаў.

— А наколькі настаўнікі здольныя працаваць на універсітэцкім узроўні?

— Уступныя экзамены не павінны выходзіць па-за межы школьнай праграмы. А школьную праграму настаўнік ведае.

— За ходам экзаменаў у ВНУ назіраюць і прадстаўнікі БПСМ. Іхняя дапамога адчувальная?

— Асабіста я іх не бачыў.

Дарэчы, што датычыць Беларускага патрыятычнага саюза моладзі, то яны абвясцілі, што будучы аказваць абітурыентам псіхалагічную падтрымку. Аднак іхняя дзейнасць вельмі цямная. Кажуць, нібыта пры гэтай арганізацыі існуе гэтак званы тэлефон даверу, праз які можна паскардзіцца і паведаміць пра тое альбо іншае злоўжыванне падчас абітурыенцкай кампаніі (папросту — "настучаць").

Вось і ўсё.

Кірыла ПАЗНЯК

Максім Багдановіч. Выбраныя творы. Мінск, "Беларускі кнігазбор", 1996.

Сустрэў мяне не так даўно адзін з аматараў паэзіі М. Багдановіча, задаволена паказаў новы аднатомнік ягоных выбранах твораў, а потым выказаў наступныя заувагі. Занатка падобны ён па сваёй структуры ўкладання на папярэдні акадэмічны трохтомнік. І тое, што было дарэчы ў акадэмічным выданні, не надта пасуе да больш папулярнага аднатомніка.

Чаму аказаліся раскіданымі па розных месцах вершы з міфалагічным сюжэтам, напісаныя прыкладна ў адзін час?

Чаму, напрыклад, верш "Змяніны пар" падаецца на с. 48, а другі верш з такой самай назвай, які развівае адную і тую тэму і быў выдрукаваны раней за першы, змешчаны толькі на с. 127? Чаму так тэматычна нехайна падаюцца вершы, выдрукаваныя ў адзін год, калі творы з міфалагічным сюжэтам перабіваюцца творами з сацыяльнай тэматыкай, а потым зноў? Чаму пераклады паэта ёсць аж у трох розных месцах "выбранага", наколькі зручна дзеля гэтага шукаць іх і карыстацца імі?

Таму, мабыць, адказаў я, што ў "выбраным" ёсць "святыя карова", гэта "Вянок", змест якога ў вялікай ступені ўкладу нават не паэт, а В. Ластоўскі, аднак тут ён падаецца як апошняе непарушнае слова М. Багдановіча. Вось таму, дапаўняю, у розных месцах "выбранага" апынуліся і вершы з цыкла "Места", і адзін з лепшых вершаў з гэтага цыкла "Каспел св. Анны ў Вільні". Апроч таго, храналагічны прынцып размяшчэння твораў, без уліку тэматычнай аднасці вершаў, прыводзіць да адчування, палобнага на язлу на возе па выбітным бруку — дыр-дыр-дыр.

А як вось ты, даследчык творчасці М. Багдановіча, ставішся да рускамоўных вершаў паэта, спытаўся ў мяне гэты знаёмы. Я адказаў, што гэта не толькі мая думка, пра гэта казалі і іншыя літаратуразнаўцы ў розныя часы, што рускамоўныя вершы М. Багдановіча значна слабейшыя за беларускія. Яны ўяўляюць цікавасць адно толькі для даследчыкаў, і іх увогуле не варта было змяшчаць у "выбраных творах", так як даўно ўжо не змяшчаюць у "выбраным" польскамоўныя вершы Я. Купалы і рускамоўныя Я. Коласа. Трэба было талі расцягчынальнікам "беларускага кнігазбору" даваць творы і Я. Чачота ў арыгінале — польскія па-польску, а беларускія па-беларуску, ці, урэшце, перакладаць рускамоўныя вершы М. Багдановіча на беларускую мову.

А чаму ж талі яны тут з'явіліся, здзівіўся мой знаёмы. Ды, мабыць, таму, адказаў я, чаму ў "выбраным" М. Багдановіча з'явіліся зусім недарэчныя тут артыкулы "Поэзия гениального ученого" пра Ламаносава і "Одинокий" пра Лермантава, хіця амаль уся астатняя публіцыстыка і літаратуразнаўчыя працы, пададзеныя ў "выбраным", паслядоўна закранаюць беларускую тэматыку. Бо некаторыя беларускія працаўнікі працягваюць савецкую завяздэнку, здаецца, што гэта ў іх ужо ў крыві — паказваюць сваю надзвычайную талерантнасць, калі толькі не ўгольніцтва перад усім расійскім, нават калі гэта супярэчыць усялякай логіцы. А можа, гэта на іх так паўплываў сённяшні палітычны момант?

Мы, беларусы, заўсёды баяліся некага пакрыўдзіць, не дай Бог чыхнуць не ў той бок, і лепей пагаджаліся быць пакрыўджанымі самі. А народ, даўно ўжо жорстка і проста сказаў, што "на пакрыўджаных валу возьць..."

Алесь БЯЛЯЦКІ

## Не трэба ілюзій

Чытаючы ў "ЛіМе" публікацыю Генадзя Лагуновіча "Ці галасаваў народ за "беларускі аншлюс"?", не мог пазбавіцца адчування, што аўтар выдае жадаанае за рэчаіснае. Магчыма, гэта зроблена наўмысна, каб крыву развешць змрочны настрой некаторых беларусаў. Але, як бы там ні было, на мой погляд, не трэба ствараць сабе новыя ілюзій (іх і так зашмат). Тым больш, што жадаанне большасці нашых суайчыннікаў жыць у "великом и могучем" відавочнае. Аб чым яны, суайчыннікі, неаднаразова выказваліся на выбарах і рэфэрэндумах.

Зноў звернемся да вядомых фактаў. Але на гэты раз не будзем разважаць над імі так, быццам стагоддзямі жывём у дэмакратычнай краіне, дзе народ валодае прававой культурай і дзе вышэй за ўсё Закон. Трэба мець мужнасць, каб не хаваць праўду за мудрагелістымі фармулёўкамі афіцыйных дакументаў.

Сапраўды, пытанне аб інтэграцыі ставілася ў чыстым выглядзе толькі 14 мая 1995 года. Гутарка ішла пра эканамічнае супрацоўніцтва з Расіяй. Каб лепш зразумець сапраўдны санс (той, які ўкладвала ўлада) гэтага пытання, варта ўзгадаць абставіны, у якіх праходзіў той рэфэрэндум, і што яшчэ цікавіла ініцыятараў. Мэта была адзіная — нанесці моцны ўдар па апазіцыі, якая ніколі не хавала сваіх прырытэнтаў: незалежнасць, суверэнітэт, дэмакратыя. Што супрацьпастаўляюць апошнім — вядома. Таму зусім невыпадкова, што побач з пытаннем пра "эканамічную" інтэграцыю былі пытанні палітычныя: пра сімваліку, мову, парламент. На першы погляд, дзіўна, якое да іх дачыненне мае Расія? Але ўсё лагічна. Страціўшы атрыбутыку незалежнасці дзяржавы, мы атрымалі "зялёнае святло" на шляху пад дах усходніх суседкі. Акрамя таго, рэфэрэндум-95 быў толькі першым крокам у гэтым накірунку, і неабходна было асцярожна "празандзіраваць глебу". Адсюль словы пра эканамічную інтэграцыю.

Вадзім ДОЎНАР

## Традыцыйна, арыгінальна...

У Нацыянальным мастацкім музеі — выстава твораў жывапісца Валерыя Шкарубы. Мастак нарадзіўся ў Барысаве ў 1957 годзе, вучыўся ў Беларускім тэатральна-мастацкім інстытуце. У выставах пачаў удзельнічаць чатырнаццаць гадоў назад. Ягонныя творы захоўваюцца ў дзяржаўных, а таксама ў прыватных калекцыях Беларусі, блізкага і далёкага замежжа. Валерыя — пейзажыст, прычым у традыцыйным разуменні гэтага слова. Ён не прыдумляе свае карціны — здаецца, што ён бярэ іх гатовымі ў прыродзе і пераносіць на палатно: канкрэтная мясціна, канкрэтныя поры года і час сутак. Менавіта гэтая дакладнасць і прыцягвае глядачоў. Атрымліваецца парадокс: на фоне ўсеагульнага мастакоўскага захаплення "авангардам" традыцыяналіст (каб не сказаць "кансерватар") Валерыя Шкаруба ўспрымаецца творцам надзвычай арыгінальным у сваёй "старамоднасці". Хтосьці скажаў, што мода — гэта тое, што хутка



"На краю", 1988г

выходзіць з моды. Валерыя ж модай не гоніцца, але і на месцы не стаіць. Расце ягонае майстэрства. Цяпер ён дасягае патрэбнага жывапіснага эфекту, большай выразнасці меншымі сродкамі.

Ёсць меркаванне, што менавіта гарадскі жыхар здольны ўбачыць нешта такое, што вясковец не ўспрымае, бо прывычаіўся, і тая прырода яму ўжо вока намудзіла. Творы Валерыя Шкарубы пераконваюць у слушнасці гэтай думкі.

Пётра ВАСІЛЕУСКІ

## Ад рэальнага — у падсвядомае

Працягваецца знаёмства мінскай публікі з сучаснай нямецкай фатаграфіяй. Чарговая выстава з цыкла падрыхтаванага нямецкімі культурніцкімі ўстановамі — Інстытутам імя Гётэ і Інстытутам міжнародных сувязяў, на працягу месяца працавала (закрылася 17 ліпеня) у памяшканні бібліятэкі імя Янкі Купалы. Экспанаваліся творы Рудольфа Банві (нарадзіўся ў 1947 годзе) і Астрыд Кляйн (1951 г.н.). Гэтыя мастакі стаяць да дакументальнай фатаграфіі, як жывапісец да эцюда. Для іх гэта толькі падрыхтоўчы матэрыял. Рэальны свет яны трансфармуюць у абстрактныя вобразы, мяняючы маштаб рэчаў і з'яў. Ра-

боты Банві і Кляйн, прызначаныя для публікі, нагадваюць сярэдняга памеру жывапісныя палатны. І калі б гэта быў жывапіс, можна было б аднесці яго да негеаметрычнага абстрактнага элементнага фігураўнасці.

Мы часта гаворым, што фатаграфія, кіно, тэлебачанне моцна ўплываюць на традыцыйнае выяўленчае мастацтва — у прыватнасці, на жывапіс. Але ў дадзеным выпадку адбываецца нешта адваротнае: жывапіс, зроблены з дапамогаю аб'ектыва і тэхнікі друкавання фотавяў. Гэта — своеасаблівы сінтэз. Гэта — XX стагоддзе.

П. В.

Дыпламант  
з Ліды

Адным з самых прэстыжных конкурсаў выканаўцаў на баяне і акардзеоне лічыцца Міжнародны конкурс у горадзе Клінгенталі (Германія). Ён рэгулярна праводзіцца з 1964 г. Неаднаразова ў ім паспяхова ўдзельнічалі нашы суайчыннікі.

Сёлета на XXXIV конкурсе ў маленькі жывапісны нямецкі гарадок з'ехаліся прадстаўнікі выканальніцкіх школ Германіі, Чэхіі, Польшчы, Італіі, Францыі, Расіі, Украіны і многіх іншых краін. Беларусь прадстаўлялі 6 выканаўцаў. Сярод іх навучэнцы IV курса Лідскага музычылішча Дзмітрый Жураўскі, клас выкладчыка А. Патапейкі. Спальборніцтва праходзіла па 6 катэгорыях (чатыры ўзроставы і дзве па колькасці выканаўцаў). Наш Дзіма ўдзельнічаў у старэйшай узроставай катэгорыі (ад 18 гадоў — без абмежавання ўзросту). Удзельнікі павінны былі падрыхтаваць праграму на тры туры: першы — абавязковая п'еса "Серэнада" Якобі, поліфанічны твор Баха, Букстэхуда, Гендэля, саната Скарлаці; другі тур — вольная канцэртная праграма з твораў любых стыляў і эпох у межах 35 хвілін, трэці тур — інструментальны канцэрт у суправаджэнні сімфанічнага аркестра. Трэба сказаць, што ў невялікім (не больш за 50 тысяч жыхароў) Клінгенталі ёсць свой сімфанічны аркестр.

Выступленне ўдзельнікаў старэйшай групы праходзіла ў памяшканні школы імя М. Гліэра. Імя гэтага музычнага дзеяча (бацькі вядомага савецкага кампазітара) вельмі шануюць у Клінгенталі. Зала школы досыць вялікая, з цудоўнай акустыкай. У журы — вядомыя баяністы і акардэаністы: Георг Рэйдзіс (старшыня), Фрыдрых Ліпс, Жан Маркэ і інш.

Каб удзельнічаць у конкурсе такога ўзроўню, неабходна мець выканаўчы вопыт, прайсці адборачныя туры. Для Д. Жураўскага "пуцёўкай" на конкурс стала перамога на Рэспубліканскім конкурсе імя І. Жыноўіча (1996 г.). Выступіў ён даволі ўдала і ў Клінгенталі, быў узнагароджаны ганаровым дыпламам "За высокі прафесійны ўзровень". Гэта адкрывае Дзіму шырокую творчую дарогу.

Ён можа паступаць у музычныя навучальныя ўстановы нашай рэспублікі, а таксама ў самыя прэстыжныя ВНУ Расіі. Чалавек ён вельмі мэтанакіраваны, працавіты, мае рознабаковыя інтарэсы, захаплены, цікавы суразмоўца.

Выкладчык Д. Жураўскага А. Патапейка выхаваў шмат высокапрафесійных баяністаў, якія працуюць выкладчыкамі, салістамі-выканаўцамі, артыстамі калектываў у розных кутках нашай краіны і далёка за яе межамі. Яму нязменна ўдаецца разгледзець і развіць музычныя дадзеныя сваіх вучняў, перадаць любоў да прафесіі.

Паездка ў Клінгенталь не адбылася б без дапамогі спонсараў — прадпрыемстваў і фірмаў горада Ліды. Менавіта іх садзейнічалі даць магчымасць даведацца пра наш горад і ўзровень прафесійных магчымасцей вучняў у далёкай Германіі. Мецэнацтва — цудоўная традыцыя, тое ўкладанне сродкаў, якое з ліхвой акупляецца. Прыемна ўсведамляць, што гэта не забыта і ў наш нялёгкі час.

Н. ГАНУЛ,  
выкладчык Лідскага музычылішча

Дзве прэм'еры  
для дзяцей

У Слоніўскім беларускім драматычным тэатры адбыліся дзве прэм'еры для дзяцей. Спектакль "Зайка-зайка" па п'есе Сяргея Міхалкова паставіў рэжысёр Мікалай Варваціч. Пастаноўку спектакля "Чаранкінік" ажыццявіў рэжысёр Віктар Небальсін. Ён паставіў на п'есе Сяргея Кавалёва, у аснову якой ляглі творы Яна Баршчэўскага.

Галоўныя ролі ў спектаклях выконваюць артысты Уладзімір Навумік, Васіль Сявец, Ірына Яцук, Наталя Шугай, Вікторыя Міхальчык, Сяргей Фурса, Аляксандр Шалахонаў і іншыя.

Сяргей ЧЫГРЫН

Пра Белавежскую  
пушчу

Выдавецтва "Юнацтва" перавыдала нарыс Уладзіміра Караткевіча "Белавежская пушча", у якім хораша, займальна расказваецца пра гэты запаветны і найпрыгажэйшы куток беларускай зямлі. Дарэчы, "Юнацтва" надае вялікую ўвагу прапагандзе лепшых твораў Уладзіміра Сямёнавіча. Прынамсі, апошнім часам яны некалькі разоў выходзілі ў "Школьнай бібліятэцы".

ФЕСТИВАЛІ

На ўзлессі за канавай,  
ці Вяртанне ў Аўцюкі

Памятаю, два гады таму, калі ехалі ўпершыню ў трэшкі ўжо вядомыя Аўцюкі, мы спрабавалі жартаваць, падбіраючы рыфмы да назвы вёскі. І зляталі з вясёлых языкоў досціпы такога кшталту: "Мы ў славуных Аўцюках спаць гатовы на цюках..." Праўда, тады абышлося без цюкоў: нам знайшоўся прытулак у школьным класе, які часова зрабіўся інтэрнатам. Сам не бачыў, але расказвалі сведкі, што шмат каму і з прыезджых і з мясцовых у тыя спякотныя ліпенскія ночы ямчэй, чым мядзведзю ў бярозе, спалася пад знакамітымі аўцюкоўскімі дубамі на траве. Навошта шукаць начлег дома, у сваякоў ці знаёмых, калі заўтра зноў трэба выбірацца на свята пад гэтыя ж дубы? Нездарма, відаць, потым з'явіўся і такі "афарызм": "Як вярнуўся з Аўцюкоў, быццам вылез з асцюкоў". Сапраўды, многае на той час адлядала сапраўднасці: кожную хвіліну думай, дзе знаходзішся, трымай вуха востра, а губу сушэйшай...

Першае, што кінулася ў вочы на гэты раз, калі звярнулі на Малыя і Вялікія Аўцюкі, быў вялізны шчыт над дарогай: "Да Габрава 1321 км, да Адэсы 799, да Аўцюкоў 13". Тры сталіцы гумару і смеху. Апошняя, наша, — самая маладая, і напэўна ж, са сваёй таямніцай, а таксама і з перспектывай і будучыняй. Бо сёлетні фестываль народнага гумару — ужо другі ў гісторыі Аўцюкоў, у нашай з вамі гісторыі.

Свята пачалося крышку афіцыйна, але ўрачыста: на скрыжаванні дарог, што вядуць у Малыя і Вялікія Аўцюкі, адбылося адкрыццё помніка Каласку і Калінцы — традыцыйным героям аўцюкоўскіх жарту і анекдотаў, усім аўцюкоўцам, якія ласкава і паважліва называюць адзін аднаго каласкамі ды калінкамі. І акрапілі той помнік і ўсіх, хто прысутнічаў на ўрачыстай цырымоніі, таксама па-аўцюкоўску — пырскамі вады з пажарнага рукава.

Як і ў часе першага фестывалю, напружана працавала аўцюкоўская мытная: каб прайсці на свята, патрэбна было заплаціць аўцюкоўскай валютай — расказаць анекдот ці праспяваць прыпеўку. Пячаткі ставілі дзе толькі можна было: каму на лісток паперы, каму на запрашалны білет, каму на руку, а адна дасціпная маладзіца дазволіла шлёпнуць запаветную пячатку сабе на сцягне. Як-ніяк, хоць да першай лазні, але ж — памяць!

А потым, як і два гады назад, пачаўся самы першы конкурс — агледзіны вясковых падворкаў. Не ведаю, як у Малых Аўцюках, а ў Вялікіх, дзе давялося мне пабыць, вяскоўцы здзіўлялі не толькі шчодрасцю сталю, але і сваім умельствам — ткацтвам, вышыўкай, вязаннем, а таксама бандарнымі вырабамі, нібыта трапіў у незвычайны этнаграфічны музей ці на спецыяльную выстаўку. Здаецца, самі нябёсы залюбаваліся гэтым характам і да позняга вечара стрымліваліся, каб не праціцца дажджом з хмар, якія надта ж турбавалі арганізатараў фестывалю "Аўцюкі-97". Прыемна ўражвала імкненне аўцюкоўцаў жыць па-гаспадарску: двары ў большасці сваёй дагледжаныя, заасфальтаваныя, з мноствам прыбудов, са сваім сельгасінвентарам, нават з уласнымі трактарамі і, на жаль, надзвычай дасканалымі самагоннымі апаратамі...

Хоць прызы пераможцам агледзін уручаліся ўсё ж пад "музыку" дробнага дожджыку, настрой панаваў прыўзнята-песенны, вясёлы. Ніхто не разыходзіўся, усім рупіла даведацца, які прыз дастаўся суседу ці сваяку. А прызоў было нямала: лычастыя, вушастыя, дзюбатыя ды крылатыя, мяхі мукі і збожжа, — яны цярпліва чакалі сваіх уладальнікаў у будынку сельсавета. Журы ўлічвала ўсё. І, па-мойму, аўцюкоўцы не вельмі засмучаліся, калі прызы некаторым з іх перападалі чыста сімвалічныя — курцыя ці трус. Ведаюць: з чужой ласкі не разбагацееш, каб нешта мець, трэба самім рупіцца ды ўвіхацца.

Галоўныя ж падзеі Усебеларускага фе-



"Аўцюкі - 97"

стывалю народнага гумару разгарнуліся на другі дзень, 12-га, у суботу. На тым самым месцы, паміж Малымі і Вялікімі Аўцюкамі, "на ўзлессі за канавай каля дубоў". На пляцоўках, што былі пазначаны гэтым разам у праграме свята "Здубавецце-1" і "Здубавецце-2". Свята адкрыў старшыня верхняй палаты Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Павел Шыпук. Ён не прамінуў "укруціць" у свой выступ аўцюкоўскі жарт пра бульбуляр, што не магло не спадабацца старым і маладым аўцюкоўцам, якія стракатым натоўпам абляпілі пляцоўку з усіх бакоў, пакінуўшы на нейкі час аблюбованыя месцейкі з "абрусамі-самабранкамі".

Прагрымеў аўцюкоўскі салют — са стрэльбай. Зверху на галовы людзей упала "гуманітарная дапамога" — шары. І загуло, і завірыла свята! Народны дух і нораў, так поўна і яскрава ўслаўленыя ў шлагеры "Гуляць дык гуляць!", адразу ажылі на свяце ва ўсёй сваёй красе і размаху.

Аўцюкоўцы разумеюць: каб жыць фестываль і не згінула іх слава, трэба загадзя клапаціцца, каб падрастала змена старэйшым "жартунікамі". Відаць, з гэтай прычыны самым першым на пляцы "Здубавецце-2" адбыўся турнір аўцюкоўскіх пачаткоўцаў — спальборнічалі ў жартах і прыпеўках школьнікі з Малых і Вялікіх Аўцюкоў. Быў там чыста дзіцячы гумар і быў такі, які дзіцячым ніяк не назавеш.

Турнір дзювоў школ закончыўся, як кажуць, баявой нічыёй. Узнагароды атрымалі і тая, і другая...

Калі на галоўнай пляцоўцы фестывалю, дзе гаспадарылі прыпевачнікі, гумарысты і анекдотчыкі, тэатра мініяцюр, лялечны тэатр, фальклорны ансамблі ды іншыя спеўныя гурты, людзі часцей за ўсё былі проста слухачамі і глядачамі, смяяліся ды пляскалі, то на другой і дарослыя і дзеці самі станавіліся ўдзельнікамі тых падзей, што адбываліся на сцэне. Тут здзіўлялі сваім умельствам, дасціпным гумарам і жартамі самадзейныя артысты гульніва-забаўляльных праграм. Думаю, дзецям надоўга запомнілася шоу-праграма "У цырку — усім весела", якую паказалі магіляўчане. Чаму? Бо артысты ў час свайго міні-спектакля змаглі "ўцягнуць" у гульні амаль усіх дзяцей, што сабраліся тут.

Не пакрыўдзілі і сталых людзей — маладзіц, дзецюкоў, нават дзядуляў і бабуль, што таксама сталі "героямі" вясёлых сцэнак. За ўдзел у відовішчах усмак адведзілі спрытныя ды бойкія з іх піва, розных выпечак, вэнджанай каўбасы. Напэўна, засталіся здаволеныя і тыя, каму

дасталіся кубак ці гладышык, гаршчок ці талерка. А разам з прызамі свой гумар ды забавы ім шчодро дарылі ў той дзень "вясёлая шынкарка" Вольга Баярчук з вёскі Бродніца, што на Брэстчыне, аўтары выканаўцы гульніва-забаўляльных праграм "Як мы ехалі з хрэсьбіна" з Жабінкі, "Суседкі" са Свіслачы, "Ком-ікс" з Мазыра, "Зямля з паданняў" з Івянца, "Віцебскі кірмаш". Дарэчы, апошняю праграму падрыхтаваў і паказаў віцебскі рэабілітацыйны цэнтр інвалідаў па зроку. Не хацелася верыць, што людзі, якія выглядалі ў часе выступлення сапраўднымі віртуозамі, могуць спатыкнуцца (у самым прамым сэнсе гэтага слова) на роўнай дарожцы...

На аўцюкоўскім фестывалі, мяркуючы па ўсім, нарадзілася добрая традыцыя: з'явіліся першыя сямейныя гурты. Напрыклад, вядомая гумарыстка з Пастаў Ніна Захарэвіч, якая "на прыпевачкі хварэе", калі верыць вядучым, прыехала на гэты раз у Аўцюкі разам з дачкай Людмілай Курыловіч і ўнучкай Калінкай — ці то сапраўднай, ці то лялечнай.

Не да сну было выканаўцам, якія з'ехаліся сюды з розных куткоў Беларусі, "спакой толькі сніўся" арганізатарам фестывалю і журы, у якім верхаводзіў сталічны аўцюковец, пісьменнік Уладзімір Ліпскі. "Судзізі" імкнуліся трымацца на вышыні, судзіць аператыўна, сумленна і справядліва. Трэба ж было апраўдаць давер, адпрацаваць прэзент, што атрымалі, — прылюдна на галоўнай эстрадзе фестывалю членаў журы абуді ў лапці і надзелі ім прывабныя капелюшы з эмблемай "Аўцюкі-97".

"Бабкі" падбілі на трэці дзень, у нядзелю надвечоркам. Пасля заключнага канцэрта, на якім выступілі амаль усе пераможцы. А пераможцаў і лаўрэатаў фестывалю, які прызоў, набралася даволі шмат — з добрую паўсотню.

Можаце спытаць: а каму ж дастаўся галоўны прыз? Які ён? Галоўны прыз, як і летась, далёка не ад'ехаў, застаўся дома. Бычок, якога арганізатары фестывалю любоўна ахрысцілі Бысыя-97, дастаўся тэатру народнага гумару з Калінкіна. Калектыву, у якім адны жанчыны. Упэўнены, бычок будзе дагледжаны як след...

Раз'язджаліся мы з Аўцюкоў з адной думкай, з адным перакананнем: у нашы не заўсёды радасныя дні, калі добрыя настрой, людская чуласць і добразычлівасць, шчыра ўсмешка становяцца на вагу золата, такія свята людзям проста неабходны. Бо, як сказаў адзін філосаф, людзі трымаюцца бадзёра да той пары, пакуль яны вясёлыя.

Мікола ЧАРНЯЎСКИ

У ліку найвялікшых недахопаў як рускага славянскага племені, гэтак і ўвогуле славянскага племені служыць нашыя ўзаемныя нелады, прыхільнасць да варожасці, сваркі і самаўніжэння. Гэта вялікая наша гора. Яно заўважана ў нашых продкаў грэкамі і арабамі больш за тысячу гадоў назад... Яно трымаецца ў нас і зараз.

Праф. П. Кавалеўскі (1912 г.).

## 1. АСИМІЛЯЦЫЯ І ІНТЭГРАЦЫЯ Ў ГІСТОРЫІ СЛAVЯН

З працэсамі асіміляцыі і інтэграцыі звязана ўся этнічная гісторыя славянскіх народаў. У адных выпадках апошнія ад такіх працэсаў мелі выйгрыш, у другіх — пройгрыш. Не спыняюцца яны і па сёння, што вельмі добра адчувае на сабе беларускі народ, многія станы якога ледзь не канчаткова страцілі ўсе

Галоўную прычыну, што заходнія, цэнтральныя і паўднёвыя славяне такі працяглы час былі разрозненымі, не мелі сваіх дзяржаў, трэба хутэй за ўсё шукаць не ў іх адносінах паміж сабой, якія маглі быць і непрыязнымі, а ў нежаданні якіхсьці народаў мець побач з сабой магутную аб'яднаную сілу, з якой пры ўсім жаданні нельга будзе справіцца. Ёсць усе падставы здзіўляцца са здольнасці славян выжываць, захоўваць сябе нават і ў самых неспрыяльных для іх самабытнага існавання ўмовах. Гэта трэба мець на ўвазе многім сённяшнім беларусам, якія з прычыны адмоўнага, абыякавага стаўлення Дзяржавы да іх нацыянальна-культурнага адраджэння кінуліся ў распач і нічым іншым не змаглі адказаць на майскі рэфэрэндум 1995 г., як узяць за рукі сваіх дзетак і павесці іх з новага навучнага года ў рускамоўны школы.

У свой час крайне песімістычны погляд на славян меў Фрыдрых Энгельс, магчыма, з занадта высокага пачуцця да ўласнай нямецкай нацыі, жадання бачыць яе самай

ва ўсіх астатніх славян адсутнічаюць неабходныя гістарычныя, географічныя, палітычныя і прамысловыя ўмовы самастойнасці і жыццяздольнасці".

Што ж адбылося са славянамі на самай справе? Стратаў панесена нямаля, але не ў такой меры, як прадказваў гэта Ф. Энгельс. На пачатку нашага стагоддзя славяне ўяўлялі сабой вельмі вялікую этнічную сілу ў шэрагу краін планеты Зямля. У Аўстра-Венгрыі іх жыло 6 млн. чалавек, Германіі — 4, амерыканскіх дзяржавах — 3, Турцыі — 2,4 млн., Румыніі — 100 тыс. Таму ў час Першай і Другой сусветных войнаў, у якіх Расія выступала практычна ў самай галоўнай ролі, нямаля славян са зброяй у руках ваявала адзін супраць аднаго. Аднак куды большымі былі страты славян у выніку іх асіміляцыі дзяржаўнымі нацыямі гэтых краін. У першы дзесяцігоддзі XX ст. розныя статыстычныя даведнікі і, спасылаючыся на іх, вучоныя называлі славянскае племя кашубаў, што жылі ў Заходняй Прусіі і Памераніі. Вялікі знаўца славянскай праблемы, прафе-

самай ранняй гісторыі, калі яго асноўнымі кампанентамі былі бужане, вяцічы, драўляне, дрыгавічы, дулебы, ільменскія славяне, крывічы, паляне, радзімічы, севяране, улчы (углічы), цівьцы і іншы. Пад уплывам зусім не прыродна-кліматыхных умоў гэтыя краскі з цягам часу пабудылі ў сваіх памерах, і ўсходнеславянскі букет стаў складацца з трох асноўных красак — рускіх, украінцаў і беларусаў з захаваннем унутры кожнай з іх шмат чаго спецыфічнага, адметнага, што і раней, і зараз радуе вока, асравае душу.

Палемізуючы з рознага роду праектантамі зліцця беларусаў з палякамі, рускімі ці ўкраінцамі, наш таленавіты публіцыст і літаратурны крытык Лявон Гмырак (сапр. Мечыслаў Бабровіч; 1891—1915) пісаў: "...хоць мы ўсходнія славяне, як украінцы, велікарусы, і ім мы бліжэй, як славянам заходнім, чэхам, ці палуднёвым, балгарам і сербам, усё ж такі мы саўсем асобны ад усіх і найбліжэйшых славянскіх народаў, народ беларускі, бо і мова ў нас ёсць сваёй іншай, як у іх, і звычэй сваё, і ўсё такое. Усё сваё нам павінна быць дорага і блізка — нельга яго нам цурацца — і не дамо мы ўсяму свайму загінуць, як гэта хочацца нашым ворагам; а наадварот, не пакладаючы рук, павінны мы працаваць для лепшай, святлейшай долі нашай і для добра сваёй роднай старонкі — бацькаўшчыны — Беларусі".

І сапраўды было б вельмі страшна, проста трагічна, калі б на якім-небудзь гістарычным этапе ўвесь гэты ўсходнеславянскі набор выдатных красак, цудоўных, каларытных адценняў набыў агульную, суцэльную для ўсіх афарбоўку. І не дай Божа — цямяную, змрочную.

Атаясамляючы ўсходнеславянскую супольнасць з букетам прыгожых красак, памылкова было б думаць, што ўвесь час над ёю было бяскрыжнае неба, што з яе букета ніхто не выкідаў зусім здаровых, здольных да паўнаватаснага жыцця красак. Усялякае здаралася і найбольш з тымі славянскімі плямёнамі, якія жылі па суседстве, і адно з іх у чымсьці перасягала другое. Відца, дзейнічаў прынцып: хто з кім не жыве, той з ім і не сварыцца. Калі ж сварка датычыць плямёнаў, народаў у цэлым, дык звычайна яна перарастае ў кровапралітныя войны. У старажытнай гісторыі славян, асабліва ўсходніх, іх было процьма. Кіеўская Русь забяспечвала сваё існаванне, абаліраючыся пераважна толькі на зброю. Прыходзіш у жах, калі паспрабуеш сабе ўявіць, колькі наша першая беларуская дзяржава — Полацкае княства паклала на ратных палях сваіх сыноў, каб абараніцца ад захопніцкіх набегуў, што ўчынялі занадта ўжо ваяўнічыя, храбрыя славянскія князі?! Маючы ў сваім распараджэнні масу фактаў аб міжкняжацкіх усобицах у перыяд Кіеўскай Русі, вядомы рускі вучоны-гісторык канца XIX — пачатку XX ст. П. Кавалеўскі зрабіў наступную выснову: "Асабліва славянскіх, між іншым і ўсходніх славянскіх плямёнаў было тое, што яны праяўлялі крайнюю непрыхільнасць і ледзь не варожыя адносіны адзін да аднаго". З такой высновай нельга не пагадзіцца, мо толькі за выняткам слоў "ледзь не", бо паміж славянскімі плямёнамі не раз назіраліся і самыя тыповыя варожыя адносіны. У адной з прац згаданага аўтара можна натрапіць і на такія словы: "...нацыянальная варожасць уласціва не толькі рускім славянам (сюды ім уключаны таксама украінцы і беларусы. — Л. Л.), але і ўсім славянам, што пацярпелі ад тысячагадовай гісторыі славянскага народа".

Пакутавала, несла велізарныя матэрыяльныя і людскія страты ад славянскіх набегуў не толькі Полацкае княства. Крайне нялітасіва паставіў лёс і да Ноўгарадскага княства, мова асноўнага (славянскага) насельніцтва якога, паводле апошніх сцвярджэнняў вучоных-лінгвістаў, шмат у чым адозначвалася ад літаратурнай мовы Кіеўскай Русі. Таму цалкам можна пагадзіцца з меркаваннем нашага сучаснага гісторыка Эдварда Зайкоўскага, што каб у выніку працяглай войнаў з Маскоўскай дзяржавай Ноўгарадскае княства не страціла б у 1478 г. сваёй незалежнасці, "то ноўгарадцы сталі б чацвёртым усходнеславянскім народам". Добра гэта ці кепска — зараз ужо цяжка даць правільны адказ, а вось як сёння важна для захавання таго ці іншага славянскага народа ад асіміляцыі яму мець уласную суверэнную дзяржаву, ноўгарадскі вопыт вельмі добра вучыць.

Прычынай славянскіх войнаў найчасцей за ўсё была спроба аднаго народа, звычайна найбольш моцнага ў ваенных адносінах, далучыць да сябе сваіх суседзяў ці толькі аднаго з іх. Але ж мала хто згаджаўся на такое далучэнне, калі нават яно ажыццяўлялася і пад якой-небудзь добрапрыстойнай падставай: аб'яднацца дзеля сумеснай барацьбы супраць агульнага ворага, у ролі якога найчасцей за ўсё выступалі полацкія, печанегі, хазары, а пазней татар-мангольскія плямёны. Зразумела, адбіць іх напад на славян можна было толькі сумеснымі сіламі.

(Працяг на стар. 12)

Леанід Лыч

# ВЫЖЫЦЬ І ЖЫЦЬ!

БЕЛАРУСКАЯ НІША Ў СЛАВЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ

надзеі выйсці нарэшце на шлях самабытнага этнакультурнага развіцця. Такія ўпадніцкія настроі часта з'яўляюцца вынікам таго, што многім людзям гісторыя ўласнага народа ўяўляецца як штосьці само сабою дадзенае, за якое не трэба змагацца. Калі ж прасачыць ход гістарычнага развіцця славянства, ён практычна ўвесь заложаны змаганнем — часам вельмі жорсткім — за сваё выжыванне, прычым нярэдка здаралася, што забяспечваць яго даводзілася не толькі ў барацьбе з чужароднымі, а і з такімі ж самымі славянскімі народамі. Узвышэнне аднаго з іх за кошт другога вялося і зброяй, і гвалтоўным укараненнем сваіх культурна-моўных пачаткаў у жыццё іншых народаў з мэтай разбурэння яго самабытнасці і адметнасці, пасля чаго непазбежна надыходзіць этнічная смерць, народ пераўтвараецца ў запаветную спажывуную масу для пераможца.

Ужо на самых ранніх стадыях сваёй гісторыі славянства зведла горкі вопыт знікнення некаторых яго плямёнаў, адгалінаванняў у выніку паглынання іх іншымі народамі. Асабліва жорсткі лёс напаткаў нешматлікія славянскія плямёны, што ў VIII—IX стст. першага тысячагоддзя апынуліся на поўдні Балканскага паўвострава, уключаючы і паўостравы Эпір, Фесалія, Атыка, Бэотыя, Пелопанес. Невыпадкова на тэрыторыі старажытнай Элады ёсць мясцовыя назвы славянскага паходжання, а ў мовах грэкаў і албанцаў трапляюцца славянскія словы. Візантыйскі пісьменнік Канстанцін Парфірародны (X ст.) лічыў усю Эладу VIII ст. аславяненай краінай. Але ў наступныя стагоддзі становішча карзным чынам змянілася, пачалася асіміляцыя адарваных ад сваіх народаў славянскіх адгалінаванняў. На гэтай тэрыторыі наведкі згубіліся ў асяроддзі грэкаў і албанцаў славянскія плямёны вялесічы (велягосічы), войнічы, мілінічы, езарыты (езарыцы), майноты (цаконы) і іншы. Што ж датычыць славянскіх плямёнаў, што зніклі ў IX—X стст. у альпійскіх краінах, дык аб іх нават і назваў не захавалася для гісторыі. Аналагічнае можна сказаць пра славянскія калоніі на тэрыторыі Малой Азіі, Сірыі, Паўночнай Афрыкі, Іспаніі, Сіцыліі. Пры іншым жа збегу абставін такое магло б і не здарыцца. Асабліва гэта датычыла Аўстрыі, якая, як пісаў у лютым 1849 г. Фрыдрых Энгельс, у эпоху сярэднявечча "была краінай, заселенай выключна славянамі".

Знаходзячыся ў атачэнні іншапалемных народаў ці будучы ўкропленымі ў іх асяроддзі, славянам дзеля таго, каб не растварыцца, выжыць, трэба было б усяляк імкнуцца да інтэграцыі паміж сабой, не выключваючы і яе дзяржаўнай формы. І штосьці рабілася ў гэтым напрамку. У гістарычнай практыцы мелася доволі шмат розных спробаў аб'яднаць, калі не ўсіх, дык нейкую групу славянскіх народаў, але, акрамя саміх такіх задумак, рэальнай магутнай агульнадзяржаўнай славянскай супольнасці свет так і не пабачыў ні ў далёкім мінулым, ні ў больш позні час. Яшчэ старажытны грэцкі пісьменнік Маўрыкій пісаў: "...славяне ніякай улады не трываюць і адзін да аднаго адчуваюць нянавісць... Паміж імі стала пануе разлад. Усе яны маюць адзін да аднаго варожасць і ні адзін не хоча падпарадкавацца другому". Між іншым такое было ўласціва таксама германскім, раманскім і іншым групам народаў, а не толькі славянскім.



Фота А. Кляшчэка

магутнай у Еўропе. У артыкуле "Барацьба ў Венгрыі" (8 студзеня 1849 г.) ён з усіх славянскіх народаў Аўстра-Венгрыі прадказваў будучае толькі адным палякам, а ўсім астатнім прадракаў, што "давядзецца ў бліжэйшым будучым загінуць у буры сусветнай рэвалюцыі". Яно ж, як вядома, мела вынікі зусім адваротнага парадку для славянскіх народаў Аўстра-Венгерскай імперыі. Не спраўдзіўся і другі прагноз з гэтага артыкула аднаго са стваральнікаў навуковага камунізму. Сутнасць такога прадбачання заключалася ў наступным: пасля таго, як "туркі, па прыкладзе візантыйцаў, заваявалі славян на поўдзень ад Дунаю і Савы, гістарычная роля паўднёвых славян была назаўжды сыграная". Што гэта не так, вельмі добра відаць з удзелу апошніх у барацьбе з фашысцкай Германіяй у гады Другой сусветнай вайны. Ф. Энгельсу трэба аддаць "належае" і за вынаходніцтва той формы платы, якую неабходна было спагнаць са славян за тое, што іх да канца не растварылі ў чужым асяроддзі. Ён лічыў, што паколькі паўднёвыя славяне былі выратаваны ад пераўтварэння ў турак, "прынамсі ў магаметан, якімі дагэтуль яшчэ з'яўляюцца славянскія баснакі", за гэта паўднёвым славянам варта заплаціць Аўстрыі "нават пераменаў сваёй нацыянальнасці на нямецкую альбо мадзьярскую". Выходзіць, і Ф. Энгельс быў прыхільнікам асіміляцыі дзяржаўнымі нацыямі тых народаў, якія не мелі такога статуса.

Мала суцэльнага знаходзілі для сябе лідэры славянскага нацыянальна-вызваленчага руху і ў артыкуле Ф. Энгельса "Дэмакратычны панславізм" (14—15 лютага 1849г.), дзе ён у самай катэгарычнай форме прадказваў: "...апроч палякаў, рускіх і, самае большае, турэцкіх славян, ніводзін славянскі народ не мае будучага па той прычыне, што

сар Т. Фларынскі лічыў, што ў 1906 г. іх было 366 тыс. чалавек. Колькасна яны перасягалі толькі сербаў-лужычан, лік якіх раўняўся 157 тыс. Праз паўстагоддзе на кашубскай мове гаварыла каля 200 тыс. чалавек. Амаль усе яе носьбіты жылі на той час у Польшчы. Сёння з-за ўплыву польскай мовы кашубская знаходзіцца ў вельмі незаздорным становішчы.

Моцна аслабленымі ў этнічным плане ўступілі ў XX ст. лужыцкія сербы, якія жылі ў асяроддзі нямецкага народа і не мелі аніякіх правоў на нацыянальна-культурную аўтаномію. Але дзякуючы сваёй вялікай прыхільнасці да традыцый прадкаў, і гэтае славянскае племя, як толькі магло, адцягвала сваю этнічную канчыну. У пачатку 70-х гадоў на тэрыторыі Германскай Дэмакратычнай Рэспублікі жыло каля 100 тыс. лужычан. Ёсць факты, што яе ўрад паважліва ставіўся да іх духоўных патрабаванняў. Шкада, калі цывілізаваная Еўропа не знойдзе надзейных шляхоў выратавання гэтага народа ад этнічнай смерці. Але найперш аб гэтым павінны паклапаціцца прагрэсіўныя сілы Германіі і сама славянская супольнасць, бо для першай лужычане — гэта іх грамадзяне, а для другой — яе кроўныя браты.

## 2. ЦІ ЗАЎЖДЫ АБ'ЯДНАННЕ ПАНАЦЭЯ?

Здаўна самую велізарную ў Еўропе тэрыторыю займалі і займаюць усходнеславянскія народы, да якіх належаць і беларусы. Пры ўсёй агульнасці гістарычных лёсаў, культур, моваў усходнеславянскай супольнасць уяўляе сабой букет непаўторных, яркіх, адметных адна ад адной красак. Найбольшай размаітасцю вызначаўся ён на

Роднае слова  
Гучыць

Абласныя святы паззіі на Віцебшчыне даўно сталі традыцыйнымі. Адбываліся яны звычайна на Ушаччыне — бацькоўскім куце знакамітых пазтаў. А сёлета ўпраўленне культуры аблвыканкама і абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў вырашылі праводзіць святыя роднай мовы і культуры ў розных раёнах: чым яны горш Ушаччыны? І нядаўна такое свята прайшло на Шуміліншчыне. І яно ўдалося на славу, дзякуючы найперш мясцовым уладам, работнікам культуры гарпасёлка і раёна, наогул, усім тым, хто ладзіў свята.

Цёпла сустракалі гасцей і пазтаў Анатоля Запрагаева са Смаленска, Уладзіміра Скарынкіна з Мінска, Барыса Беляжэнку з Віцебска, Навума Гальпяровіча і Ірыну Дарафейчук з Полацка, Алеся Жыгунова і Фаму Ляшонка з Глыбокага працаўнікі калгаса імя Энгельса.

А на наступны дзень на цэнтральнай плошчы гарпасёлка свята працягвалася пад небам. Выступалі пазты, калектывы мастацкай самадзейнасці, асобныя выканаўцы, народны аркестр Шумілінскай дзіцячай школы мастацтваў. Гучалі песні на словы Анатоля Вярцінскага, Уладзіміра Карызны, Алега Салтука, Барыса Беляжэнкі.

Пазтычнае свята добра і годна акаймалялася выставамі ручнікоў, вырабаў Обальскага керамічнага завода, Дома рамёстваў. Працавалі гандлёвыя рады, літаратурная латарэя.

На свяце была паказана п'еса Уладзіслава Галубка "Суд" у пастаноўцы артыстаў народнага тэатра Шумілінскага Палаца культуры, выступіў агністы сямейны ансамбль "Забава" з вёскі Мікіціха пад кіраўніцтвам Сяргея Семянькова.

Словам, не падвялі ні арганізатары свята, ні яго непасрэдня ўдзельнікі. Дзякуй табе, Шуміліна, за ўвагу і павагу да роднага слова!  
А. САКАЛОЎСКИ

"Мастацтва", N 6

Напрыканцы мінулага года ў Нацыянальным акадэмічным тэатры імя Я. Купалы супрацоўнікі Беларускага інстытута праблем культуры правялі сацыялагічнае апытанне "Тэатр і глядач". На падставе вынікаў яго Р. Харытончык напісаў артыкул "Праверыць алгебрай гармонію...", якім і адкрываецца шосты нумар часопіса. З гэтага матэрыялу відаць стаўленне сучаснага глядача да сённяшняга мастацтва. У раздзеле "Тэатр" змешчаны таксама артыкулы У. Мальцова "Нельга зневажаць чалавека!" і Т. Ратабыльскай "Опіум-жыццё ці Наркатычныя прывіды смерці?".

Спробу творчага партрэта ў выглядзе дыялога зрабіла Т. Мушынская ("Калі ў вачах адбываецца вечнасць..."), расказваючы пра вядомую балерыну Т. Шаметаваец. Ю. Чурко ("Акно") прапануе сцэнарый балета нябачанага нікім, акрамя аўтара.

А. Скорбагатчанка ("Пастаўскія перазвоны") падводзіць вынікі аднаго з фестываляў "Звіняць цымбалы і гармонік". Д. Падбярэзскі ("Караначыя па-беларуску") знаёміць з традыцыйнай "Рок-караначыяй". В. Дадзіёмава прапануе чарговы артыкул з цыкла "Музычнае мастацтва Беларусі ў эпоху Рэнесанса і Барока".

Уражанні ад мастацкай выстаўкі, прысвечанай 480-ым угодкам з дня выхаду пазмы Я. Вісліцкага "Пруская вайна", дзеліцца М. Яніцкая ("Каб жылі ўсе народы шчасліва..."). Можна пазнаёміцца з артыкуламі В. Буйвала "Чырвоны дракон Кіпры", Н. Антончык "Міфы Генадзя Лакобы", М. Яніцкай "Мастак, арганізацыя, наватар", В. Гаршкавоз "Жывапіс ёсць... расцягнутае ваганне паміж колерам і сэнсам", У. Конана "Славянская міфалогія ў кантэксце беларускай культуры", В. Угрыновіч "Сповідзь ганчарнага круга", Т. Пешынай "Маё Спярыжжа", А. Ігнацік "Вершаваны нацюрморт", у якім па-свойму працываецца і перачытваецца паззія Л. Дранько-Майсюка, і іншымі матэрыяламі.

КНИГАРНЯ

Талант вымагаў кантактаў...

Любы творца жыве не ў ізаляванай прасторы. І не толькі ў тым сэнсе, што ён мае пастаянны ўзаемадачыненні з грамадствам. А яшчэ ён не можа не адчуваць на сабе ўздзеянне таго, што робіцца ў іншых культурах. Гэтаксама як і сам ўплывае на іх. І чым больш значны талент, тым больш падобныя стасункі мацнейшыя. Зразумець іх сутнасць, спасцігнуць глыбінны сэнс — удзячная задача для даследчыкаў. У гэтым кірунку шмат робіць Цімох Ліякумовіч, які цягам дзесяцігоддзяў вывучае ўзаемадзеянне беларускай літаратуры з рускай і іншымі літаратурамі. Асноўную ж увагу ён удзяляе, пры ўсім іншым, Янку Купалу. Даследуе праблемы перакладу твораў нацыянальнага генія на рускую мову, асэнсоўвае творчыя ўзаемасувязі незабыўнага Івана Дамінікавіча з рускімі пісьменнікамі.

Свайго роду падагульненнем гэтай працы Ц. Ліякумовіча стала манаграфія "Янка Купала і руская літаратура. Шматграннасць творчых ўзаемасувязяў", першая частка якой, што мае падзагаловак "Творчасць Янкі Купалы 1905—1917 гадоў і руская літаратура", нядаўна выданы Брэсцкім дзяржаўным універсітэтам. Упершыню з'явілася фундаментальнае даследаванне, у якім досыць глыбока і шматгранна раскрываюцца і аб'ектыўнае розныя аспекты згаданай праблемы, на канкрэтных прыкладах паказана, як Я. Купала засвойваў з суседняй літаратуры ўсё лепшае, што спрыяла хутэйшаму раскрыццю ягонага таленту, станаўленню яго як яркай мастакоўскай асобы.

Але, гаворачы пра Я. Купалу, Ц. Ліякумовіч адначасова не пакідае па-за ўвагай і ўвогуле беларускую літаратуру пачатку нашага стагоддзя, якая, як вядома, вымушана была развівацца паскорана, паколькі ў параўнанні з іншымі літаратурамі з'яўлялася больш маладой і першаступеннай задачай для яе было навярстаць упушчанае, што немагчыма без звароту да эстэтычных каштоўнасцяў, адкрыццяў іншых літаратур, у тым ліку і рускай, аб чым Ц. Ліякумовіч і нагадвае ва ўступным артыкуле, абгрунтоўваючы свае развагі і спасылкай на А. Адамовіча, які пісаў, што "інтэнсіўнасць асваення іншанацыянальнай творчасці тлумачыцца натуральным імкненнем кампенсавання пэўнай праблемы ў паслядоўнасці і ў пераемнасці айчынага развіцця як ў сферы ідэйных тэндэн-

цый, у галіне літаратурных плыняў, так і ў сферы жанраў, сістэмы мастацкіх сродкаў".

Іншая справа, што Я. Купала, дзякуючы глыбіннай сутнасці свайго таленту (поруч з Максімам Багдановічам, Якубам Коласам, Максімам Гарэцікім), больш за іншых разумее як неабходнасць творчай вучобы, так і засваення лепшых набыткаў сусветнай літаратуры, а паколькі літаратура руская была, як кажуць, "бліжэй", гэтым і вытлумачаецца яе жыватворнае ўздзеянне на фарміраванне таленту яго.

Згаданая частка манаграфіі складаецца з двух раздзелаў — "Вялікія рускія пісьменнікі з'яўляліся выхаванцамі і настаўнікамі" і "На шырокім гасцінец рускай культуры". Як і трэба было чакаць, яны ўзаемадапаўняюць сябе.

У першым выпадку ў полі зроку Ц. Ліякумовіча згадкі найбольш пра самы ранні перыяд у творчасці Я. Купалы, калі ён пачынаў далучацца да аб'ектаў свайго паззіі, а трапіўшы ў яе палон, не толькі сам пісаў, і ў іншых вучыўся.

Аб'ектыўна гаворыцца, якое ўздзеянне мелі на творчасць Я. Купалы, для прыкладу, Кальцоў, Лермантаў, Някрасаў, і як ён паступова набліжаўся да Пушкіна, да якога, прызнаваўся сам, прыйшоў не адразу. І на тое была прычына. У свой час Я. Купалу не спадабалася, як Пушкін ставіўся да "чэрні" ў сваім вершы "Пазт і натоўп". Штосьці абразлівае бачылася Янку Купалу ў такіх адносінах да народа, з якога ён выйшаў і выказнікам спадзяванняў якога стаў, пачынаючы з першых сваіх твораў. Толькі пазней ён па-сапраўднаму ацаніў талент генія рускай літаратуры, зазначыўшы: "Мне хацелася б так пісаць, як пісаў любімы мною А. С. Пушкін". Захапленне рускай паззіяй прывяло яго і да пераходчыкаў дзейнасці, хоць, як вядома, ён перакладаў і з іншых моў.

Ц. Ліякумовіч не пакідае па-за ўвагай і блізкасць матываў асобных твораў Я. Купалы да твораў тых пазтаў, якіх ён любіў. Да гонару даследчыка, ён не баіцца часам не пагадзіцца тут з аўтарытэтамі. Прынамсі, калі разважае аб Купалавым стаўленні да паззіі Кальцова, не прымае меркавання Р. Бярозкіна аб тым, што "Купала фармальна пераймаў стыльвявія і кампазіцыйныя прыцыпы Кальцова". На думку Ц. Ліякумовіча,

"пазія Кальцова пераканала Купалу, які з цягам часу ўсё больш імкнуўся да літаратурных традыцый, у жыццядзейнасці фальклорных форм, народна-пазтычнай вобразнасці".

У раздзеле "На шырокім гасцінец рускай культуры" Ц. Ліякумовіч засяроджваецца на тым перыядзе ў жыцці і творчасці Я. Купалы, калі пазт адчуў ужо вагу ўласнага слова і пачаў разумець, што трэба выходзіць не толькі на новыя творы, а і на далейшыя жыццёвыя прасторы. Так сказаць "геаграфічныя межы" пашырылі і "межы пазтычныя". Жывучы ў Пецярбурзе і Маскве, Я. Купала не толькі засвойваў лепшыя набыткі сусветнай літаратуры, а і атрымаў мажлівасць асабіста кантактаваць з асобнымі яе прадстаўнікамі, што таксама пайшло толькі на карысць.

"Янка Купала і руская літаратура" Ц. Ліякумовіча — з шэрагу даследчых прац, напісаных з пазіцыі сённяшняга дня. Адсюль і адсутнасць у ёй (што, канечне, не можа не радаваць) момантаў, якія раней (а інакш літаратуразнаўцы проста не маглі не пісаць) былі нязменнымі. Калі гаварылася аб ўзаемасувязях з рускай літаратурай, рускай культуры, дык абавязкова акцэнтавалася, паколькі яна стаіць вышэй за іншыя, у прыватнасці, за беларускую. Тут жа "дыялог" адбываецца, як кажуць, нароўных. Ц. Ліякумовіч, вядома, ставіцца з павагай да рускай літаратуры, але адначасова з гэтай жа павагай ён піша пра літаратуру беларускую. І, вядома ж, з найвялікшай любоўю да творчасці Я. Купалы, якая, што падкрэсліваецца неаднойчы ў кнізе, мае сусветнае значэнне.

Калі ж паспрабаваць увязаць працу Ц. Ліякумовіча з сучасным творчым працэсам, дык яна, несумненна, знамянуе сабой той новы этап, які пачаўся ў літаратуразнаўстве цяпер, калі даследаванне праблемы ўплыву рускай літаратуры на іншыя (у прыватнасці, на беларускую) вядзецца прыныпова, аргументавана, без "здымання шапкі" перад "старэйшым братам". У рэшце рэшт пачаць гэтакім пакладзены ў чатырохтомніку "Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей", падрыхтаваных навуковымі супрацоўнікамі Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы і выпушчанага не так даўно выдавецтвам "Навука і тэхніка".

Алесь МАРЦІНОВІЧ

УРАЖАННЕ

Заложнікі шляху

У кожнага з нас пад гэтым небам свой шлях. Чым бы яго ні вымасыў лёс, па ім накіравана несці крыж радасцей і трывог, удач і роспачы. Часам крокі на ім, пакружастым і камяністым, аддаюцца болям у сэрцы. Ды ўсё ж трэба ісці — бо ў гэтым сэнсе жыцця. Адны спыняюцца, задаволеныя тым, што літасціва падаравалі абставіны, другія ж адчайна і мужна прадзіраюцца да сваёй мэты, што прывідна светліцца на далёкім гарызонце. Так адчайна, які можа гэта рабіць экалаг Герман Ліневіч у апавесці Юры Станкевіча "Прузі" ("Польмя", N 7, 1996).

Своеасабліва напісана апавесць. Найперш — у жанравым плане. Хутчэй за ўсё — гэта прытча. Тут у адзінстве праўда і вымысел, рэальнае і містэрыя.

Дзе ў апавесці завязваецца паволі. Уражанне, што гэта — замаруджаны кадры прывіднай кінахронікі. Быццам кавалкі сну: сонца барвовае; над гарызонтам мроіва; слабы вечер, перамешаны з дымам; па высковай вуліцы сунецца лесавоз з "трупамі" дрэў...

Штрыхі і цымняныя, і ў той жа час выразныя. Фон і сны быццам нерэальны. Адчуваецца містыка ў тым, што адбываецца, перадусім у фарбах высковай раіцы.

У гэты час экалаг Герман Ліневіч збіраецца ісці на рэчку. Тут ён шукае загадкавую сумку, што затула пра сутыкненні кацера з тапцяком. Што ў ёй, ён не ведае, бо ніхто з начальства ў Мінску не патлумачыў.

Надвечоркам таго ж дня, калі Ліневіч вяртаецца пасля чарговага беспаспяховага абследавання дна рэчкі, у яго валасах заблытаецца невялікі памераў конік травяніста-зялёнага колеру, з празрыстымі крыльцамі. Што за кузурка? Герман ловіць яе, разгледвае і выкідае. А назаўтра самая горшая здагадка пацвердзілася: "Пералётны прус...".

што магло ўявіцца толькі ў сне, наблізілася, злілася з існым, стала яго часткай. Бяда не толькі ў вёсцы. І ў горадзе крах: не ходзіць транспарт, спынілася чыгунка. Жыццё на мяжы апакаліпсіса.

Непазбежна паўстаюць пытанні: пакорліва здацца абставінам ці знайсці сілы, каб супрацьстаяць жалівай навалі?

У апавесці высноўваецца сітуацыя катастрофы, а такія сітуацыі ў наш час даволі частыя. Мабыць, таму пісьменнік падае яе стрымана, без перабольшання — амаль як звычайную падзею.

Экалаг Ліневіч аказваецца ў цэнтры ласкальнай катастрофы, і яму не трэба выбіраць Шлях, — ён арганічны чалавек Шляху, змагань, нават яго заложнік. У яго няма выбару. Гэта становіцца відавочным з дыялогаў з настаўнікам Мазурам. Той таксама чалавек Шляху, які натуральна сустрэў самага страшнага і непераможнага ворага — старасць. Хаця ён разумее, што трэба змагацца.

Пісьменнік выяўляе, хто як аднёсся да прылёту пруса. Адны, прадчуваючы вялікую небяспеку, як і Ліневіч, адразу выбралі шлях змагань, іншыя выявілі поўную аб'якавасць: няхай плодзіцца, няхай хоць трава не расце. Усё роўна ўжо нічога не напавіш. Перадчытачом раскрываюцца горкія пласты жыцця. На фоне скрыгату сківіц неажадных кузурак — поўная бяздзейнасць і ў шараговых людзей, і ў службовых асоб. Прылет пруса асабліва ў вёсцы нікога не ўстурбаваў. Маўляў, нейкая драбязка ў параўнанні з сапраўднымі бедамі, калі вунь кругом крадудць і рабуюць, калі ў калгасе няма ні паліва, ні грошай... Само па сабе ўнікае пытанне: дык дзе ж та я сапраўднага саранча? Фізічна ўсё яна: вунь яна, зялёная, наступае. Але з падтэксту вынікае аналогія: пакуль мы не зменім сябе і тых, хто побач з намі, то саранчу не спынім. Яна будзе пладзіцца. Грамадства не перастане быць гнязділішчам бяздухоўнасці, тым асяродкам, з якога пастаянна зыходзіць пагроза ўсяму жывому. Бо, як паведаміў па сакрэце Ліневічу інспектар

Цай, што прыехаў з Мінска, у той сумцы, якая затула пра сутыкненні кацера з тапцяком, ляжаць радыёметры і рэчыва, здольныя ўчыніць яшчэ адзін Чарнобыль.

А саранча няўмольна наступае. Тым не менш, як праз цяжкія аблокі, прабіваецца святло. Інспектар Цай не скараецца перад абставінамі. Ён дамагаецца, каб выдзелілі паліва для запраўкі тэхнікі — будзе прадоўжаны пошук сумкі на дне ракі. З'яўляецца ў вёсцы дачка настаўніка Мазура Надзея, прыгожая маладая жанчына, якая прыехала на пахаванне бацькі, застрэленага наркамана. Між ёю і Раманам Ліневічам натуральна ўнікае пачуццё — абодва яны дбаюць не толькі пра сябе і ўласны інтарэс. Верыцца, што яны абавязкова сустрэнуцца зноў, каб не здавацца цяжжасцям, не адступаць ні на крок са шляху.

Аповесць крывавіць сённяшнімі праблемамі. Элементы прытчы працягваюць мастацкую тканіну, знітоўваюцца з пластамі нашай рэчаіснасці. Хаос у эканоміцы, бяздухоўнасць, крадзяжы, рабаўніцтва, наркаманія, забойствы... І так мала сапраўдных людзей, якія без боязі і страху становяцца на шлях воіна.

Аповесць "Прузі" — твор фантастычна-прыгодніча-рэалістычнага кшталту. Такія творы апошнім часам становяцца прыкметнай з'явай беларускай літаратуры. Асобныя пісьменнікі (Юры Станкевіч, Адам Глобус, Барыс Пятровіч) адыходзяць ад традыцыйнага рэалізму, спрабуюць шукаць сябе ў жанрах, якія ляжаць у рэчышчы еўрапейскай літаратуры.

Куды мы ідзем? Якім шляхам? Гэтыя адвечныя і заўсёды новыя пытанні, што ўнікаюць на крутым павароце грамадства, завастрае ў сваёй апавесці-прытчы Юры Станкевіч. Многія ў цяжкай часіны катастрофы знаходзяцца на шляху аб'якавасці і бяздзейнасці. Тых, хто выбірае шлях воіна, хто становіцца добраахвотным яго заложнікам, пакуль няшмат...

Наталля КУЗЬМІЧ

# "Пакінутая думка — гэта бессмяротнасць"

Шырока вядома ў вузкіх філасофскіх колах, што любы факт рэчаіснасці можа быць даследаваны шляхам яго раскладу на сем катэгорый: асаблівае, агульнае, адзінае, змест, форма, з'ява, сутнасць. Бясспрэчна і тое, што выпадковае ёсць спосаб праяўлення заканамернага. Выпадкова пачуццё абрывае спрэчку пра слабую філасофскую заглябленасць беларускай літаратуры; выпадкова (хапіла грошай!) набыты раманы Уладзіслава Рубанава "Не аднойчы забіты"; выпадкова згаданае выслёе, здабытае некалі Леанідам Галубовічам "з левай кішэні": "У кожнага чалавека адно жыццё, але, дзякаваць Богу, і адна смерць". Яскрава вымалёўваўся абрыс заканамернага...

Аднак перш чым ухаліцца за высёлкавы хвост творчай задумкі, належала падрыхтавацца да заўтрашніх лекцый. "Эпічны твор павінен вывучацца цаласна, — нагадваў мне падручнік і ахалоджваў: — цаласнасць твора не заўсёды ўдаецца раскрыць нават аўтарам сучасных літаратуразнаўчых прац". І ўсё ж з упартасцю я рынулася ў раманы нетры...

Знітоўвае твор вобраз жанчыны, шматлікі да кантрастаў. Трыумф ці няслава ў жыцці мужчыны — на пераломных этапах ён з'яўляецца да Жанчыны. Пэўна, такую ў ідэале задумвалася Ева, але пазтаў чамусьці больш натхняе Ліліт. Не выключэнне і герой Рубанава Чуйкевіч. "Жонка яго творчасці не спрыяла... у яго была глыбокая душа, а ў яе блізарукія вочы, якія не маглі ўбачыць дна". Сапраўдны талент перашкаджае прыстасоўвацца. Ён ставіць свайго носьбіта ў умовы выбару. Самае істотнае для творцы — творчасць. Таму жыццё творца чалавека няпростое. "Літаратура — спосаб быцця для пэўнай катэгорыі людзей", сярод якіх — Чуйкевіч. Ён не быў, а галоўнае, нават не імкнуўся стаць "прыладаю працы з вечным рухавіком, які заводзіцца без намаганняў адным з жончыных загадаў".

Нават без аўтарскай канстатацыі зразумела, што Людміла была "жонкай — Дай", "належала да самай няўдзячнай, з пункту погляду мужчыны, першай групы" (у адрозненне ад жонка-На і жонка-Дай—На).

Паняцці "разумная жанчына" і "разумная жонка" амаль несумяшчальныя. Людміла відавочна не тая і не другая. Не атрымалася ў Чуйкевіча "дожыць да счасця, до любові", як у тургенеўскіх герояў. Таму можна дараваць яму некаторую катэгарычнасць поглядаў на сямейнае жыццё, тым больш, што героя не напракнеш у бездаказнасці, хваробе большасці сённяшніх мужчын: "Для сям'і важна не ўмець кахаць, а не навучацца, мовачы па-руску, разлюбіцца... Каханне ў сям'і непатрэбна. Гэта — зло для яе. У закаханых вельмі тонкія, надта хваравітыя ўзаемнасці і патрабаванні. Вынесці іх у працяглым часе немагчыма". А сям'я ж — маленькая дзяржава...

Кажуць, ігнараванне выпакутаванага вопыту вядзе да страты маральных арыенціраў, а быццё ўвасабляецца ў мастацтве як каштоў-

насна ацэнае і ідэалізаванае. Выпакутаваны ж маральны вопыт Чуйкевіча ад ідэалу здаецца далёкім, ён хутэй ляжыць у рэчышчы той жа жыццёвай філасофіі, згодна з якой ёсць жонкі і ёсць жанчыны, і мудрэц той, хто ўмее, не крыўдзячы першых, не забываць другіх. Чуйкевіч "змагаўся не з жонкаю, а з несправядлівасцю, якая за ёй стаяла", і быў упэўнены: "Адмесці раз і назаўсёды "жаночае пытанне" для пісьменніка-мужчыны азначае паставіць крыж на творчасці".

Таталітарны рэжым з'яўляецца асабісты лёс чалавека да прымітыўнай палітычнай функцыі. Ён, па выразу У. Вайновіча, кваліфікацыя на ўсю вашу маёмасць, цэла, душу і жыццё, а камунізм, спрабуючы палепшыць прыроду чалавека, робіць яго яшчэ горшым. Найбольш недарэчна пачуваецца ў абцугах Сістэмы жанчына. Вобразы "партыйных дам" у раманах пераважна гратэскавыя. І пачуцці выклікаюць складаныя: ад гідлівасці — да спачування. Яны не толькі функцыянеры, але і ахвяры Сістэмы, якім адмоўлена ў праве на нармальнае жаночае жыццё. Адна "сохла без пары і хутка", другая "выяўляла гвалосць інтэлектуальных ножаў", трэцяя глядзела на Чуйкевіча "папярэвымі вачыма", чацвёртая "належала да тых, чыя сьведомасць з часам ужо не мянялася". Ён здзіўляў і шкадаваў, але надзеі адшукаць чароўную незнаёмку ў жалезных шэрагах не пеціў. Роднасць душы, адухоўленасць вабяць Чуйкевіча ў жанчыне. Аднак і Вераніка ў якасці ідэалу выглядае ў творы пераканаўча. І, думаецца, гэтага не мог не адчуць і сам аўтар. Няма ў раманах такой жанчыны, да якой можна звярнуцца безнадзейна старамодна: "Спадарыня, дазвольце даведацца прычыну Вашага суму" і не пачуць у адказ: "Чэво-о? Крыша, што лі, поехала?" "Сучасная жанчына... раскрылася, як борцікі касметычкі, і аказалася — там мала каштоўнасцей: танная памада, заліты віном пачак цыгарэт і сцёртыя медзякі — узбуджальнікі мата", — сумна канстатуе аўтар.

Вечнай загадкай застаюцца сутнасць чалавечага "я", узаемаадносінны сусвету і асобы. Па вызначэнні аўтара, яго інструменты спазнання — адначасна рэальнасць і фантазмагорыя, дакументалістыка і выдумкі, сны і ява, думкі лагічныя і містычныя, поўныя абсурду і парадоксаў.

Пісьменнік малюе мастацкія карціны існавання чалавека ў трох паралельных светах: фізічным, свеце сноў (свец творчасці) і свеце душы. Фізічнае — найбольш тыповае, яго можа быць дакладна вымерана. Духоўнае — тонкае, кволае, "яно хутэй паддаецца змяненню, а ўсё драмы і трагедыі на свеце адбываюцца ў выніку паршчэння ў развіцці духоўнага свету канкрэтных людзей. "Лёс Чуйкевіча пацярджанае жыццяздольнасць гэтай філасофскай тэзісаў. Свет сноў у раманах — гэта не той стан чалавека, які характарызуецца стратай цікавасці да знешняга свету, а душэўнае жыццё ў час сну, якое ацэньваецца

як галоўнае жаданне здзяйсненне незадаволеных у стане нядрэмнасці (бодрствования) жаданняў (Фрэйд)". "Цудадзейнай магіяй валодалі зратымныя сны: напаялі энергіяй, бадзёрасцю, зрушвалі з душы цяжар заклапочанасці, няздольнасці, страху..." Скажам, нязвыклая для героя шчырасць. Але ж і герой — незвычайны. Пачынаючы з імені, таксама нязвыклала для вёскі, у якой нарадзіўся. Імя як праграма лёсу чалавека разглядаецца сёння на сумежжы антрапалогіі, псіхалогіі і філасофіі, у прыватнасці, яго ўласцівасць яднаць разнятыя сферы быцця, яго сутнасць як цэльнага арганізма жыцця чалавека ў іншым жыцці. Імёны вызначаюць тып быцця асобы, яе найбольш аджватную плоць, бо сама пра сябе духоўная сутнасць асобы выказвацца не можа. Сам факт цікавасці да патаемных бакоў чалавечага існавання толькі па форме здаецца наватарскім, але па сутнасці ён традыцыйны ў беларускай літаратуры: Баршчэўскі, Гарэцкі, Колас... "Патаёмнае" ў Рубанава — гэта не проста экзатычны складнік беларускай ментальнасці і нават не проста частка духоўнай культуры нацыі. "Ён не ведаў, у якой форме, але сувязь з небам у зямлі, у кожнага чалавека існуе. І тое праўда, што неба ўплывае на нас. Нашы рукі, словы, міміка фіксуецца ў свеце, у наасферы... Яны як бы высілаюць нам дарогу ў жыццё". Ірацыянальна-містычны фактар, як бачым, прызнаецца Рубанавым адным з вядучых па ступені ўплыву на лёс чалавека. Але, на шчасце, не выключным. У свой час геніяльны Фрэйд сказаў, што "каханне і праца — вольныя ступені, на якіх трымаецца наша псіхічная раўнавага і наша здароўе".

А ў пісьменніцкім лёсе гэтая залежнасць яшчэ большая, бо "літаратура — гэта барацьба аднаго з цэлым светам", асабліва жорстка ў умовах Сістэмы. "Пісьменнік — гэта... ступень і глыбіня спачування чалавеку", а сама думка аб гэтым чужая дзяржава, у якой нават таленавіты чалавек пакладае сябе на элементарнае, на тое, каб выжыць. Талент не фіксуецца ў часе, у гісторыі, у людской памяці. А "дадатак "беларускі" багата кім успрымаецца іранічна, як паблажка, указанне на непаўнаважнасць". Чуйкевіч, насуперак усёму, "шчыра нёс, аберагаючы далю, сямчку сваёй беларускай самасвядомасці..."

Галоўнае жаданне героя — быць творцам свайго лёсу. Творчасць ёсць сродак вызвалення чалавечага жыцця з застыласці формы. Гэты філасофскі тэзіс належыць віленскаму беларусу Ігнату Канчэўскаму, які ў 1921 годзе пісаў: "Сапраўднай падставай жыцця можа быць толькі творчасць... на кожным кроку: у штодзённай працы, у сямейных адносінах, у грамадзянскім руху. Толькі тады жыццё не будзе сціскаць форма" (зс "Адвечным шляхам"). Але паколькі Сістэма прымушае чалавека карыстацца гатовымі формуламі, шаблонамі, то духоўная энергія такіх, як Чуйкевіч, "кіруецца ў

вольныя даліны мастацтва". Нельга не пагадзіцца з Рубанавым у тым, што ў чалавека "ёсць два шляхі абессмяротнасці сябе — мастацтва і дабра. І калі першы падуладны нямногім, то другі — усім".

Бясспрэчна агульначалавечая каштоўнасць і такіх катэгорый, як прырода, мова, гісторыя, свабода, шчасце, здароўе, з рознай глыбінёй даследаваных у раманах.

Аднак агульначалавечы змест асобных сучасных каштоўнасчых паняццяў выклікае навуковую палеміку. Напрыклад, прыватная ўласнасць. Як ні дзіўна, уласнасць і творчасць — два бакі дыялектычнага адзінаства. "Трудней кожную часіну тварыць, чым ужываць гатовае, лягчэй здвальняцца зацверджаным прыкладам, чым шукаць адваднейшага". Парабкам быць лягчэй, чым гаспадаром. Але прымусам нельга ні абараніць прыватную ўласнасць, ні знішчыць яе. У цывілізаваанай дзяржаве вызначальнай павінна быць формула "Закон—Свабода—Багацце, а не "багацьці — дрэнны, бедны — добры". Цяжка гаварыць аб чалавечай годнасці, аб духоўнасці там, дзе няма месца аднуванню, што ты жывеш хоць і цяжка, але з працы сваіх рук, на сваёй зямлі. У роздуме над лёсам блізкіх Чуйкевіч прыходзіць да высновы: "Кожнай жывой істоте трэба мець штосці СВАЁ. Гэта СВАЁ адлявае менавіта ёй, як задумана прыродаю. Чалавека тым больш робіць гаспадаром, ачышчае ягоную душу толькі ўласнасць. Калі ёсць што страчваць, абдумаш сто разоў кожную сваю крок". Такія прырода чалавека, і менавіта ў ігнараванні гэтага галоўнага памылка Сістэмы. Добрая пажаданні шчасця для ўсіх на свеце ўвасобіліся ў галечу і беспрасвецце для пераважнай большасці канкрэтных грамадзян.

Адно з праблем, узятых у раманах, пакуль што не асвятляе ні адзін падручнік філасофіі, а яна, між тым, ужо прэтэндуе на статус глабальнай, прынамсі, на шостаі частцы сушы. Гэта — хамства, якое з бытавой з'явы перарасло ў светлаглед: усё мець, нават калі сам нічога не варты. Зневажанне асобы іншага чалавека; прэтэнзіі да іншага пры поўнай адсутнасці патрабавальнасці да сябе. Не "я абавязаны", а "мне абавязаны". Хамы не церпяць побач тых, хто жыве больш значна, высокая, чыста. Яны імкнуцца сцягнуць такіх людзей уніз, бо самі ўзняцца да іх узроўню не здольныя. Калі ўсе ў яме, то свайго падзення не заўважаеш. Пісьменнік не можа пакінуць абыякавым тое, што "перабудова дала волю нізкім жывёльным інстынктам. І ад тых, каму гэтыя інстынкты даламаглі наймаверна хутка ўзбагаціцца, трэба будзе вельмі-вельмі доўга чакаць культуры".

У свой час Адам Мальдзіс у рэцэнзіі на раманы У. Караткевіча "Нельга забыць" пісаў: "Я далёкі ад думкі, што раманы спадабаюцца ўсім. Ён разлічаны на пэўнага, адпаведна падрыхтаванага чытача. Калі мы сцвярджаем, што нашы пісьменнікі павінны быць рознымі, то чаму, будучы лагічнымі, мы апелюем да нейкага стандартызаванага, уніфікаванага чытача? Кожны шукае ў неабсяжным кніжным моры тое, што яму найбольш адпавядае".

Вось, здаецца, і нічога не здарылася на зямлі: проста яшчэ адзін раманы знайшоў яшчэ аднаго чытача. А што датычыць філасофскага пачатку ў ім, звярнуся напрыканцы зноў да аўтара: "Не даказаўшы сабе, не даказвай іншым. Даказаўшы сабе — няма сэнсу даказаць іншым".

Алена БАРАДЗІНА

## Зоркі далёкія і блізкія

Зайздросчу людзям, якія, аднойчы займеўшы час, ахвоту і патрэбу душы, ідуць ці едуць у доўгую вандроўку па родным краі. Такім шчасліўцам быў наш сляпны беларус Аляксандр Казіміравіч Сержпутоўскі. Пра яго жыццёвы і творчы подзвіг напісаў кнігу Уладзімір Каско.

Я даўно ведаю аўтара як журналіста, рэдактара, літаратара. Некалькі гадоў ён руліва вывучаў спадчыну Сержпутоўскага. Першыя свае адкрыцці і захапленні этнографам і фалькларыстам надрукаваў у часопісах "Народная асвета", "Беларусь", "Весці АН БССР", "Маладосць", "Работніца і сялянка", у газетах "Чырвоная змена", "Голас Радзімы", "Настаўніцкай газеце". І васьм кніга.

Аўтар раскрывае чытачам каларытную, шматгранную постаць знакамітага чалавека. Мне думаецца, сучасныя настаўнікі і выхавальнікі нашых дзяцей павінны спаўна выкарыстаць у сваёй працы вобраз А. Сержпутоўскага. Ён нарадзіўся на Случчыне ў мінулым стагоддзі, яго талент раскрыўся ў нашым, дваццатым, а зробленае вучоным, веру, уойдзе ў залатую скарбонку нашых

У. Каско. Святло далёкай зоркі. Мн., "Універсітэцкае", 1997.

далёкіх нашчадкаў. Вось чым найперш прываблівае да сябе герой кнігі Уладзіміра Каско.

Пасля заканчэння Нясвіжскай настаўніцкай семінарыі А. Сержпутоўскі настаўнічаў у Мазырскім і Слуцкім паветах. Гэта было напрыканцы стагоддзя. Беларусь тады ўваходзіла асобнымі губернямі ў склад Расіі, але працягвалася ўжо нацыянальная свядомасць беларускага народа, прынамсі — лепшыя яго сымолы.

Далёка наперад зазіраў і Аляксандр Казіміравіч Сержпутоўскі. Закончыўшы Пецярбургскі археалагічны інстытут, працуе ў Рускім музеі, ён шмат зрабіў, каб сабраць і ўвекавечыць этнаграфічнае і фальклорнае багацце беларусаў.

У. Каско, які вывучаў свайго героя па архівах і рукапісных зборніках, захопленна расказвае, як А. Сержпутоўскі збіраў матэрыял і пісаў "Прымі і забавоны беларусаў-палешукоў", "Казкі і апавяданні беларусаў з Слуцкага павета", "Земляробчыя прылады Беларускага Палесся", "Беларускія песні"...

Усе мы чулі прымаўку "На свеце ўсяго нажывеш, і Кузьму бацькам назавеш". У. Каско падкрэслівае: "Мала хто ведае, што набыла яна крылы з лёгкай рукі А. Сержпу-

тоўскага, які запісаў казку "Кузьма" ад вядомага беларускага казачніка Івана Азёмшы". Жонка і сын доўга зневажалі селяніна Кузьму. Найбольш крыўдзіла тое, што сын ніколі не называў яго бацькам. Аднойчы зімою везлі яны з балота сена. Воз, на якім ехаў сын, перакуліўся і падмяў пад сябе хлопца. "Кузьма, — крычыць сын, — падымі воз, а то жьў не буду". Маўчыць бацька, курыць люльку. Урэшце сын узмаліўся: "Бацька, падымі воз". Рады мужык, што першы раз у жыцці сын назваў яго бацькам, вырочыў таго. Так і з'явілася прымаўка.

У гэтай казцы закладзена глыбінная народная мудрасць: ніколі не цурайся свайго, роднага, якое б яно ні было, і гэта дапаможа табе заўжды быць паважаным чалавекам. Гэтым вучыць і жыццёвы прыклад А. Сержпутоўскага. З далёкага Пецярбурга ён меў бачыць і шанавачь мілуу беларускую зямельку. Ездзіў туды ў экспедыцыю, запісаў гаворкі, казкі, песні. Цяпер усё гэта — здабыткі нашай духоўнай спадчыны.

У сваёй кнізе Уладзімір Каско пераказвае некаторыя казкі, павер'і, заняткі, святы, сабраныя вучоным. Вельмі важна падтрымаць слушную думку аўтара: сабраць і перавадзіць спадчыну нашага сляпнага земляка. Калі ўлічыць,

што некаторыя яго зборнікі існуюць толькі ў рукапісах, то гэта святая справа ўсіх рупліўцаў нацыянальнай культуры.

І яшчэ адно шчылівае жаданне ўзнікае, калі чытаеш кнігу "Святло далёкай зоркі". Хочацца прайсці сцежкамі А. Сержпутоўскага, пабываць у вёсках, сустрэцца з людзьмі, родзічамі тых, ад каго запісаў ён народную мудрасць. Якія цяпер гэта мясціны, якія там жывуць людзі, што ведаюць пра продкаў, як захоўваюць пра іх памяць, які ўнеслі ўклад у фальклорную спадчыну?

Па-добраму можна парадавацца за аўтара кнігі: ён меў магчымасць з'ездзіць у вёску Чудзін, дзе некалі бываў А. Сержпутоўскі. Тут ён сустракаўся са 103-гадовай Аўдоццяй Сцяпанавнай Захарчэняй, запісаў ад яе песні, казкі. Уладзімір Каско сваім прыкладам даводзіць, што мы павінны шукаць старых мудрацоў, пераймаць ад іх усё лепшае і перадаваць, як нязгасную паходню, будучым пакаленням беларусаў. Толькі так можна не толькі захаваць спадчынасць, але і ўзбагаціць яе, трымаць на высокаінтэлектуальным, еўрапейскім узроўні.

Як правільна адзначаў даследчык, народная творчасць нагадвае сабой рэчку. Яна можа абмялець у сухі год, застыць у марозную сцюжу, але пойдучы дажджы, прыгрэе сонца, і рака зноў панясе наперад свае воды, бо поўніцца яна сотнямі ручайкоў, крыніц, якім наканавана вечнасць.

Уладзімір ЛІПСКІ

## Невядомы Здымак Янкі Лучыны

змешчаны ў шостым нумары часопіса "Роднае слова". Як сведчыць У. Мархель, "ён быў здабыты з забыцця стараннямі дзвюх руплівіцаў — дырэктара Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва Ганны Запартыкі і старшага навуковага супрацоўніка Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі Надзеі Саўчанкі. Зберажоны ў архіве Беларускага музея імя Івана Луцкевіча, гэты фотаздымак вярнуў нам выяву паэта якраз напярэдадні яго скону 28 ліпеня 1897 г."

А адкрываецца нумар творчым партрэтамі Т. Бондар "Паэзія — занятак для мужных", напісаным М. Тычынам.

Гаворка ідзе пра Т. Бондар як пра паэта і празаіка, а ўяўленне пра яе паэтычны талент дапаўняецца вершамі, апублікаванымі тут жа. Прадстаўлена таксама паэтычная спадчына Я. Лучыны.

Змешчаны заканчэнне разваг

М. Мішчанчука пра творчасць

А. Сербантовіча "Недапетая песня" і некалькі вершаў гэтага паэта, артыкулы

В. Рагойшы "Каб жыць у эпохах" ("Назваслоўе" Максіма Гарэцкага),

С. Мухамор "Індывідуальна-аўтарскія сінонімы ў апаэдыянах Івана Пташнікава",

М. Яніцкай "Разрабаваныя скарбы Нясвіжскага замка",

М. Шавыркін "Нясвіжскі тэатр. Францішка Уршуля Радзівіл",

Э. Зайкоўскага "Старажытныя Багі Беларусі",

заканчэнне артыкулаў М. Верціхоўскай і В. Цялкоўскай "Зрячий посох, або Спроба прачытаць Ядвігіна Ш.",

Л. Баршчэўскага "Еган Вольфганг Гётэ",

працяг артыкула Т. Шамякінай "Культура Індыі".

У "Анталогіі беларускага раманса" В. Брылон і В. Скоробагатаў прадстаўляюць кампазітар Я. Прохарава.

М. Шавыркін адкрывае рубрыку "Род блізкі і далёкі".

Першыя публікацыі ў ёй — "3 гісторыі беларускай сям'і" Л. Ракавай і А. Фядосіка "Беларускае вяселле —

своеасаблівае народнае опера". Да 30-годдзя філіяла музея Я. Коласа на яго радзіме — слова А. Зернічанкі "Захавальнікі памяці".

С. Харэвіч знаёміць з кампазітарам М. Сацурам ("Дарога сутнасці маёй..."),

М. Скобла — з паэткай А. Гінько, а Я. Саламевіч — з працягам "Календара знамянальных дат і падзей на 1997 год".

## Чарговы нумар

інфармацыйна-аналітычнага і культуралагічнага бюлетэня Міжнароднай асацыяцыі беларусістаў і Беларускага таварыства дружбы і культурнай сувязі з замежнымі краінамі "Кантакты і дыялогі"

пазначаны чэрвенем. У ім найперш прыцягвае ўвагу раздзел "Беларускае замежжа",

якім нумар і адкрываецца. Змешчаны артыкулы Я. Запрудніка "Беларускія мастакі на чужыне —

вясцальнікі Бацькаўшчыны", Г. Пікарды "Музычнае жыццё беларускай эміграцыі",

С. Кошур "Матэрыялы пра Пятра Конюха ў нашым музеі" (у Карэлічах). Прапануюцца чарговыя старонкі будучага слоўніка

"Беларускае замежжа" — С. Сачанка знаёміць з Р. Жук-Грышкевіч і З. Кіпель.

Прадстаўлены раздзелы "Страты і іх вяртанне", "Беларускае таварыства дружбы ў дзеянні", "Рэцэнзуем кнігі",

"Супольныя юбілей", "3 рэдакцыйнай пошты", "Хроніка беларусазнаўчага жыцця".

## За першай — другая

Не так даўно Людміла Корань стала аўтарам першай кнігі літаратурна-крытычных артыкулаў "Цукровы пеўнік",

выпушчанай выдавецтвам "Мастацкая літаратура". У ёй малады крытык не

абыходзіць увагай творчасць класікаў нашай літаратуры Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, М. Гарэцкага, але шмат піша

і пра тых, хто сёння годна працягвае літаратурную эстафету, узляўшы яе з рук напярэднякаў. Прынамсі, у полі зроку аўтара творчасць Л. Дранько-Майсюка, П. Васючэнка, А. Глобуса і іншых.

Л. Корань — цяпер яна выступае пад прозвішчам Людміла Сінькова — адзін з найбольш актыўных сучасных беларускіх крытыкаў.

Пацвярджае таму і яшчэ адна яе кніга "Беларуская проза XX стагоддзя: дынаміка жанравых структур",

якая набачыла свет дзякуючы ВПП "Новік".

ПАЭЗІЯ

Генадзь  
БУРАЎКІН



## 3 кнігі "Паміж зоркай і свечкай"

Скажуць,  
Гэткае немагчыма,  
Ды чаго не бывае ў жыцці —  
Я шукаў на Радзіме Радзіму  
І не мог яе доўга знайсці.

Быццам чорная хмара навісла  
Над прасцягам палаткаў і траў,  
Быццам нехта, чужы, ненавісны,  
Ад мяне маё шчасце схававу.

Колькі я ні ўглядаўся ва ўзлесці,  
Як ні слухаў дыханне начэй,  
Не хапала матулінай песні,  
Не хапала вясёлых вачэй.

З бларускаю крыўдай адвечнай  
Я спытаўся ў азёр і дубраў,  
Што ж за час,  
Што так душы знявечыў,  
Што ж за лёс,  
Што так край абакраў?

І ў адказ, як апошняе слова,  
Мне шапнуў мой знядужаны кут:  
— Ты ў сябе запытайся сурова,  
Ты сабе абвясці свой прысуд...

Заклікаюць,  
Лаюць,  
Аспрэчваюць,  
Прасяць літасці і дабрыні...  
Колькі смешнага і недарэчнага  
Учынюніцкай мітусні!

Надакуцьлі, надакуцьлі  
Вечны лямант  
І вечны грук.

Ніна АКСЁНЧЫК



## Тронія жыцця

Каб цябе ушанаваў у Беларусі,  
Не будзь паэтам, мастаком,  
Вучоным.

Стань начальнікам  
Хоць самае маленькае канторы.

І табе заўсміхаюцца усё  
Так прыязна і лісліва.

Заслужыш ты пашану,  
Павазу, ды усякія ўзнагароды,  
Званні.

А пасля смерці —  
Найлепшае месца на кладох.

Аблачына плыве над кручаю.  
Каля сонца трымціць жаўрук.

Іх ніхто не гняце,  
Не развенчвае,  
Не зганяе ў агульны гурт.  
І жыццё ў іх,  
Як неба,  
Адвечнае,  
Як адвечны іх родны кут.

Іх звысоку ніхто не накручвае,  
Не граціцца сагнуць у крук...  
І плыве аблачынка над кручаю.  
І ля сонца трымціць жаўрук...

Там — правалы,  
А тут — прагалы  
Ці зусім ніякіх слядоў.  
Колькі коней ні запрагаю,  
Не дагнаць маладых гадоў.

Не дагнаць,  
Не вярнуць,  
Не аклікнуць,  
Грыву цёплую не ўхапіць —  
Паўз бальшак пралятаюць без ліку,  
Толькі збоку мільгаюць слупы.

Эх вы, коні мае буланья,  
Падкаваныя капіты!  
Праімчыце міма каханай  
Праз калінавыя масты.

І спыніцеся ля крыніцы,  
Апусціце ў траву павады.  
Нам даўно ўжо трэба напіцца  
Гэтай чыстай жывой вады.

Мы пранесліся гулкім алягорам  
Праз такія брады і шляхі,  
Што і Богам, суровым і хмурым,  
Дараваны ўсе нашы грахі.

Не бяда, што гадоў не дагонім —  
Кліча вецер з далёкай вярсты.  
І яшчэ не распрэжаны коні.  
І яшчэ не стухлелі масты...

Нехта — з пекла,  
А нехта — з раю —  
Голас мне сябры падаюць...  
Нешта рана сябры паміраюць.  
А вась ворагі  
Доўга жывуць,  
Абмінаюць судовую лаву  
І шалеюць ад п'яных піроў,  
І крадуць  
Пасмяротную славу  
У маіх нешчаслівых сяброў.

Смерць і праўда бяздушна-сляпая,  
Калі усіх іх раўняе ў цане.  
А сяброў маіх так не хапае  
І зямлі беларускай,  
І мне...

Я крыві не хачу,  
Вы паверце,

## Буслы

У кучарах дуба, пад засенню неба,  
Буслянку любоўю звязалі буслы.  
І большага шчасця на свеце не трэба,  
Калі тую песню пачуе твой сльх.

Калі над табою так горда і светла  
Праменяцца беля крылы любві —  
І неба яснае, і сонцу прыветна.  
І радасна кожнай быдзіцы зямлі.

Таму гэтак чыста зямля мая вечна —  
Бо душы святлююць на золаку дня,  
Калі берагуць цеплыню сардэчнай  
Той міг, як спрабуе крыло  
Бусляня.

## Па сняжкку, на ільду

Па сняжкку, па ільду —  
Па каханаму следу  
Да цябе я прыйду.  
Да цябе я прыйду.

А з далёкіх краёў  
Прылячу вестуніцай  
У акенца тваё  
Закалелай сініцай.

Як цяпла не знайду  
Ля святога агменю —

І граху не вазьму на душу.  
Не прашу я для ворагаў смерці —  
Для сяброў даўгаалецця прашу.

Прагульваецца ў небе летні гром,  
Пабурквае лянвіа і пагрозна.  
І рэдкі дождж з высокіх боскіх стром  
Няспешна кроплі сыпле на бярозы.

Ён шчодро ласку ўсю сваю раздаў:  
Павесялелі малывы каля хаты,  
І цягнуць дзюбкі жоўтыя з гнязда  
Няўцямныя малыя птушаняты.

З лістоў сцякае ўніз ліпучы пыл,  
У прахалодзе мыецца бяроства...  
Усё так светла,  
Хораша  
І проста —  
Гарачы дзень  
І чысты дождж сляпы.

## Слімак

ІРАЊІЧНАЯ ІДЫЛІЯ

Ля гарода  
Ляжыць калода.  
На калодзе сядзіць слімак.  
Для гарода  
І для народа  
Ён не робіць шкоду ніяк.

Сонны трошкі,  
Ён грэе рожкі.  
Не збіраецца саслізгнуць.  
Богам створан —  
Ніякі воран  
Не павінен яго праглынуць.

А вакол —  
Цішыня і згода,  
Як суладдзя набесны знак.  
Ля гарода  
Ляжыць калода.  
На калодзе сядзіць слімак...

З усмешкай сумнай  
Па вясне  
Праводжу позіркам дзяўчатка,  
Што,  
Як касуль пудлівых статак,  
Бягуць імкліва паўз мяне.

Майму пахіламу плячу  
Плячо дзяўчына не падставіць.  
Я страціў даўнія падставы  
Аклікнуць тых,  
Каго хачу.

Цяпер я,  
Нібы папскі нунцы  
Ці нават сам суровы Бог,  
Адно, што маю, —  
Азірнуцца  
І ціха адвясціся ўбок.

Ну што —  
Дажыўся, галубок?..

Я да шкла прыпаду  
Тваім змучаным ценем.

Пазбіраю з вачэй  
Парушынькі-сняжышкі.  
Можа, стане лягчэй  
Сэрцу хоць на хвілінку.

Па сняжкку, па ільду —  
Па каханаму следу  
Да цябе я прыйду.  
Да цябе я прыйду.

Лес сухі  
Не знае лета.  
Не заплача аб ім восень.  
Лес сухі  
Ніколі болей  
Не сасніць сваёй вясны.  
... Снегу шчодрасцю сагрэты,  
Ён — нібы з крышталевых кросен.  
І вятры, пачуўшы волю,  
Ды яго паяць адны.

## Слова маё

Слова маё спавядальнае,  
Болей не плач, не тужы.  
Ніткай жывой-спавядальнаю  
Раны мае завяжы.  
Між глухімі, што д'яблам узятыя,  
Кроў твая — быццам бы ртуць.  
За нашчадкаў, што проккамі клятыя,  
Ты малітваю, Слова, будзь.



## “Рака майго жыцця цячэ!”

### Надыдзе час

Настане год, надыдзе час,  
Сумненні знікнуць, нібы цені —  
І прыдуць лепшыя за нас  
Адроджанья пакаленні.

І стануць сэрцам успрымаць  
Да Беларусі прыналежнасць,  
І будуць, нібы сцяг, трымаць  
Высока, годна — незалежнасць.

І стане нацыяй народ,  
Адкіне прыкрасць — “іншаверцы”.  
Надыдзе час, настане год  
І адзавецца ў кожным сэрцы.

### Люблю цябе, мой родны край

Люблю цябе, мой родны край,  
Такім, як ёсць.  
Твой сум і гора цераз край,  
І прыгажосць.

Люблю цябе, мой родны край,  
Хоць цэзіі гне.  
Не адцітай, не адмірай —  
Усё міне.

Люблю цябе, мой родны край —  
Неа-Садом...  
Магчыма, за мяжою рай,  
А тут — мой дом.

### Паўтарэнне

Як хутка набірае час разбег,  
Узростам нас бязлітасна палоніць.  
Як позна разумнее чалавек —  
Памылак назбірае, “дрой наломіць”.

І вось ужо — наперадзе зіма,  
І крылы абнасіліся ў падкрылкі.  
Хоць розум ёсць — магчымасці няма  
Павыпраўляць мінулыя памылкі.

І крыўдай перакошваецца рот  
За лепшы час, патрачаны бязбожна.  
І з п’едэстала пасівелых год  
У маладосць глядзіш бездапаможна.

Юнак, юнак! Балюча за цябе.  
Ты — парастак, а думаеш — асілак...  
Зноў маладосць у той жа бок грабе,  
Як грэблі мы — да берага памылак.

### Дзівак

Чаму так сумна на душы,  
А сэрца з болам — спарышы?  
Няўжо таму, што жыў сумленна?  
Дзівак!.. А гэта, кажучы, дрэнна...

Я бедны быў усё жыццё,  
Насіў з маленства лахмацё.  
Ссівеў — ні вопраткі, ні хлеба.  
Дзівак!.. А кажучы — красці трэба...

Папрацаваў, пагараваў,  
Здароўе нішчыў, жылыя рваў,  
Круціўся, як вавёрка ў коле.  
Дзівак!.. Насып на хвост ІМ солі...

### Судны дзень

Выток жыцця... Зародкаваць,  
радіны...  
І вось рака майго жыцця цячэ!  
Мой судны дзень і судная гадзіна  
Нябачныя — наперадзе яшчэ.

Жыву-брыду... То плённа, то марудна,  
То мары ў сэрцы, то падзей асцё...  
Знянацку, раптам дзень прыходзіць  
судны,  
Бо, як маланка, суднае жыццё.

### Стол

Ах, мой стол, драўляны стол,  
Стол мой самаробны.  
І цябе знявечыў дол —  
Стаў ты, стол, жалобны.

За табой сядзелі ўсе,  
З намі — мама, тата...  
Ведаў я, што прынясе  
Лёс жалобу ў хату.

Але думкі тыя гнаў,  
Зберагаў пляшчоту...  
Час настаў, і я спазнаў  
Страту, адзіноту.

Да мінулага — сцяна,  
Стол не ў радасць болей.  
Чарку п’ю, але яна  
Горкая ад болю.

### Боская кара

Калі на брата брат падняўся  
І сын над бацькам нож занёс,  
Падумаў Ісус Хрыстос:  
— Няўжо я ў людзях памыляўся?..

І той, хто нёс любоў скрозь мукі  
З глыбінь вякоў, скрозь доўгі час,  
Відаць, расчараваўся ў нас,  
Адвёў ад бласлаўлення рукі  
І пакараў — пакінуў нас...

### Хачу пакінуць на зямлі

Пра ўсё — як цяжка мы жылі  
Сярод смугі,  
Хачу пакінуць на зямлі  
Радок-другі.

Пра наш такі няўдалы ўзлёт,  
Зламаны лёс,  
Пра крык душы, пра сцяты рот,  
Пра плач без слёз.

Як абудзіць мы не змагі  
Свае мазгі...  
Хачу пакінуць на зямлі  
Радок-другі.

### Спазніўся я...

Спазніўся я... Спазніўся нарадзіцца,  
Але ад лёсу не ўцячы свайго.  
Імушу жыць, дакладней — мітусіцца,  
Усё жыццё гадаць: што — да чаго?

І не таму, што беднасць вочы коліць —  
Было бяней і галадней было.  
Страшней другое — боль душу няволіць,  
Душу, з якой даўно сыйшло святло.

І новы час, “даляравых” спакусаў,  
Па-новаму зацягвае гужы.  
Я — лішні сярод “новых беларусаў”,  
Я — сёння непатрэбны і чужы.

Сумленна жыў, а кажучы, што  
няўмела,  
Ды не жадаю погляды мяняць,  
Бо тое, што вакол, — незразумела,  
А зразумею — не магу прыняць.

### Трыцягненне

Я ў Аковы вяртаюся зноў  
Пасядзець на знаёмым пагорку.  
Сярод даўніх знаёмых — дубоў  
Дыхаць водарам траў-дываноў,  
Ад якога салодка і горка.

Я Аковы люблю і таму,  
Што да іх прытуляўся Купала,  
Што яны, як калісьці яму,  
Падарылі і сэрцу майму  
Дабрыні і пляшчоты не мала.

Я свае расхінаю гады,  
Адхінаю амаль паўстагоддзе...  
Я з Карпілаўкі бегаў сюды  
Не натхняцца, а так — ад нуды,  
Адаваўся дзіцячай прыгодзе.

І юнацтва калі-нікалі  
Тут спяліла душы летуценне.  
Ногі самі ў Аковы вялі —  
Ёсць жа нейкая ў гэтай зямлі  
Таямніца часоў — прыцягненне.

ПРОЗА

# ДУРНЕНЬКІ

АБРАЗОК



Урок падыходзіў да канца. Лёнік Цяляк толькі рабіў выгляд, што слухае настаўніцу ўважліва, але, калі гаварыць шчыра, то амаль нічога не чуў. Бо Рагнеда Уладзіславаўна, настаўніца гісторыі, нядаўна яго выклікала, ён раска-заў пра абрады ахвярапрынашэння, што захаваліся і ў наш час, атрымаў “пяцёрку”, і пасля сядзець стала зусім не цікава. Таму ён пішком паглядаў у акно на высокія каштаны, якія за лета не тое што выцягнуліся, выраслі, а нека патаў-сцелі, быццам лісты ўзялі і пакрыжвалі.

У жываце бурчэла: хацелася есці. Пасля лета цяжка прывыклася да вы-сідкі на ўроках. Ранішай ён ухапіў са стала кавалак хлеба, пасыпаў злёгку пукрам, з’еў, запіваючы халоднаю ва-дою. Цяпер стала моташна, у жываце быццам пераліваліся бурбалкі і было нават сорамна. Пералівы гэтыя, можа, і не пачуюць Валдзім са Святаплай, што сядзіць на парце справа, а вось суседцы Іне Голік, што сядзіць каля яго, усё чутна. Яна ж дзяўчынка, тым больш — падабаецца яму. Таму хацелася, каб гаварылі на ўроку без перапынку, не заціхаючы, бо талы гэтага дурнога бур-чэння нікому не будзе чуваць. Калі ў класе ціха і ў жываце забурболюць, Лёнік пачынае кашляць, аж перхае, быццам яго сапраўды ледзь не душыць коклюш.

Рагнеда Уладзіславаўна ў такія мо-манты ўважліва паглядае на яго, але нічога не гаворыць. Класная ў іх заўсё-ды такая памяркоўная і шляхетная, яе вытрымка часта здзіўляе пяцікласнікаў і прымушае паважаць. Нездарма таты і мамы, пра што ведае ўся школа, у канцы лета ходзяць да дырэктара і про-сяць, каб дзіця аддалі ў яе клас.

Вось і зараз настаўніца паглядзела на гадзіннік, што вісіць над дзвярыма, і сказала:

— Дастаньце “зсабойкі”, паешце. На сталовую грошы аддалі толькі пяцёра чалавек.

Лёнік чакаў такой прапановы: хоць у жываце перастане бурчэць. Хапеў залезці ў ранец, падняў галаву і ўбачыў, што многія прышлі, нават насцярожыліся. Паглядзелі адзін на аднаго, пасля на настаўніцу, і нейкі сорам жыў у іх вачах. Мацалі рукамі свае “зсабойкі”, пасля краем вока паглядалі на суседзяў. Відаць, кожнага цікавіла, што іншыя выпягнулі на парты, што яны ядуць... І саромеліся выпягнуць свой хатулёк. Толькі некалькі чалавек заслалі на партах газеты, якія ўзялі з дому, і спакойна выпягнулі харчы.

Яны — “далярнікі”. Так у класе праз-валі хлопчыкаў і дзяўчынак, бацькі якіх працавалі ў нейкіх камерцыйных альбо сумесных прадпрыемствах і атрымлівалі доллары. Праўда, не толькі доллары, можа, і рублі, галоўнае, што добра зараблялі. Тыя школьнікі цяпер пачалі вызгляда-ць здалёку: хадзілі модна апранутымі, ва ўсялякіх яркіх і разнокалерных джын-сах і красоўках, прывезеных адтуль, з Еўропы, і мелі ў кішэні доллары. Няхай не дзесяць або дваццаць долараў, але нейкіх пяць долараў насілі з сабой, і гэтыя замежныя паперкі заўсёды паказ-валі аднакласнікам. Яны адчувалі сябе фэйнейшымі, разумнейшымі, настаўнікі таксама адносіліся да іх быццам з ней-кай аспярожлівай павагай. Астатнія дзеці на фоне “далярнікаў” адчувалі сябе ў нейкай ступені горшымі.

Запахла дарагой вэнджанай кілбасой. У Гены Зініна ляжалі два сакавітыя бананы, бутэрброды з тоўстымі кавалач-камі кілбасы. Ён нават прывадок з са-бою тэрмас з каваю. З той кавай, пра якую маці Лёніка гаварыла: “Не прывы-кай ты да гэтага паскудства: яно такое дарагое! Разумееш, сыноч, некаторыя атрымліваюць дзвесце тысяч у месяц, столькі заплаці і за кіло “майкопскай” кілбасы. Значыць, купіш кілаграм такой кілбасы і шклянку кавы ў месяц. Улады палічылі, што смачна есці нам нельга”.

Самы высокі хлопчык у класе Ярас-лаў Валец зацмокаў языком:

— Лёнік, хочаш — пачастую? Валяй сюды, кілбаса — ого-го! Пальчыкі абліжаш!

— Не трэба, ёсць у мяне.

— У цябе вараная. У нас дома такую нават кіса Вірка не нюхае.

Лёнік увесь як спяўся. Стала проста сорамна. Адчуў сябе быццам горшым за Яраслава, хоць і вучыўся лепш. Ён уціс-нуўся ў парту і ўпотаікі глядзеў на Рагнеду Уладзіславаўну. Тая сядзела за сталом і паглядзела на свой клас. І хлопчык са здзіўленнем заўважыў на яе твары нейкую віну. Прынамсі, так Лёніку зараз падалося.

Пяцікласнікі елі, хто што меў. За выключэннем некалькіх чалавек, ніхто “зсабойкі” на парты не выкладаў. Большасць дзяцей заціснула ў кулачках бутэрброды з кавалачкамі таннай кілбасы ці сала і моўчкі жавала. Выдатніца Тая Шпакевіч, быццам баючыся, пару разоў адкусіць са свайго бутэрброда і хавае яго назад у ранец. З’еў адкусанае — зноў выпягне свой бутэрброд, прыхаваны ў далоньках абедзвюх рук, каб не паказаваць, грызне збоку і зноў хавае. Відаць, на скібачку батона пак-ладзены кавалачак занатна таннай кіл-басы. Прынамсі, так думаў Лёнік. Воль-га Шонік мела батон з цукеркай, і гэты харч увесь час хавала ў кішэні фартуха. Ёй баяцца не было чаго, бо фартух насіла зусім стары, які застаўся ад сяс-тры. Ала Міхевіч крышыла на сурвэтцы нейкі крэндзель. Адкусіць — і рукі пад парту, сядзіць і моўчкі жуе, апусціўшы вочы, быццам нікога не хоча ні бачыць, ні чуць. Мішка Дзювала, які заўсёды хацеў нечым выдзеліцца, абедаў па-свойму: адкрые вечка парты, выпягне нешта, засуне ў рот, зноў закрыве вечка і рукі — на парту. Сядзіць, быццам на ўроку ўважліва слухае настаўніцу.

Лёнік не хаваўся. Ім авалодала ней-кая смеласць. Можа, ад таго, што ў жываце ўсё гудзела, есці так хацелася, што было аж млосна, нават кружылася галава. Як і тыя “далярнікі”, разаслаў газету на парце, выняў яду — два кавалачкі хлеба з дустачкай сала і тры не-вялікія яблыкі. Адчуваў, што прынесе-ны ім абед усе разглядаюць.

Класная паднялася з-за стала і пай-шла да акна. Дастала з кішэні насоўку і доўга ў яе смаркалася. Дзіўна, падумаў Лёнік, непалоубна, каб яна прастыла.

І вось тут хлопчык упершыню паду-маў: “Навошта паказваю ўсім сваю яду? Дало ж мне дурное ў галаву, каб выпяг-нуць яе наверх”... Але ён лічыўся хлоп-чыкам смелым і вырашыў трымацца да канца. Праўда, тры дні назад, якраз на другі дзень заняткаў, ён моцна разгубіў-ся. У абед большая частка аднакласнікаў пайшла ў школьную сталовую, а ў яго была з сабой такая мізэрная “зсабой-ка”, што засаромеўся яе паказаць. У сталовай дзеці елі, а ён хадзіў між ста-ламі, глядзеў на ўсіх галоднымі вачыма і ўсім гаварыў, што абедаш не хоча, зранку наеўся як той павук, аж траш-чыць жывот, а сам ад голаду толькі глытаў сліну.

— Мама, мне такое есці не дазваляе, — разглядаючы абед Лёніка, на ўвесь клас заявіў Яраслаў. — Што можа ду-маць галоднае дзіця? І як тут пражывеш?

— Нічога, я сілач. Мой прабред быў бедняком, а пражаў сто пяць галоў, дзед памёр у дзвяноста восем. Жыць буду сто галоў.

Рагнеда Уладзіславаўна выйшла з класа.

Калі дзеці канчалі абедаш, настаўніца вярнулася. Ціха запытала:

— Ну што, перакусілі? Тады рыхту-емся да наступнага ўрока. Толькі, мае любімыя дзеткі, давайце дамовімся, што больш на маім уроку “зсабойкі” есці не будзем. Лепш на перапынку.

Падыхла да Лёніка:

— Перакусіў, дурненькі?

Што ёй сказаць?

І тады яна, глядзячы ў акно, каля якога нядаўна стаяла, паглядзела яго па галаве:

— Мой ганарлівы дурненькі жабра-чок...

Толькі чаму сказала яна гэта з такім сумам?

І чаму — дурненькі?

Свая сцяжына



У творчым росквіце сіл адзначае сваё 50-годдзе вядомы беларускі мастак, выкладчык Беларускай акадэміі мастацтваў Уладзімір Васюк. Творчасць мастака шматгранная і поліфанічная — ён плённа працуе ў галіне плаката, станковай графікі і афармлення кнігі.

Сярод твораў у галіне плаката стала ўжо хрэстаматыйнай серыя плакатаў, прысвечаная падзвіжнікам духу і асветнікам: "Еўфрасіня Полацкая", "Сімяон Полацкі", "Мікола Гусоўскі", "Пётр Мсціславец", "Кірыла Тураўскі" і інш.

На шматлікіх выставах заўсёды прыцягваюць увагу графічныя творы аўтара, напоўненыя глыбокім філасофскім зместам, мастацкай дасканаласцю і завершанасцю.

Сярод іх можна вылучыць нізку з 12 аркушаў "Прывіды маёй маленькай Радзімы", дзе мастак раскрывае родныя краявіды, напоўненыя прыгажосцю, уздымае праблему экалогіі бацькоўскай зямлі, яе духоўнага адраджэння.

Як мастак афармлення кнігі, Уладзімір Васюк таксама сказаў сваё яркае мастакоўскае слова — ён з'яўляецца аўтарам вядомых па выўленчым мастацтве альбомаў, каталогаў, выкананых з высокім эстэтычным густам. Яны атрымалі прэстыжныя прэміі і дыпламы.

Нягледзячы на складанасці часу, жыццё Уладзіміра Васюка напоўнена шматлікімі творчымі задумамі і планами, і найпершы клопат — падрыхтоўка ў гэтым годзе да персанальнай выставы, якая для кожнага мастака з'яўляецца пэўным вынікам пройдзенага творчага шляху і асэнсавання яго праз свае творы.

Мастак Уладзімір Васюк знайшоў сваю сцяжыну ў мастацтве і ідзе па ёй упэўненай хадой, аб чым сведчаць творы аўтара.

Уладзімір ПРАКАПЦОЎ, мастацтвазнаўца

Захапляецца керамікай



Алена Гаўрык пасля заканчэння мастацка-графічнага факультэта Віцебскага педінстытута прыйшла працаваць у Лідскую школу з архітэктурна-мастацкім ухілам. Ужо сем гадоў выкладае яна тут малюнак, жывапіс, лепку. А яшчэ захапляецца керамікай. Яе ўпрыгожванні, шкатулкі, дэкаратыўныя пласты выкананы прыгожа, з найтонкімі дэталімі і вылучаюцца добрым густам. Мініяцюрныя фігуркі жывёл, вылепленыя ў асаблівай манеры, жывуць нібы сваім асаблівым жыццём. У іх адзенні, паставах, манернасці чытаюцца характары. І гэта выклікае добрую ўсмешку.

Яўген КАЗЮЛЯ, БЕЛТА

На здымку: кераміст Алена Гаўрык.

ТЕАТР

...Ён быў бы шчаслівы пустэльнаю чорнаю сцэнічнаю прастораю ды выдатнай светатэхнікаю, каб здольнасць кожнага відавочна была, — ён, рэжысёр Гарадзенскай абласной драмы Генадзь МУШПЕРТ. Галоўны рэжысёр. Праўда, апошняе ўдакладненне якраз — зусім не галоўнае.

Прастора сцэнічная ў яго, увогуле, ёсць, але ёй бракуе тэхнічнай дасканаласці, — як, зрэшты, і ўсяму, што гэтую прастору вызначае. Затое тым, хто сам вызначаецца ў ёй (а сваім вызначэннем, бывае, яе дасканаліць), — спадарам артыстам, — з рэжысёрам Мушпертам можна гуляць дасхочу. Ён відавочна не прагне кідкасці мізансцэны або вырашэння спектакля ўвогуле: ён спрыяе кідкасці, неадназначнасці, размаістасці акцёрскіх выяўленняў. Тры спектаклі ў рэжысуры Генадзя Мушперта вызначылі гастролі гарадзенцаў у Мінску: поўную залу. Акцёрскі гумор. Кураж. Лёгкасць надзвычайную ў выкананні (калі індывідуальнае акцёрскае майстэрства распускаецца ў ролях да празрыстасці, да пераканаўчасці, да паразумнення з залю, з партнёрам, з літаратурай, з нязвыклым — гастролі! — асяродкам).

"Ды літаральна прайсці з акцёрам..."

Са спектаклем Генадзя Мушперта "Камедыя..." У. Рудава паводле Марашэўскага ды Аляхновіча (у мінуваючым навідавоку выбітны спектакль у рэжысуры А. Андросіка) звязаны рэдкі выпадак выпрабавання майго ўласнага прафесійнага майстэрства: не здужала напісаць ні радка. Памятаю спектакль плямамі, адценнямі, перацяканнямі, гукамі, рытмамі; памятаю, як кранальна Дзёмка й Маланка сядзелі на ложку, Маланка — у сподняй кашулі ды ў шкарпэтках; як збіраўся ў пекла Жыд, здымаючы апараты ды выварочваючы кішэнні — спадчыну дзеткам пакідаючы... Але не памятаю спектакля абсалютна. Да такой ступені ён "усмактаўся", "распусціўся" па маіх клетках, што падзяліцца ўражаннямі з чытачом не стала моцы...

Мне, адкрываючы рэжысёрскую самавітасць Мушперта, цікава было даведацца, што нарадзіўся й вучыўся ён у Мінску, а на артыста вывучаўся ў Пецярбурзе ў самога Карагодскага; што працаваў артыстам у Чэлябінску, але неўзабаве ўжо ім, адукаваўшы "на рэжысёра", кіраваў Валеры Раеўскі (шкада, ён не зрабіўся сведкам Генадзевага поспеху на гастролі), а потым, гартуючы "практыканта" — Валеры Мазынскі (і яго гастролі гарадзенцаў прыкра абмінулі). А потым трапіў артыстам у Рыжскі ТЮГ, у рукі Адольфа Шапіры, а потым ізноў у Чэлябінск... Аднаго шчаслівага разу, шпацыруючы па родным Мінску ў летнюю спеку, зайшоў у Міністэрства культуры, дзе заспеў адзіны адчынены дзверы: за імі сядзеў Вадзім Далюнас і на пытанне Мушперта, маўляў, ці патрэбныя бацькаўшчыне пастаноўшчыкі, адказаў проста: але, патрэбны...

Захапіўшыся, я выпусціла была віцебскі перыяд Мушперта: згадаць пра яго неабходна хоць бы таму, што Генадзь, чалавек прыстойны ды спакойны, апынуўся ў самім эпіцэнтры віцебскага тэатральнага вярхалю са спектаклем "Каманда" С. Злотнікава. Спектакль за пэўным часам забаранялі "ў звязку з ідэалагічнымі прычынамі": у пастаноўцы фігураваў трэнер дыктатарскага гарту. Асабліва пакрыўдзіліся тамтэйшыя спартуцы, хоць Мушперт мэтанакіравана біў сябе ў грудзі ды паўтараў, маўляў, пра дзяўчатак ставіў, пра дзяўчатак... Пра каханне ён ставіў, вось што...

Кшталцілася, выпрабавалася магістральная тэма Генадзя Мушперта ў мастацтве: тэма спадзявання на лепшае. Яе, тэму, суправаджала патуранне глядзельнай залы ў адраджэнні ейных спадзяванняў.

Прызнаюся, мяне заўсёды бянтэжаць заявы нашых часткова вядучых рэжысёраў пра сачыненне спектакля (на падставе літаратуры ды з дапамогай акцёрскага складу). Ёсць такі жанр — сачыненне... Школьна-студэнцкі. Але ж існуе і адметная ліштыва прафесійных жанраў — у тым ліку і жанраў спектакляў... Мушперт не вынаходзіць для пастановак канцэпцый-цвікоў, канцэпцый-даважжаў. Мушперт пільна ўчытваецца ў аўтара (драматург жа думаў пра нешта, пішучы п'есу). Мушперт не прапануе сачы-



ненняў з нагоды аўтаравых ідэй... "У мяне было абсалютна шчаслівае студэнцкае юнацтва ў Піцеры, — смеецца Генадзь. — Мяне з семнаццаці гадоў вучылі таму, што галоўнае ў тэатры — гэта змест. Так проста. Што змест мусіць быць, нягледзячы ні на што. І паводле свайго глядацкага досведу я ўвесь час сутыкаўся з непазбежным: светаўспрыманне, светагляд пастаноўшчыка заўжды відзён у ягонай сцэнічнай пабудове.

Найчасцей Мушперта распытаюць пра Адольфа Шапіру, — напэўна, мяркуе Генадзь, маючы на мдзе спазнаць нейкія Шапіравы прафесійныя сакрэты або штуккарствы. Дык вось, Генадзь Мушперт мяркуе, што Шапіра моцны выключна сваім зместам. Ён мог хутка і дасціпна расказаць, чаго хоча ад акцёра, і гэты расповед заўжды меў сур'ёзную, карэнную жыццёвую значнасць ды сэнс. Што мусіць ставаць кірункам для тэатра ды рухам тэатра? Пытанні жыцця... Мізэрны дваровы свет ягонага спектакля "Дацкая гісторыя" паводле "Брыдкага качаняці" Андэрсана цяпер, натуральна, не з межамі краіны атаясамляецца, але вельмі падобны на замкнёны светагляд абывацеля. У інсцэніроўцы Шапіры, якую Мушперт увасобіў на гарадзенскай сцэне ў сакавіку 1994, ніякуткі не састарэла. Нягледзячы на тое, што праблем з адлётам у цёплыя краіны нават у беларусаў паменела...

Скандал з прымусовым адлётам з Рыгі Адольфа Шапіры здарыўся якраз пры Мушперце. Генадзь быў удзельнікам апошняга спектакля Рыжскага ТЮГа "Пярсцёнак і ружа", іграў адну з галоўных роляў. Рэжысераў Анатоль Правудзін. Ягона маці — вядомая актрыса Рыжскай рускай драмы. Ягоны дзед ставіў першы спектакль Рыжскага ТЮГа. Унук, значыць, паставіў апошні. У сакавіку, як памятае Генадзь, з'явіўся

Райманд Паўлс і, як міністр культуры Латвіі, абвясціў, што ў ліпені ніякіх артыстаў на сцэне ТЮГа быць не павінна. Вяла рэй дзяржаўная палітыка, якую не мацаваў яшчэ адзін (акрамя Рускай драмы) рускі тэатр у горадзе, хоць сабе і з латышкаю трупаю, і са спектаклямі на латышкай мове гэтаксама, як і на рускай. Раздражняў рускі яўрэй Шапіра са сваёй міжнароднай славай ды старшынствам у АСІТЭЖ (міжнародная асацыяцыя дзіцячых тэатраў). Латышка трупка, якая з Шапірам рыхтавала Чэхава, проста перастала наведваць рэпетыцыі, маўляў, усё адно зачыняюць тэатр. Артысты рускай трупы, паводле Мушперта, казалі: "А мы — выпусцім спектакль ды сыграем! Адзін раз!" І Мушперт смеецца, ацэньваючы гэтае таксама і сваё распачнае высакародства. "Пярсцёнак і ружа" засталіся ў тэатральнай гісторыі не толькі дзякуючы гісторыі дзяржавы Латвіі. Мастацкія якасці спектакля адлюстравала "Тэатральная жыцьцё". Пасля спектакля сімвалічна зашмаргнулі заслону назаўжды. Грамадзянскую й грамадскую акцыю

скончылі глядацкія прамовы ды ўсеагульныя слёзы. Цяпер у памяшканні ТЮГа — баптысцкая царква. Дарэчы, фармальную падставу зачыніць тэатр даў якраз закон незалежнай Латвіі пра вяртанне ўласнасці колішнім уласнікам. На самай справе, сведчыў Генадзь, Шапіру з Рыгі выдалілі тыя самыя сур'ёзныя людзі, што ўжо разабраліся з часопісам "Даўгава", з вар'эта, з эстраднымі спевакамі... Шапіра ставіць цяпер у Маскве, Пецярбурзе, Лондане, Варшаве...

У Варшаве колісь была пастаўлена і "Дацкая гісторыя"; яе распавядалі і абедзве тыя гэтыя трупы — латышка ды руская. Генадзь Мушперт ні на хвілю не збянтэжыўся ад майго пытання, маўляў, ці падобны ягоны спектакль на спектакль Шапіры. "Можа, — ўздыхнуў. — Бо я надта ўжо пазбягаў усялякага падабенства". З усёй моцы, значыць, стараўся зрабіць так, каб ні ў чым не паўтараў мэтра. Але куды падзець сэнс, закладзены інсцэніроўчыкам, схільным пралічваць свае творы да апошняга інтанацыйнага коскі? "Ёсць некалькі рэчаў, якіх няма ў тэксце, — сведчыў Генадзь. — Але яны зрабіліся тэкстам! Узяць хоць бы танец свойскіх птушак з падлётамі ды з падскокамі па вяртанні Брыдкага качаняці з Афрыкі, з-за мяжы, значыць..." Пасля інтэлігентскага трыумфу Меншага (Брыдкага) увесь птушыны двор прагне палёту, хоць за нядаўнім часам трывала ўбіваў дзесяць лятаючых хіба дзікуны, а яны, птушкі свойскія, палётна крылаў не апаганяць. Гэтая "Дацкая гісторыя" з тэмаю палётаў ды вяртанню падтрымала палётнасць рэжысёра Мушперта. Тую непараўнальную палётнасць, якая ўсім, хто побач, мацуе крылы. Праўда, рэжысёр сціпла сведчыць, што за тры гады ў Гародні ён мусіў асвойтацца з тым, што тэатр працуе і залявана, адасоблена, што там ніхто не бывае, ніхто нічога не бачыць, — са сталіцы перадусім. З Мінска. Мушперт, маўляў, не думае ні пра фестывалі, ні пра гастролі, ні пра лабараторыі. Затое ганарыцца тым, што адраджалася любоў да свайго тэатра ў гарадзенцаў. Што самае дарагое для яго — стаўленне білецёра: білецёркі залюбілі галоўнага рэжысёра: "Як добра, Уладзіміравіч, зрабілася, як жа глядач задаволены, дзякуй..." А як разыходзяцца шчасліва глядачы з абмеркаваннямі — гэта для кожнага ў тэатры шчасце. І мова спектакля (тая, на якой перамаўляюцца) не мае значэння цяпер: руская, беларуская, — зала бітма набітая. "Камедыя..." за два гады вытрымала ледзь не сто паказаў. На выпуску "Ліса і вінаград" Фігейрэду: пераклад Мушперт прасіў і дапрасіўся ў купалаўцаў, — той самы пераклад, які рабіўся для Платонава ды Браварскай. Ну, а постаць героя п'есы Эзопа нам усім больш як блізкая, — з ягонаю прапаведзю волі, і не як неабходнасці ўсвядомленай, а як неабходнасці чалавечай, першай ды адзінай!

Да выпуску "Лісы і вінаграду" мы падзівіліся няпросталінейнаму ўвасабленню гэ-

# Блакiтныя берагі...

МАЙСТЭРНЯ

тай балючай тэмы ў спектаклі "Разбойнік" К. Чапека. Паненцы Мімі (С. Марэцкая) мроіцца гэтая воля-вольная... прыкладам таго, як уцякла з-пад бацькоўскага даху старэйшая Лола. Адметнаму маладому чалавеку без вызначаных у п'есе заняткаў ды грамадскага становішча (бачна, бачна птушку па палеце!), які ад наваколля мае паважлівую мянушку Разбойнік (А. Шаўкаплясаў), гэтую волю-вольную паненцы выпадае паабяцаць ды... у рукі даць. Каб тая хіба патрымала... Падзеі ў спектаклі разгортваюцца не на карысць закаханых, хоць і на карысць жыццёвага здаровага розуму. Апантана й роспачна страляе аканомка Фанка (у зайздросна трапным выкананні А. Лук'янавай) у зуха-маладзёна. Забівае мару, якая цвеліць, ды на якую бракуе імпульсу, моцы, мужнасці. Мару кожнага — кожны са спадароў прысутных на сцэне прыгадвае Разбойніка па-свойму і пазнае ў ім сваё недасяжнае. Сэнс рэжысёр-равых намаганняў відавочны: няхай сумнеў ды ваганні раздзіраюць іх да скону. Няхай глядач робіць высновы, назіраючы за такой датклівай і вонкава пераканаўчай мадэллю паводзінаў: бацькі адстоялі, абаранілі дзіцятка прыкладам старэйшай, якую кінуты каханы з немаўлём. Але ці прыдасца непрацягламу шчасцю чужы нешчаслівы досвед? Ёсць стасункі, пачуцці ды абставіны, якія мусіш спазнаваць ды выпрабавваць сам...

Тэатральныя абставіны ды мадэлі гарадзенскі глядач з удзячнасцю прымярае на сябе. Шмат гадоў існуе абанемат і не губляе папулярнасці. Білеты размятаюцца на год наперад, звоняць ды просяць яшчэ. Восем квіткаў на год абыходзяцца танней, іх не кранае інфляцыя, тэатру яны таксама чамусьці выгадныя. Чаму? Але Мушперт не дужа добра разбіраецца ў тэатральнай эканоміцы.

Убства дэкарацыйнае на сцэне і панаванне неўразумелых мастакоўскіх ідэй таксама тлумачыцца... Генадзе Мушпертам: "Я прачытаў няк, што бываюць рэжысёры-мастакі, а бываюць рэжысёры-кампазітары. Я — з апошніх. Што да гучы, рытму, дыхання — тут я ўсё разумею ды адчуваю. А вось мастаку рады не дам..." Добра б Гарадзенская драма раскашавала ад сцэнаграфічных ідэй! Імя, якое найчасцей сустракаецца ў праграмах пры "мастак" — імя мастака Ф. Розава, які часцей за ўсё не патрапіць арганізаваць прастору, вырашыць планы, утварыць асяродак, падтрымаць атмосферу. А галоўны рэжысёр Мушперт мае шмат прэтэнзій ад крытыкаў і... ад дырэкцыі тэатра. Ад апошніх за тое, што думае ды жыве тым, што ставіць сёння, і тым, што возьмецца заўтра. Не далей. Па шчырасці, гэта невялікая загана. "Гэткага кштату раскіланасць я змалпаваў з Адольфа Шапіры, — тлумачыць Генадзь. — Яму заўжды бракавала планаў на будучыню".

Да ўсяго, не, перадусім рэжысёр Генадзь Мушперт любіць акцёраў. Любіць важдца з імі на рэпетыцыях і даводзіць да бляску кожны выхад. Але... не трымае ўсё ў сваіх кіраўнічых руках (як мовілі класікі рэжысуры, тэатр вымагае нават і не дыктатуры, а тыраніі). Ну... не трымае. Мяркуе, што самая вялікая ягона бядка якраз не ў захопленасці пастановачным працэсам, а ў тым, што па горадзе Гародні не ходзіць ніводзін беспрацоўны артыст. Адзіны тэатр у горадзе — і спецыфічны ўмовы для акцёрскага існавання. Без прывіду канкурэнцыі. Затое арганізаваў (з падтрымкаю дырэкцыі ды трупы) курс з сямі чалавек — вучыць на артыстаў. Так, як яго вучылі ў Пецярбурзе. Або так, як Святлану Марэцкую ў маскоўскім ГПТСе. Дарэчы, Мушперт іграе ў спектаклях нароўні з акцёрамі, так што прапануе ўсім выслушачам і запомніць: "Акцёры Курыленка, Марэцкая, Шаўкаплясаў, Бачкоў, Гайдуніс, Марцынюк і яшчэ тыя, на кім рэдакцыя ашчадзіць газетную плочку, — набытак тэатра, лепшы і адзіна варты, таму толькі мне іх краніце, толькі пакрыўдзіце". І мне, як прадстаўніку рэдакцыі, якая ашчаджае на акцёрскіх прозвішчах, заставалася толькі прамармытаць: маўляў, якія яны ў вашых спектаклях... кранальныя. "А гэта таму, — смяяўся Генадзь, — што я артыстам быў і застаўся. І мой галоўны выразны сродак гэта... я. Я рыхтую спектаклі, разам з артыстамі лётаючы па сцэне; калі затрымае за якоюсь развязкаю ў мізансцэне, мне трэба выскачыць на падмошкі ды літаральна прайсці з акцёрам усё праблемае кола, — тады ўсё вырашаецца. Гэта — мой чарговы недахоп. Бо ў рэжысёра выразныя сродкі — партал ды трупа. А ў мяне — я адзін... Але я з недахопам змагаюся. Як з самім сабой".

Жана ЛАШКЕВІЧ  
Фота Аляксея МАЦЮША

Фёдар Кісялёў — вядомы магілёўскі мастак, яркі прадстаўнік віцебскай школы акварэлі, актыўна развівае яе традыцыі, закладзеныя яшчэ ў 60—70-х гадах такім неаспрэчным мэтрам беларускай акварэлі, як Фелікс Гумен.

Работы Ф. Кісялёва вызначае ў першую чаргу высокі прафесіяналізм акварэліста. Парада Ф. Гумена "скарыстоўваць нават самыя нечаканыя ўласцівасці матэрыялу" стала для яго абавязковай умовай творчасці. Бездакорныя ў тэхнічным плане работы ўражваюць эксперыментамі з вільготнай паперай, змывамі, расцёкамі, выкарыстаннем прыёмаў акаватывіі, "мастыхіна". Улічваюць ўласцівасці паперы — яе паверхня, шчыльнасць і колер. Побач з традыцыйнымі акварэльнымі фарбамі магчыма ўжыванне гуашы, тэмперы, аніліна, што дазваляе дамагчыся гранічнай, маляўнічай насычанасці і глыбіні колеру.

Мастак аддае перавагу жанру краявіду, які найбольш поўна адлюстроўвае сутнасць яго творчага светаадчування. У выяўленні вечных і бясконца разнастайных элементаў сусвету — зямлі, вады, нябёсаў — ён актыўна ўключае такія пазнавальныя і разам з тым глыбока сімвалічныя вобразы, як дом, дарога, дрэва, якія часцяком робяцца сэнсавымі цэнтрамі карцін.

Адмаўленне ад стараннай прапрацоўкі дэталю, іх аб'ёмнай мадэліроўкі, крыху фармальны падыход да натуре садзейнічаюць захаванню цэласнасці твораў Кісялёва. Мастак імкнецца адзіць ад рэальнасці і адначасова выказаць яе як мага глыбей і дакладней. "Адарванасць" ад рэальнасці, якая здаецца неабарачальнай, раптам ураўнаважваецца натуралістычна прайсенымі сілуэтамі прадметаў ці іх асобных элементаў. Прынамсі, "натуралізм" Ф. Кісялёва ўмоўны, ён знаходзіцца ў рамках ягонай эстэтычнай сістэмы і ніякім чынам ёй не супярэчыць, працягваючыся ў чыстай графічнасці і больш стараннай прапрацоўцы дэталю.

Адчуванне трылогі ствараецца неспа-

койным, хаатычным рухам ламаных, з "іраванымі" краямі ліній. Галінкі дрэў на карцінах Ф. Кісялёва часта нагадваюць "нервовыя канчаткі". Мастак невыпадкова выбірае пажэжы, пераходныя станы ў прыродзе, калі яна капрызлівая і зменлівая, ён стараецца адлюстраваць самыя яркія імгненні, найбольш эфектныя і маляўнічыя эпізоды. Тонкая атмосфера пачатку жыцця, вясны, яе непараўнаны водар, яе трыумф працула выяўлены ў карцінах "Блакiтны бераг", "Вясна ў стараселлі", "Паводка". Узвышаны лірызм гэтых карцін, іх натхнёныя мажорныя таны дзівосна сугучныя з многімі іншымі творамі Ф. Кісялёва ("Блакiтная Браслаўшчына", "Над Сожам"). Поўныя задушэўнасці, авеяныя цяплом і пяшчотай мілія сэрцу куткі роднай прыроды, якія свята захоўваюцца ў памяці. Любоў да вытокаў, да бацькоўскага дома, да несумяцівага жыцця, да простых рэчаў знайшлі адлюстраванне ў такіх работах, як "Стары млын", "Лоўля вугроў", "Новая лодка".

Тая ж пяшчота ды яшчэ шчыmlівая журба бясконцай адзіноты, безвыходнасці і боль — у карцінах, прысвечаных "зоне адсялення" ("У зоне смутку", "Яблыкi ў снезе", "Воран над вёскай"). Кожная расказвае горкую аповесць аб "жыцці пасля смерці", якая прыйшла ў гэтыя краі ў злашчасным красавіку 86-га, дзе вось ужо 10 гадоў падаюць у снег нікім не сарваныя яблыкi і ўсё кружыць над мёртвай вёскай чорная птушка.

Тэма згасання, смерці, сну прыроду даволі часта сустракаецца ў карцінах Ф. Кісялёва. Нязменны тонкі лірызм тут выяўляецца ў асаблівай, змірэнча-сумнай танальнасці. Сон прыроды то ціхі і светлы, то трывожны і пакутлівы. Вобразы дрэў, у карунках галінак якіх схавана так многа нерастрачаных парыванняў, выклікаюць прамыя асацыяцыі з чалавечымі вобразамі, з чыімісьці лёсамі ("Пара жаўрукоў", "Зіма ў Калясішчы", "Старая елка", "Лёсы", "Вечарэ", "Каля дарогі").

Асобна варта сказаць пра яркую лірыка-фантастычную накіраванасць творчасці Ф. Кісялёва, якая з'яўляецца дамінуючай пры ўсёй яго схільнасці да адлюстравання суровай рэальнасці свету. Казачнасць, загадкавасць прыроды, чароўнасць яе бясконца ператварэнняў у той ці іншай ступені праявіліся ў многіх карцінах мастака, але толькі ў некаторых з іх гэта стала галоўным. Кранальна-узвышанае стаўленне да натуре, высокая культура выканання ў спалучэнні з ярка выяўленым эстэтычным пачуццём выліліся ў такія дасканалыя творы — сапраўдныя шэдэўры акварэльнага жывапісу, як "Ноч на Сораці", "Ноч у Цімане", "Світанак", "Паўночныя берагі", "Вёска Пяльма".

Мастаку таксама блізка і пазычны бок архітэктуры, яе таемнасць і разам з тым глыбокая чалавечнасць ("Саборная плошча", "Станіслаўскі касцёл", "Спаса-Еўфрасіннеўскі манастыр", "Наваградак", "Лідскі замак", "Пскоўскі матыў", "Крэпасць Карэлы", "Арган Домскага сабора", "Ферапонтава"). Ужо з назваў карцін відаць, што мастак шмат падарожнічае, назірае, узбагачае свае ўражанні. Абвостранае ўспрыманне прыроды, здольнасць ацаніць не толькі яе знешнюю асаблівасць, асаблівы дух, прывялі да стварэння многіх арыгінальных, непаўторных твораў. Гэта і ўжо пералічаныя карціны, на якіх адлюстравана прырода рускай Поўначы, і многія іншыя расійскія, закарпацкія, італьянскія пейзажы ("Сайскія Альпы", "Гара Шлеерн", "Кастэльрут", "Таежны край", "Закарпацце. Гара Гаверла").

Работы Ф. Кісялёва то велічна-манументальныя, то задушэўна-інтымныя. Такія разнастайныя па эмацыянальнай афарбоўцы, яны заўсёды адзначаны натхненнем аўтара, надзвычай прыгожыя і прывабныя. Мастаку не здраджвае пачуццё меры, яго бездакорны густ праяўляецца ў выбары колеравай гамы, у цэласнасці кампазіцый, у яркай вобразнасці.

Ірына КАРАНКЕВІЧ



ПАМЯТЬ

## "Элегія старой скрыпцы"

Паўміралі музыкі —  
Слухачы засталіся.  
Скрыпкі звонкія зыкі  
Так даўно не ліліся...

Гэты верш Леаніда Галубовіча, пэўна, скіраваны ў старажытны часы, калі прафесія музыкі-скрыпача была даволі рэдкая і не вельмі пачэсная. Праўда, і цяпер, нягледзячы на папулярнасць інструмента, сапраўдных выканаўцаў, адданных мастацтву, зноў-такі няшмат. І тым больш балюча, калі таленты пакідаюць наш свет і адыходзяць у небыццё.

Ужо год прайшоў, як няма з намi Льва Давыдавіча Гарэліка — народнага артыста Беларусі, дацэнта кансерваторыі. Памяці выдатнага музыканта і педагога прывячалася вечарына, наладжаная ў зале Беларускай акадэміі музыкі намагаваннямі кафедры скрыпкі, на якой ён працаваў больш за 10 гадоў.

Ён пачаў займацца на скрыпцы ў родным Бабруйску, а пасля вучобы ў Цэнтральнай музычнай школе пры Маскоўскай кансерваторыі ў 1945 г. шаснаццацігадовай Л. Гарэлік прадоўжыў адукацыю ў Мінскім музвучылішчы. Падчас вучобы ў Беларускай кансерваторыі (педагог А. Амітон, А. Бяссмертны) ён пачаў выступаць як саліст і супрацоўнічаць з сімфанічным аркестрам філармоніі.

А потым былі шматлікія гастрольныя паездкі па гарадах Беларусі, былога Саюза, у Германію, Аўстрыю, Чэхію, Аргенціну, Італію. Заўсёды ў яго праграмах побач з традыцый-

ным скрыпчным рэпертуарам гучалі творы беларускіх аўтараў — А. Багатырова, М. Аладава, П. Падкавырава, Г. Вагнера, Д. Камінскага, Г. Гарэлавай. Вельмі часта Л. Гарэлік быў ініцыятарам напісання новых твораў, іх рэдактарам і першым выканаўцам. Ведаючы выдатны якасці музыканта (цудоўны гук, выразная манера выканання, дакладнае віртуознае валоданне тэхнічнымі прыёмамі), многія кампазітары пісалі свае скрыпачныя творы менавіта для яго, нават з прысвячэннямі.

Свой творчы вопыт музыкант перадаваў вучням (у час працы ў Мінскім музвучылішчы, Акадэміі музыкі, ліцэі пры ёй). З ягоным імем звязана плённая больш чым 30-гадовая праца скрыпачнай групы аркестра Нацыянальнага тэатра оперы і балета Беларусі, дзе Л. Гарэлік быў канцэртмайстрам. Ён пакінуў пасля сябе дапаможнік па вывучэнні аркестравых скрыпачных партый ("Аркестравыя складанасці") — каштоўную і да таго ж першую грунтоўную метадычную працоўку гэтай праблемы ў Беларусі. Дзякуючы рэдактарскай працы Л. Гарэліка з'явіўся унікальны зборнік скрыпачных твораў выдатнага нашага земляка Міхала Ельскага.

На канцэрце памяці Л. Гарэліка студэнты кафедры скрыпкі гралі творы Паганіні, В'етана, Ізаі, Шассона, Фільда, Вагнера, Абеліевіча і іншых аўтараў, дэманструючы шырокае кола тэхнічных і выразных магчымасцей інструмента, бязмежныя вобразныя адценні розных характараў і настрояў. І было відавочна, што з'явілася

ў нас нямала маладых таленавітых музыкантаў, якія працягваюць лепшыя традыцыі беларускага скрыпачнага выканальніцтва. Інтэрпрэтацыі Ю. Германа, Я. Асновіча, К. Малачкавай і іншых выканаўцаў былі даволі пераканаўчымі, мелі індывідуальную афарбоўку і цёпла прымаліся слухачамі.

Асабліва ўразіла выступленне студэнта ІІІ курса Аляксандра Афанасьева (былога вучня Л. Гарэліка, цяпер — клас педагога Л. Умновай). У ягоным выкананні стала і адметна прагучаў Канцэрт (Рэ мажор) Паганіні ў апрацоўцы Вільгельмі — тэхнічна складаны і эмацыянальна вытанчаны твор. Студэнтка V курса Юлія Стэфановіч (клас А. Ямпольскага) прапанавала даволі арыгінальную версію апрацоўкі вядомага 24-га капрыса Паганіні (у рэдакцыі К. Шымановскага), дзе добра выявілася майстэрства скрыпачкі.

Ушанаванне памяці Л. Гарэліка, павага да яго мастацкай дзейнасці, захапленне ягонай асабай у музычным асяроддзі, — усё гэта дазваляе думаць, што творцы такога кштату, адыходзячы ў іншы свет, пакідаюць усё лепшае сваім нашчадкам і таму застаюцца з намi. Як застаецца само мастацтва, якому яны былі адданымі ўсё жыццё.

Дарэчы, на кафедры скрыпкі БАМ узнікла ідэя конкурсу выканаўцаў сярод навучэнцаў сярэдніх спецыяльных устаноў; было б вельмі добра, калі б гэты конкурс насіў імя Л. Гарэліка і зрабіўся б традыцыйным.

Яўгенія МАЦКЕВІЧ

## Аратай на фальклорнай ніве

К. КАБАШНИКАВУ — 70



Сёлетні ліпень для нашага народазнаўства знамянальны юбілейнымі датамі. Толькі што адзначанае саракагоддзе Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору — гэта і саракагоддзе навуковай дзейнасці цэлай плеяды фалькларыстаў, мастацтвазнаўцаў, якія, прыйшоўшы ў навуку маладымі, сёння займаюць ключавыя пазіцыі ў сваіх галінах, карыстаюцца заслужаным аўтарытэтам і ў рэспубліцы і за яе межамі. Але былі сярод пачынальнікаў і навукоўцы, якія ўжо і тады мелі пэўны даследчыцкі вопыт, вакол якіх і гуртаваліся "пачаткоўцы". Адзін з іх — наш сённяшні юбіляр, вядомы фалькларыст Канстанцін Паўлавіч Кабашнікаў.

Нарадзіўся ён у Гомелі 24 ліпеня 1927 г. Першае знаёмства з народнай творчасцю адбылося дома, дзе ўся радня любіла спяваць. Юнацкія вандроркі па Гомельшчыне адкрылі харастава традыцыйнай спадчыны, што прывяло выпускніка Гомельскага педінстытута ў 1951 г. у аспірантуру маскоўскага ўніверсітэта імя М. Ламаносава. Вучоба ў такіх знакамітых фалькларыстаў, як У. Чычараў, П. Багатыроў і інш., непасрэднае знаёмства з творчасцю роднага народа ў першай навуковай экспедыцыі аспіранта на старажытную тураўскую зямлю прывялі да ўсведамлення, што фальклор — гэта глыба, дзе светлагляд народа выліваецца ў дасканалы мастацтва, якое патрабуе сур'эзнага гзарэтычнага асэнсавання, а спазнаваць гэта глыбу трэба праз пастаянныя непасрэдныя кантакты з носьбітамі фальклору. З самага пачатку працы ў АН Беларусі (а прыйшоў ён спачатку ў Інстытут гісторыі ў 1954 г.) К. Кабашнікаў выступае ў друку, у прыватнасці ў "ЛіМе", "Звяздзе", заклікаючы збіраць і публікаваць фальклор, удзельнічае ў арганізацыі конкурсаў на лепшага збіральніка фальклору, рыхтуе і публікуе памятку збіральніку народнапаэтычнай творчасці з падрабязнымі метадычнымі парадамі.

Сабраны фалькларыстамі значныя палявыя матэрыялы, разам з выяўленым у розных архівах па-за межамі рэспублікі і ў друкаваных крыніцах даў імпульс ажыццяўленню ідэі стварэння шматтомнага выдання беларускай народнай творчасці, ля вытокаў якога, як кіраўніка, быў Пятро Фёдаравіч Глебкі. Канстанцін Паўлавіч даваўся ўдзельнічаць у распрацоўцы праспекта выдання, эдыцыйных правіл падачы матэрыялу, а потым — быць складальнікам і навуковым рэдактарам многіх тамоў. За ўдзел у стварэнні шматтомнага зводу беларускага фальклору яму, як і іншым членам калектыву, прысуджана Дзяржаўная прэмія Беларусі за 1986 г. Падрыхтаваны ім тамы казак — працяг даўняй навуковай цікавасці да гэтага эпічнага жанру. Кандыдацкая дысертацыя, прысвечаная беларускай казцы, дазволіла паглыбіцца ў яе, "захварэць" ёю, што потым далапамагло свабодна арыентавацца ў матэрыяле пры падрыхтоўцы "Параўнальнага паказальніка сюжэтаў. Усходнеславянская казка", апублікаванага разам з казкаведамі Украіны і Расіі. У 1993 г. убачыў свет "Усходнеславянскі фальклор. Слоўнік навуковай і народнай тэрміналогіі", у падрыхтоўцы якога К. Кабашнікаў, як адказнаму рэдактару, даваўся ўзяць на сябе і арганізацыйныя клопаты, і быць аўтарам многіх артыкулаў. Варта адзначыць, што К. Кабашнікаў разам са сваімі вучнямі спрыяў адроджэнню важнага навуковага напрамку — параўнальнага вывучэння беларускага фальклору ў яго славянскіх узаемазвязях. Гэтай праблеме прысвечаны яго манаграфіі "Беларускі фальклор у параўнальным асветленні", "Беларуска-рускія фальклорныя сувязі", даклады на з'ездах славістаў.

Прызнаннем яго навуковых заслуг і высокага аўтарытэту з'яўляецца выбранне ў Бюро Камісіі па славянскім фальклору пры Міжнародным камітэце славістаў, членам Бюро Міжнароднай асацыяцыі па вывучэнні і распаўсюджванні славянскіх культур (МАІРСК), якая працуе пад патранажам ЮНЕСКА.

Хочацца пажадаць гэтаму абаяльнаму чалавеку, рупліваму працаўніку доўгага веку, добрага здароўя, навуковага даўгалецця і творчага плёну.

Галіна БАРТАШЭВІЧ

## Баліць душа...

У нашай вёсцы Карачуны ў застойныя часы быў брыгадны клуб, які трымаўся на энтузіязме мясцовых жыхароў. Зараз старшыня калгаса М. Грыбаў прадаў яго дачнікам. Глядзіш, як новыя гаспадары яго адбудавалі, і баліць душа: няма дае вяскоўцам сабрацца вечарам.

За апошнія гады зачыніліся клубы ў вёсках Волмечка, Юркавічы, Вязань, Петрашвічы. На паўстаўкі працуюць культурныя і ў Шахноўшчыне і Кляпаўшчыне. Забірае жыццё ў сельскіх дамах культуры вёсак Старынка, Навасёлкі, Вялікае Сяло. Няма каму там працаваць, рамантаваць, ацяпляць зімой і праветрываць улётку, няма каму нават падлогу мыць.

Былы дырэктар Старынкаўскай СШ толькі рукамі разводзіць:

— 12 балалаек пыляцца ў настаўніцкай з якой яшчэ пары...

— Чаму ж не іграеце? — пытаюся.

— А каму ў нас іграць? У ансамбль, які ў футбольную каманду трэба людзей знайсці.

Нават там, дзе клубы не на замку, яны пустыюць. Пажылым ісці далёка, ды і адвыклі. Моладзь зойдзе хіба пагуляць у тэніс або карты. Між тым у тых жа Старынках моладзі не на адну футбольную каманду. На дыска-тэку 13—14-гадовай прыходзяць, адурманеныя самагонкай. Вось і думаеш: не то п'янства маладзее, не то дзеці нашы, страшна вымавіць, старэюць, не дажыўшы да

маладосці? Іхні амерыканскі кумір, між іншым, пад музыку якога яны скачуць, вельмі хвалюецца за сваё здароўе, ён і смаку спіртнога не ведае...

Аднак, думаецца, што развал клубнай сістэмы, да якога даўно ішла вёска, не азначае краху сельскай культуры. "Ёсць у нас свая мова, звычаі, гісторыя, песні, — казалі сельскія культработнікі. — Вось калі памірае фальклорны хор, знікае традыцыя, рамяство — гэта ўжо страта сур'эзна". Наракаючы на такія страты, ці варта спадзявацца на той самы клуб? Хай у вёсцы будзе, скажам, самастойная бібліятэка, хай будзе маладзёжны цэнтр, кінатэатр, спартзала... Умельцы ёсць на сяле. Чаму іх не аб'яднаць?

Трэба перастаць урэшце чапляцца за формы работы, якія сябе аджылі і ўсім надакучылі. Неабходна зыходзіць з канкрэтных умоў той ці іншай мясцовасці. Было б толькі каму думаць і клапаціцца пра гэта!

А ўзяць адвечную, аскому набіўшую праблему культасветнікаў — дзе іх узяць, як утрымаць, чым плаціць? На шчодрасць дзяржавы цяпер надзеі мала, ды ніхто і не спадзяецца. У Людмілы Пятроўны Макаравай, дырэктара Юцаўскага ДК, маецца падсобная гаспадарка, зямля, карова, парасяты, птушка.

— Цяпер без жывёнасці нам жыць нельга, — гаворыць Людміла Пятроўна. — Працуй, старайся, зарабляй... Дзяцінства мае прайшло таксама на сяле. Тады народ у клуб сам

ішоў — на рэпетыцыі, спеўкі; мужчыны не цураліся. На вяселлях, памятаю, так спявалі, што лямпы тухлі.

— А што зараз замянае часцей збірацца? — цікаўлюся я.

— Дык мала я хаджу па хатах, угаворваю? Ну давайце збяромся, развучым што-небудзь... Тая хворая, тую ногі не носяць... А як ехаць куды — яшчэ як носяць! Усё, я вам скажу, тэлевізар выцесніў.

Ох ужо гэты тэлевізар! Любуемся на артыстаў, удзельніц конкурсаў прыгажосці, дзелавых людзей, палітыкаў — гоных, свабодных, гаваркіх, а самі згінаем, жывём у коснасці, цемнаце, губім уласныя здольнасці, уласную самабытнасць.

І толькі аднойчы даваўся мне парадавацца. Патрапіў я на вечарыну ў Юцкі, прысвечаную дню пажылых людзей. З'ехаліся сюды з наваколя бабулі ды дзядулі. Першыя падрумяніліся, яркія хусцінкі завязалі, сукенкі святочныя апранулі, другія — у строгіх касцюмах, з медалямі і ордэнамі. Перад імі выступіў мясцовы хор. Пасля сціглай вярчы з пачастункам і чырвоным віном бабулі развесяліліся, пайшлі ў скокі пад гармонік. Мне здалася, што людзі неяк памаладзелі, галасы іх загучалі па-іншаму... Падумалася: як жа многа трэба нашаму народу для шчасця. Трошкі ўвагі ды песень задушэўных...

Віктар ЖЫБРЫК

Дзяржынскі раён

### ПАСЛЯСЛОЎЕ РЭДАКЦЫІ

Каб падмацаваць эмоцыі чытача статыстыкай, наш карэспандэнт звярнуўся да галоўнага спецыяліста Упраўлення культуры Мінскага аблвыканкома Галіны Іванаўны ЛІНСКАЙ. І вось якая карціна адкрылася нам з яе дапамогай.

У Мінскай вобласці, у адрозненне ад іншых, "абвальнага" скарачэння клубнай сістэмы не было. У 30-ці раёнах і сямі гарадах Міншчыны з 1991 па 1995 год зачынена 71 клубная ўстанова, на сёння засталася 820, 40 з іх — клубы-бібліятэкі. 85 працэнтаў ад агульнай колькасці знаходзіцца на балансе гаспадарак. У Клецкім раёне рэарганізацыя пайшла па іншаму шляху: у звязцы клуб-бібліятэка дамінуе апошняе. Там, дарчы, хапіла трох дзён, каб адбудоваць дахі, сарванныя з бібліятэчных будынкаў стыхіяй.

На базе былых РДК і метадычных цэнтраў у Любані, Мар'інай Горцы, Пухавічах, Старых Дарогах, Капылі ствараюцца культурныя цэнтры, а ў Стоўбцах распачне работу так званая народная філармонія.

Адным з галоўных паказчыкаў добрай работы аддзелаў у раёнах лічыцца наяўнасць народных і ўзорных калектываў (што падалося нам не самым надзейным крытэрыем). Што ж да скарачэння клубных устаноў, то тут дынаміка наступная: у Бярэзінскім раёне на 91-ы год было 28 — стала 22, у Мядзельскім, адпаведна, — 47 і 35, у Дзяржынскім — 41 і 35. Па колькасці ўсе гэтыя раёны "першыя знізу". Апроч таго, на апошнім аглядзе мастацкай самадзейнасці калектывы Дзяржынскага раёна, як нам казалі, выступілі не лепшым чынам. Можна, таму, што там не хапае спецыялістаў па жанрах — рэжысёраў, у прыватнасці. Чаму не хапае і чый гэта клопат — гэта ўжо іншае пытанне...

І, нарэшце, навіна, якая нас усцешыла: сёлета 33 клубы вобласці будуць узяты на дзяржаўны баланс. Асабліва пашанцавала такім раёнам, як Лагойскі (5 клубаў), Чэрвеньскі (4), Уздзенскі (3). Дзяржынскага ў гэтым спісе, на жаль, не значыцца...

## Выжыць і жыць!

(Працяг. Пачатак на стар. 5)

Але ці варта было дзеля гэтага пазабываць тое ці іншае славянскае княства ці некалькі іх дзяржаўнай незалежнасці і ствараць адну велізарную імперыю? Вядома, не. І ў старажытны, і ў самы новы перыяды не раз здаралася, што ад агульнага ворага сумесна абараняліся зусім незалежныя адна ад адной дзяржавы, захоўваючы затым самыя добразычлівыя адносіны і ў мірны час. Кіраўнікі ў усходнеславянскіх княстваў, не зважаючы на багаты пазітыўны вопыт жыцця іншых народаў у незалежных дзяржавах, іх здольнасць у любы момант сабрацца, каб разам біць агульнага ворага, з зайздроснай упартасцю ваявалі адно з адным, каб толькі стварыць велізарную па тэрыторыі і колькасці насельніцтва краіну. Гэтую ідэю ўсяляк падтрымлівала праваслаўная царква.

Якой дарагой цаной даводзілася плаціць за спробы аб'яднання усходніх славян у адну дзяржаву, шматкроць пісалася і ў дарэвалюцыйнай гістарычнай літаратуры. Вось што можна прачытаць пра падзеі ХІІ ст. у вельмі папулярнай у канцы ХІХ — пачатку ХХ ст. кнізе: "Живописная Россия. Отечество наше з его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении" (Т. 3, Ч. 2. СПб., 1882): "Уся краіна была даведзена да галечы. Узбяражы Дняпра, Прыпяці, Дзвіны, Бярэзіны дыміліся пажарамі, гарэл і спустошваліся гарады і сёлы; жыхароў, абрабаваных, зраненых, цэлымі тысячамі гналі ў няволю і потым перапрадавалі. Заўсёды сапраўдны гандаль нявольнікамі, які спадабаўся не толькі князям, але і баярам, што зрабілі сабе на гэтым багаты промысел. Уладзімір Манамых Оршу, Копысь, Мінск, Друцк разбурыві амаль дашчэнту. Нарэшце сумны гэты малюнак заканчваецца агульным крыжовым паходам дома Яраслава на дом князя Ізяслава. У 1127 г. вялікі князь Мсціслаў, з усімі падуладнымі яму князямі, напад на Полацкія землі. Узялі

і аддалі агню і мечу Лагойск, Ізяслаў і Полацк" (С. 291, 292).

Славянская аб'ядноўчая ідэя ў яе палітычным зрэзе крайне рэдка калі давала станоўчыя вынікі. І вельмі недарэчна, што калі гэтую ідэю нельга было правесці мірным шляхам, палітыкі клікалі людзей да зброі. Апошняя, між іншым, адыграла куды большую ролю ў аб'яднанні той ці іншай групы славянскіх зямель, чым мірныя перамовы. Пацвярджаецца гэта і на прыкладзе збірання славянскіх зямель вакол Масквы.

Калі Масква стала цэнтрам даволі буйной дзяржавы, галоўным у яе знешніх планах набыло аб'яднанне пад сваёй уладай заселеных праваслаўнымі славянамі зямель Вялікага княства Літоўскага. Шмат намаганняў прыклаў дзеля гэтага вялікі князь маскоўскі Іван III (1462—1505). Ён, як пісаў беларускі гісторык Адам Кіркор (1819—1886) "з зайздросца глядзеў на магутнасць вялікага княства Літоўска-рускага, якое ўзрасталала. Яму не падабаўся саюз Літвы і Русі з Польшчай і ён сур'эзна падумаў пра тое, як бы зліць Літву і Русь разам з Маскоўскай дзяржавай. Гэтая думка стала мацнела, выспявала і ніколі ўжо не пакідала Маскоўскіх уладароў, а няшчасная Беларусь была аддадзена ў ахвяру, як перадавы пост воінскіх набегав, і шмат, шмат выпакутавала".

У сваю чаргу і ў планах Вялікага княства Літоўскага часта фігуравала аб'ядноўчая славянская ідэя, якую імкнуліся распаўсюдзіць як мага далей на ўсход, каб ахапіць усё рускія княствы і вядома ж, найперш Маскоўскае, як самае магутнае. На добраахвотных асновах ніхтонеішоў на палітычна-дзяржаўнае аб'яднанне. У імя дасягнення гэтай мэты ў ход як з боку Маскоўскай, так і Літоўска-Рускай дзяржаў была пушчана зброя. Як і ў смутны час Кіеўскай Русі мора нявіннай славянскай крыві было праліта на палях бітваў блізкароднасных народаў! Калі ў вялікіх маскоўскіх князёў Івана III, Івана IV

не ставала ўласных войскаў, яны запрашалі ваяваць са славянамі ВКЛ татарскія палкі.

Дзяржаўныя дзеянні славянскіх краін у імя аб'ядноўчых мэтай звярталіся і да дыпламатычных прыемаў, якія да дробязяў нагадваюць тое, што адбываецца сёння паміж Беларуссю і Расіяй. З вялікім прафесіяналізмам выкарыстоўвалася дыпламатыя і падчас царавання ў Маскоўскай дзяржаве Івана Грознага. Калі ласка, азнаёмцеся з гэтым у інтэрпрэтацыі ўсё таго ж Адама Кіркора: "Пасля смерці Жыгімонта-Аўгуста (вялікі князь ВКЛ і кароль Польшчы. — Л. Л.) утварылася партыя, якая жадала ўзвесці на прастол Фёдара, сына Івана Грознага. З гэтай мэтай ездзілі паслы ў Маскву, Варалай, Гарабурда, а яшчэ пры жыцці караля, веў аб гэтым перамовы Юры Тышкевіч, які ездзіў у Маскву. Галоўным прыхільнікам Фёдара быў Ян Глябовіч, каштэлян Мінскі: моцным жа праціўнікам быў Ян Хацкевіч, які меў вялікі ўплыў у дзяржаве. Але яшчэ больш моцнымі праціўнікамі былі выхадцы з Масквы (падкрэслена мною. — Л. Л.), што збеглі ад жорсткасцяў Івана, князь Курбскі, стралецкі галава Цімафей Цыцерын, Марка Сарыговіч, Казлоў і іншыя. Яны распаўсюджвалі звесткі пра Грознага і наганялі жах апісаннем яго тыранства. Івана баяліся, Фёдар жа вядомым быў, як чалавек слабага характару, якім можна будзе кіраваць паводле свайго жадання. Але Іван не згаджаўся адпусціць сына і сам жадаў быць выбраным". Усе гэтыя закулісныя хады па абранні каралём Рэчы Паспалітай каго-небудзь з Масквы, вынікам чаго магло б стаць утварэнне велізарнай славянскай дзяржавы, не мелі поспеху. Вельмі ж супярэчлівымі аказаліся погляды ўплывоў людзей і партый на гэтую неардынарную праблему. Як і раней, вырашаць яе даваўся сілавымі метадамі. Адсюль ішоў у славянскі летапіс адна за адной упісваюцца крывавыя старонкі.

Працяг будзе.

Трэці выпуск "Пагінацыі" на старонках "ЛіМа" прыпаў на купалаўскія дні, 115-ую гадавіну з дня нараджэння песняра.

Колькі гадоў таму, збіраючы матэрыялы да нарыса пра Вацлава Ластоўскага, вырашыў зазірнуць у Купалаўскі музей, фонды якога зберагаюць не адну таямніцу. Цікавілі аўтографы Ластоўскага. На жаль, ніводнага з іх у фондасховішчах музея не захавалася. Затое старэйшая захавальніца, спадарыня Ядвіга Раманоўская паказала мне ліст Я. Купалы на імя Власта. Карэспандэнцыя — адзіная, адра-саваная тагачаснаму сакратару "Нашай Нівы". Няма сумневу, што іх існавала больш, аднак тыя пасланны да нас не дайшлі.

Пісьмо адаслана Я. Купалам з Пецярбурга ў сакавіку 1913, калі ў газеце рэй вёў неўтаймаваны сакратар Вацлаў Ластоўскі. Шмат чаго ляжала тады на яго плячах.

Што і занатаваў здымак, які таксама ўпершыню прапанаваўшы шырокаму чытачу. Здымак гэтых двух вдалатаў роднага слова, зазнятых полпеч, даносіць атмасферу той легендарнай пары, названай у гісторыі беларускай культуры "нашаніўскай эпохай", калі невялікая жменька творцаў здолела абудзіць (напачатку — адзінай газетай!) да жыцця цэлую нацыю. Адбітак дазваляе зазірнуць у святая святых — рэдакцыйны пакой "Нашай Нівы", сідэс падзелены на палічкі і закуткі, напоўнены рукапісамі, што ручайнамі ўліваліся ў будынак на вуліцы Завальнай, 7. І ўсім імі распараджаўся, кіраваў Вацлаў Ластоўскі. Нібы дырыжор перад шматгалосым аркестрам: фальшыва ўзятая нота клалася на яго сумленне. Власт гэта ясна ўсведамляў, пішучы вялікія перадавіцы або рыхтуючы кароткія



Пакуль не высах атрамант... Здымак у рэдакцыі "Нашай Нівы". За напісаннем-праўкаў матэрыялаў у чарговы нумар.

Літаратурны музей Янкі Купалы. Ф. XV р. 2.

адказы карэспандэнтам.

Здымак гэты ўпершыню дэманстраваўся летась падчас навуковай канферэнцыі "Янка Купала і "Наша Ніва", наладжанай у сценах Літаратурнага музея Я. Купалы. Ён уразіў спакойнай, някідкай паставай Купалы-сузіральніка, што сочыць за абмокнутым у атрамант вестрыём, нібы ведаючы, якія словы зараз паўстануць пад пяром нястомнага сакратара.

Падумалася: вось так і тварылі яны, полпеч, дапаўняючы адзін аднаго і робячы старонкі нашай першай нацыянальнай газеты непаўторнымі, гістарычнымі, вечнымі...

Почтовая карточка  
Спб. 2/III 13 г.

Даражэнькі Паночку!  
Будзьце ласкавы атпісаць мне канешне аб рэцэнзіях друкаваных аб маіх кніжках. Калі ня можэце дэталічна ўказаць даты

і н той газеты, або кніжкі, у якой надрукавана, то хоць дайце названне часопісі, а я у публічнай бібліятэзе вышукаю што патрэбна. Бо бачыце рэч ў тым: мяне просіць профэсар Венгероў даць яму гэтыя ведамасці для энцыклапэдыі Брокгаўза і для "Крытыка-біяграфічнага слоўра". Прашу Вас ласкай зрабіце для мяне эту спраўку. Чаму ні якога чорта не пішыце?

Ваш Ів. Луцэвіч.

Не забудзьце ўказаць нумэр "Трудодні Краючы", выдаў. у Кіеві. [Адрас] Его Высокародію Вацлаву Юстыновічу Ластовскаму  
г. Вільно, Завальная 7  
ред. "Наша Ніва".  
Літаратурны музей Янкі Купалы. Ф. Э., воп. II -1.

Язэп ЯНУШКЕВІЧ

Яны розныя, гэтыя кніжкі — і па жанры, і па сваім "узросце", і па паліграфічным афармленні. У свой час я іх чытаў, нават сёе-тое перачытваў, але ж і цяпер, калі падыходжу да кніжнай паліцы, рука нярэдка цягнецца менавіта да іх. На кожнай кніжцы — дарагі мне аўтограф.

Вось бяру ў рукі невялікую па фармаце кніжачку народнага паэта Беларусі Ніла Гілевіча "Ці грэх, ці два". Чытаю аўтограф: "Дарагому Аляксею Трафімавічу Каўко, з якім я пазнаёміўся яшчэ тады, калі не меў за душой ні грэху, ні двух, — ад шматгрэшнага аўтара", — і на памяць прыходзіць тая першая сустрэча.

Было гэта ў далёкім 1947 годзе. У Мінску прыходзіла нарада маладых пісьменнікаў. Абмеркаванне твораў пачаткоўцаў вялося па секцыях. У дзіцячай секцыі, якой кіраваў Янка Маўр, нас было ўсяго пяць чалавек, у іх ліку і зусім яшчэ малады Ніл Гілевіч. Тагачасны рэдактар часопіса "Бярозка" Аляксей Якімовіч прынес на нараду свежы нумар выдання, дзе былі надрукаваны вершы Гілевіча і маё апавяданне. У абмеркаванні твораў пачаткоўцаў прынялі ўдзел Пятро Глебка, Эдзі Агняцэў, Павел Кавалёў і, вядома ж, кіраўнік секцыі Янка Маўр. Выказванні былі добразначлівыя, даваліся слухныя парады. Праўда, настрой сапсаваў сумнаведомы літаратуразнавец Лукаш Бэндэ, які накінуўся на выступаючых, маўляў, не трэба хваліць маладога паэта, паэзія — не яго прызначанне. Бы даўбней агрэў юнага Гілевіча. І тады не вытрымаў Павел Кавалёў:

— Я рашуча не згодзен з такой ацэнкай. Творы маладога паэта сведчаць аб яго здольнасці. А здольных мы абавязаны падтрымліваць, а не біць!..

Жыццё абвергла прадказанні ўдалаўніка літаратурнай доўбні. Сёння Ніл Сымонавіч Гілевіч — адзін з таленавіцейшых паэтаў Беларусі, вядомы грамадскі дзеяч, актыўны змагар за адраджэнне беларускасці. Мне даводзілася сустракацца з ім не толькі ў Мінску, але і ў Іванаве, калі ён разам з Анатолем Вярцінскім і Петрусём Макалём выступаў перад чытачамі. Пазней была сустрэча ў вялікім палескім сяле Моталь, куды нежк наведвалася група беларускіх пісьменнікаў...

А вось яшчэ адзін вельмі дарагі мне аўтограф: "А. Т. Каўко — з павагай і ўдзячнасцю за канцэпцыю гістарычнай справядлівасці ў адносінах да нашай спадчыны. У. Калеснік". Сваю кнігу "Тварэнне легенды" з такім надлісам Уладзімір Андрэвіч прыслаў мне, калі я, цяжка хворы, зусім нямоглы, ляжаў у Брэсцкай абласной бальніцы. Ці трэба гаварыць, што такая ацэнка маёй сціплай працы па напісанні нарыса па гісторыі Іванаўскага раёна з вуснаў выдатнага пісьменніка была для мяне гаючымі лекамі. І зноў жа ўспаміны...

З Уладзімірам Андрэвічам я сустракаўся рэдка, можа, тры ці чатыры разы, але сустрэчы гэтыя назаўсёды запалі ў душу. Выдатны пісьменнік, таленавіты даследчык беларускай літаратуры, умелы педагог, ён быў і цудоўным чалавекам. Ён вызначаўся добразычліваасцю да людзей, дабрата свяцілася ў яго вачах. Аднойчы (не ведаю ўжо, з якой нагоды) ён прыехаў у Іванава. Вырашыўшы свае справы, зайшоў у рэдакцыю раённай газеты, якую я тады рэдагаваў. На вялікі жаль, я не магу ўгадаць усе падрабязнасці нашай гутаркі. Помніцца, што размова ішла пра літаратуру, я распываў, як збіраўся матэрыял і пісалася кніга "Я з вогненнай вёскі..." Тут я даведаўся, што, апроч усяго, Уладзімір Андрэвіч добра валодаў фотаапаратам — калі яны з Янкам Брылём і Алесем Адамовічам збіралі па Беларусі матэрыял для кнігі, то ён зрабіў многа здымкаў для ілюстрацыі гэтага унікальнага выдання.

Загаварылі пра ўмовы для літаратурнай працы. З лагоднай ус-

мешкай Уладзімір Андрэвіч нагадаў, як на пачатку сваёй працы ў Брэсце жыў з жонкай у невялікім пакойчыку, дзе амаль усе сцены былі застаўлены кніжкамі, ля акна стаяў невялікі столік. Дык вось, у той пакойчык заглянуў аднойчы Піліп Пестрак. Агледзеўшыся, ён сказаў: "У цябе ж цудоўныя ўмовы для літаратурнага занятку". Гэтаму пісьменніку, які многа часу правёў у турэмных камерах, цесны пакойчык здаўся ледзь не раскошай.

Калі я праводаў Уладзіміра Андрэвіча, на калідоры нам сустрэўся Мікола Курпзеў. У гэтага паэта быў перыяд жыццёвага разладу — без пэўнага занятку, а значыць і без якога-небудзь зэробку, нават без дакументаў, ён бадзяўся па Берасцейшчыне, заходзіў у рэдакцыі, дзе ў яго былі знаёмыя, за мізэрны ганарар браўся хоць за якую работу.

— А ты, Мікола, усё яшчэ цыгануеш? — прывітаўшыся, звярнуўся да яго Уладзімір Андрэвіч.

Курпзеў сарамліва ўсміхнуўся, кінуў прыкметна палыселаў галавой. І тады Уладзіміру Андрэвічу, відаць, захацелася хоць як-небудзь падбадзёрыць таленавітага паэта: — У "ЛіМе" падрыхтаваны твае вершы да друку. У бліжэйшым нумары з'явіцца...

У Калеснік заўсёды падтрымліваў здольную моладзь. Аднойчы мне давалася прымаць удзел у сумесных выступленнях перад чытачамі нашага раёна літаратураў Берасцейшчыны і Вальнскай вобласці Украіны. Я бачыў, як ён зацікаўлена, я б сказаў, з нейкім замішаным слухаў Міхаса Рудкоўскага, Ніну Маціш, Міколу Пракаловіча. Як вельмі сціплы чалавек, ён не вылучаўся сярод сваіх выхаванцаў, вёў гутарку на роўных, дасціпна жартываў. Павагай і тактоўнасцю прасякнуты і яго артыкулы аб літаратурах. У сваёй прадмове да зборніка вершаў Міколы Засіма ён піша, што ў апошні час, збіты з тэпу недалёнабачнымі крытыкамі, гэты паэт-самародак нярэдка пісаў і невялічкая слабая вершы. І калі яму гаварылі, што той ці іншы верш слававаты, ён адказваў: "Нічога-нічога, я дома па ім яшчэ гэблікам прайдуюся". Але гэбліка дома не было! — піша У. Калеснік. І тут усё зразумела.

Згадаўшы ўсё гэта, мяне не пакідае адчуванне нейкай сваёй віны перад добрым чалавекам. Справа вось у чым. Атрымаўшы ад У. Калеснікі згаданую вышэй кнігу з аўтографам, я па стане здароўя не змог нават ліст напісаць, падзякаваць за кнігу і добрыя словы ў мой адрас. Пісаць жа потым (калі пакінуў бальніцу) здавалася позна. Рашыў дачакацца чарговай сустрэчы і тады выказаць сваю сардэчную ўдзячнасць. Ды вось не дачакаўся... Уладзімір Андрэвіч пакінуў гэты свет... Крыўдна і балюча на сэрцы...

І яшчэ напамін аб адной сустрэчы — кніжка вершаў Сцяпана Гаўрусёва "Водсветы" з яго аўтографам. Было гэта ранняя вясной 1979 года. Паэт перажываў не лепшы час — адчувалася нейкая незадаволенасць ці то сабой, ці сваёй доляй. Праўда, пры сустрэчы з чытачамі ён некалькі ажыўляўся, але не надоўга. Каб хоць на нейкі час адвесці яго ад горкага роздуму, я прапанаваў выехаць на прыроду, палюбавацца разлівам Ясельды. Ён ахвотна пагадзіўся. Доўга стаяў на беразе, моўчкі глядзеў на шырокую водную гладзь, на сінеючы удаленыя грабеньчык лесу. Потым павярнуўся да мяне, прамовіў:

— Цудоўна ў вас тут на Палесці. Калі ты не супраць, я прыехаў бы да цябе летам, папрацаваць...

— Прыязджай, калі ласка, — з гатоўнасцю адказаў я.

Толькі і гэтай сустрэчы не суджана было збыцця...

Аляксей КАЎКО,  
заслужаны дзеяч культуры  
Беларусі

г. Іванава

## Не будзем забывацца на сваё

З'яўленне такіх шэдэўраў, як "Аповесць пра Варлаама і Іосафа" звязана, безумоўна, з пэўнымі перыядамі існавання чалавечага грамадства, — гэта калі яно, грамадства, маральна "кульгае", калі яно духоўна хворе. Па багаці перыпетыі сюжэта, па колькасці і якасці прытч і дыялогаў "Аповесць..." лічыцца тыповым творам для сусветнай літаратуры сярэднявечча. Існуе 140 яе версій больш чым на 30 мовах.

"Аповесць пра Варлаама і Іосафа" з'явілася на Русі (на Афоне) напрыканцы XI ці пачатку XII ст. у перакладзе з грэчаскага і грузінскага варыянтаў. Сюжэт жа яе ўзнік паміж VII і X стст. У Палесціне ці Эфіопіі на глебе індыйскага падання — эпізодаў з жыцця Буды. Індыйскае паданне датуецца VI або V ст. да н.э. Пафас твора — у знаходжанні чалавекам ісціны. А ў еўрапейскім сярэднявеччы гэта атаясмялялася са зваротам язычнікаў у хрысціянства. Сюжэт "Аповесці..." наступны: язычнікі індыйскі цар Авенір вырашыў сваёго адзінага сына — прыгажуну Іосафа выхаваць так, каб той не бачыў вакол сябе хвароб, грахоў, старасці і смерці, і таму выгнаў з краіны ўсіх мудрацоў-філосафаў. Выхаванне юнака з даламігасавым павучальным прытчам было даручана пустэльніку Варлааму. Ён расказваў царэвічу гісторыі аб трубе смерці, аб сярбове і разважлівасці, багаці і галечы, а таксама пра "спаборніцтва рэлігій". Іосаф, пераадолушы ўсе цяжкасці, выпрабаванні і спакусы, адшоў у пустыню і аддаўся манаскаму самаадмаўленню ад зямных даброт. Як бачым, у "Аповесці..." удалося своеасабліва спалучыць літаратурныя каштоўнасці язычніцтва з нормамі хрысціянскай набожнасці.

Але наша зацікаўленасць "Аповесцю..." з яе прапачаннем не канчаецца, а наадварот, набывае новы віток, бо сярод вялікага мноства спісаў і трох друкаваных выданняў на ўсходнеславянскіх землях у XVII ст., першае, на беларускай мове, было

ажыццёўлена на Беларусі, а менавіта ў Куцеінскім Багаўленскім манастыры (г. Орша) у манастырскім друкарні Спірыдона Собаля і Іёла Трузэвіча ў 1637 г. Пераклад зрабіў намеснік Магілёўскага Брацкага манастыра іераманах Іосаф (ён жа — Варлаам) Палоўка. Іосаф тут, відаць, псеўданім ад імя героя аповесці, да якога перакладчык меў вялікую ўнутраную сімпатыю. Пераклад гэтага выдання, як сведчыць доктар філалогі І. Лебедзева, быў зроблены часткова (некаторыя раздзелы) са старажытнаславянскай, а часткова — з лацінскай моў. Хаця трэба адзначыць, што на тытуле Куцеінскага выдання паводле зборнага каталога "Кніга Беларусі" ("БелСЭ", 1986г.) пазначана: "Гісторыя або правдывое выписанне святого Иоана Дамаскина о житии святых преподобных отец Варлаама Иосафа и о наверненю индиян. Стараннем и коштом иноков общежителного монастыря Кутеевского ново з грецкого и словенского на русский (беларускі. — Я.Г., Л.С.) язык преложена, в типографии тоей же обители року 1637, июля 22 дня". Пра І. Палоўку ў іпацэі перакладчыка гэтай слаўтай аповесці на беларускую мову і выданне яе ў Куцеіні паведамляе і доктар філалогі А. Гарбуноў у кнізе "Панорама веков" ("Зарубежная художественная проза от возникновения до XX в."). М., Книжная палата, 1991.

Гаворачы пра тагачасную мову перакладу І. Палоўкі, немагчыма не звярнуць увагу на тое, што яна, мова, сведчыць аб наяўнасці ў ёй прыкмет як усходнеславянскай, так і заходнеславянскай моў.

Другое выданне "Аповесці..." выйшла ў Маскве ў 1680 г. на рускай мове ў перакладзе з беларускай. Выдавец Сімяон Полацкі (наш зямляк) з улікам кантэксту ўстаўляў у "Аповесць..." свае ўласныя вершаваныя радкі. Трэцяе выданне (перавыданне) было таксама ў Расіі.

Цікава, а як у беларускіх навуковых выданнях апошніх гадоў (асабліва энцыклапедычных) асвятляець-

ца бытаванне "Аповесці пра Варлаама і Іосафа" на Беларусі і, вядома, лёс перакладчыка І. Палоўкі? А амаль ніяк. Напрыклад: імя І. Палоўкі не згадваецца ні разу ні ў 12-томнай БелСЭ на беларускай мове, ні ў 5-томнай БелСЭ на рускай мове, ні ў Зборы помнікаў гісторыі і культуры (том пра Віцебскую вобласць), ні ў "Энцыклапедыі літаратуры і мастацтва Беларусі" ў 5-ці тамах, ні ў 6-і томным бібліяграфічным даведніку "Пісьменнікі Беларусі" (хаця тут часам зафіксаваны самыя нікчэмныя радкі самых сумнішальных паэтаў), ні ў "Гісторыі беларускага мастацтва" ў 6-і тамах, ні ў энцыклапедычным даведніку "Мысліцелі і асветнікі Беларусі" і г.д. Маўчыць на гэты конт і аднатомны даведнік "Беларускі пісьменнікі", што выйшаў у выдавецтве "Мастацкая літаратура" ў 1994 г. На жаль, ні словам не азваўся пра прадмет нашага зацікаўлення А. Шынкевіч — аўтар цікавай, інфармацыйна багатай кніжкі "Аршанская даўніна", (выдавецтва "Польмя", 1992 г.). Захоўваюць маўчанне на гэты конт і школьныя падручнікі па беларускай літаратуры.

А цяпер назавём выданні, дзе можна знайсці сякую-такую інфармацыю пра "Аповесць..." і яе беларускага перакладчыка. Гэта: "Гісторыя беларускае літаратуры" Максіма Гарэцкага, выдадзеная ў "Мастацкай літаратуры" ў 1992 г. Але ж гэта — перавыданне з выдання 1924 г., рэпрэсаванага і напаяўзбытага. Як пра рэлігійны раман пра "Аповесць..." гаворыцца ў I-м томе "Гісторыі беларускай дакастрычніцкай літаратуры", выдадзенай у "Навуцы і тэхніцы" ў 1968 г.

Напрыканцы хочацца выказаць спадзяванне, што імя нашага выдатнага суайчынніка будзе стала прапісана на старонках новай універсальнай беларускай энцыклапедыі. А яшчэ лепш было б перавыдаць сёння "Аповесць пра Варлаама і Іосафа".

Яўген ГУЧОК,  
Леанід СЕТУНОЎ

Рукапісы не гараць!



Заўтра ў памяшканні тэатра музычнай камедыі распачынае сваю работу другі з'езд беларусаў свету. З гэтага нагоды хачу яшчэ раз успомніць толькі некалькі імёнаў нашых суайчыннікаў з самага бліжэйшага замежжа — з латгалскага краю. Гэтае сумежжа роднасных культур Бог надзяліў вялікім творчым патэнцыялам. Даўно на літаратурным Парнасе заняў свой пачэсны пасад драматург Еўсцігней Міровіч. Менш знаёмы педагог Язэп Сушыньскі, блізкі знаёмец Янкi Купалы. І зусім нядаўна пачалі згадвацца ў друку мастакі Пётра Мірановіч, Аркадзь Салаўёў, Міхась Калінін, паэты Пятро Сакол (Масальскі), Мікола Талерка, Эдвард Вайвадзіш, Валянціна Казлоўская, прэзіяк Вера Вайцюлевіч... Вёсачкі Стрымкі, Вайцюлева, Бязрокi, Вайвады, Вальтары былой Віцебскай губерні ўзгадалі цэлую кагорту працаўнікоў на адрэджэнскай беларускай ніве.

Спаўняецца 95 гадоў з дня нараджэння настаўніка, паэта і прэзіяка Віктара Вальтара (псеўданім Янка Палым), аўтара знойдзенага ў Вільні рукапісу рамана "Роджаны пад Сатурнам". Горкі лёс герояў згаданага твора напаткаў самога Віктара Бенядзіктавіча: нарадзіўся ў Дзвінску 15(28) ліпеня 1902 года, там жа і памёр ад сухоты, можна сказаць — за школьнай парты — 4 красавіка 1931 года. У 1922 годзе ён заканчвае Беларускае настаўніцкае курсы, арганізаваныя пры Дзвінскай (Даўгаўпілскай) беларускай дзяржаўнай гімназіі і, як стипендыят чэшскага ўрада, едзе вучыцца ў Прагу. Там і займае ўваробу бедных студэнтаў. Вярнуўся на радзіму, дзе беларуская нацыянальная меншасць, дзякуючы падтрымцы Яніса Райніса, распачала шырокую культурна-асветніцкую работу.

Па смерці настаўніка яго вучні перапісалі захаваныя старонкі рукапісу надзвычай цікавага рамана. Калі, з лёгкай рукі Адама Мальдзіса, мікрафільм трапіў у Мінск, ён быў падрыхтаваны мною да друку і кніга вернутага з небыцця яшчэ аднаго творцы беларускай літаратуры мелася выйсці ў 1995 годзе ў выдавецтве "Юнацтва". Але неспрыяльныя наступствы фінансавання перашкодзілі гэтаму. Карэктурна чакае цяпер свайго дабрадзее і выдаўца.

Кораценька пра змест рамана. Яго героі — маладыя людзі з абшару Заходняй Беларусі, латгалскага памежжа, якія прыхалі ў Прагу набываць веды. Мараць аб тым, каб, вярнуўшыся на Бацькаўшчыну, паслужыць адрэджэнню Беларускай літаратуры, рускай эміграцыі ў даваеннай Чэхаславакчыне. Са старонак рамана паўстаюць каларытныя фігуры П. Крэчэўскага, Т. Грыба, Я. Станкевіча, П. Вяршыніна, прафесара Карлава універсітэта Я. Ляцкага... Талант аўтара кнігі ў многім сугучны таленту ўжо вядомага нам А. Мрыя.

У змястоўнай прадмове да нядзейснага выдання вядомага даследчыца Лідзія Савік сярод мноства аналітычных пытанняў паставіла і такое: "Віктар Вальтар надзіва прадбачліва і з глыбокай праніклівасцю праз характар і лёс галоўнага героя, студэнта Тугоўскага, змог паказаць ментальнасць беларуса, задумацца над пытаннем: ці не таму мы такі шматпакутны народ, што роджаны пад Сатурнам?"

Прамінула 70 гадоў з часу напісання вартга нашай увагі твора. Згадаем жа 95-годдзе з дня нараджэння яшчэ аднаго пісьменніка, які павінен заняць належнае месца ў пантэоне беларускай культуры, чыё мастацкае слова ўваскрэсла з архіўных паліц. Рукапісы Віктара Вальтара зберагліся. Нам спажыць красу яго радкоў.

Сяргей ПАНІЗНІК  
На здымку: партрэт В. Вальтара работы мастака У. Якіціна.

ПОСТАЇ

Гэтая фальклорная паездка была для Паўла Васільевіча далёка не першай. Збіраючы песні, запісваючы побыт, звычаі, традыцыі карэннага насельніцтва тагачаснага Паўночна-Заходняга краю, яму давялося пабываць ужо ў многіх мясцінах. І хоць не сказаць, каб ён належыў да перадавой часткі расійскага грамадства — погляды яго ў нечым былі нават кансерватыўнымі, Шэйна ніколі не падзяляў пазіцыі тых абрусельных беларусаў, хто з абывацкага і пагардай ставіўся да свайго роднага, кроўнага. Сустракаючыся з ім, часта спрачаўся, адстойваючы ўласны пункт гледжання. Ды і апаненты, у пераважнай большасці, не пераходзілі да катэгарычных меркаванняў і прамалінейных вывадаў, праяўляючы тактоўнасць і памяркоўнасць. Аднак тое, чаму Павел Ва-

Калі ж лепей разабрацца, дык і сам ён не намнога адышоў ад іх. Беларускаю мову дасканала так і не вывучыў... Пазнанні ў ёй меў, але вельмі слабыя. Прыкра і тое, што слаба арыентаваўся ў зробленым беларускімі фалькларыстамі, этнографамі.

Але гэта таксама паўбяды, навярстаць упушчанае ніколі не позна, было б жаданне, а жаданне ў яго ёсць. У чым трэба паспраўднана вініцца, дык у непрадуманым кроку, зробленым у 1867 годзе, калі склаў спецыяльную праграму па зборы фальклору, у якой даваў канкрэтныя рэкамендацыі тым, хто возьмецца за гэтую важную і патрэбную справу. І дадумаўся ж (вось бы ўзрадавалася барысаўскае начальства, калі б ведалі пра ўсё!) заклікаць да "абрусення" Паўночна-Заходняга краю. Праўда, дзякаваць Богу, пры перавыданні праграмы халіпа

маскоўскімі літаратарамі". Адпаведна з'явілася жаданне "працаваць на карысць рускай літаратуры ўсім, чым толькі магу і багаты". А для гэтага перш-наперш неабходна было хоць неяк забяспечыць сябе матэрыяльна. Пайшоў працаваць выхавателем дзяцей багатых бацькоў, пераязджаючы з сям'і ў сям'ю.

Не сказаць, каб пры гэтым заўсёды знаходзіў параўменне. Не прынесла жаданага поспеху і супрацоўніцтва з часопісам "Развешчленне", у якім са студзеня па май 1859 года ён выступаў з анатацыямі і рэцэнзіямі на новыя кнігі ці на выданні, якія неўзабаве меліся выйсці з друку.

Летам жа 1860 года апынуўся нават у Яснай Паляне, куды Шэйна запрасіў выкладаць рускую мову Леў Мікалаевіч Талстой. Ды там нядоўга затрымаўся. Яго незада-

# Пакутны шлях да беларускасці

ПАВЕЛ ШЭЙН І ЯГО ДЗЕЙНАСЦЬ

сільвіч стаў сведкам у Барысаве, выходзіла нават за рамкі звычайнай прыстойнасці.

Па завядзенні Шэйна вырашыў прадставіцца мясцоваму начальству. Да рэкамендацыйнага ліста, падпісанага вядомым рускім мовазнаўцам, акадэмікам Пецярбургскай акадэміі навук Я. Гротам, яно паставілася спакойна і з разуменнем, а вось даведаўшыся, што задачай фальклорнай экспедыцыі, поруч з іншымі, ставіцца і назіранне за станам беларускай мовы, міравы пасрэднік іранічна запытаўся:

— Якія яшчэ назіранні, — ён прамовіў з пагардай, акцэнтуючы ўвагу на слова "назіранні", — вы будзеце рабіць над беларускай мовай?

Шэйна палічыў патрэбным аб усім даходліва расказаць. Нагадаў, што ў розных мясцовасцях склад мовы не аднолькавы, ёсць адрозненні ў вымаўленні адных і тых жа слоў, таму пастараецца, па меры магчымасці, падвесці іх пад агульныя законы граматыкі.

— Законы? — адчувалася, што міравому пасрэдніку вельмі хочацца пакпіць і з самою беларускай мовай, і з аднаго з тых, хто збіраецца яе абараняць.

Гэтая пагарда і непрыхваванае хамства ўзялі Паўла Васільевіча, як кажуць, за жывое. Ён таксама павысіў голас:

— Але, законы! Што вас так здзіўляе? — Злітуйцеся, якія яшчэ законы могуць быць у беларускай мове? — пасрэднік засмяяўся.

Аднак Шэйна адступаць не збіраўся:

— А чаму б і не?  
Абруселы чыноўнік пасля гэтага ўжо адкрыта пайшоў у наступ, не хаваючы свайго зласліваці:

— Кажэце, беларуская мова?  
— А што, па-вашаму?  
— Какой это язык?! Звычайны зык!  
І разышоўся ва ўсю. Выбіраў беларускія словы, якія ведаў, перакручваў, перайначваў іх. І рабіў гэта з адной мэтай, каб яны нагадалі невыразныя, нечленараздзельныя гукі. Спыняцца не збіраўся, бо ў гэтым здэку адчуваў нейкую здзіўную асалоду...

Пазней, калі Павел Васільевіч зоймецца падвядзеннем вынікаў гэтай экспедыцыі, ён напіша пра паездку ў Барысаў Я. Гроту, з якім быў знаёмы яшчэ з 1863 года. І хоць Якаў Карлавіч, усяляк заахвочваючы Шэйна, звычайна прытрымліваўся афіцыйных узаемаадносін, тым не менш, калі наступалі часіны, якія выклікалі жаданне падзяліцца тым, што хвалюе. Павел Васільевіч ведаў: у Пецярбурзе ёсць чалавек, гатовы заўсёды зразумець цябе. Таму і не прамінуў 18 лютага 1878 года нагадаць пра гэты прыкры выпадак, адначасова выказаўшы і пагарду да тых, хто забыўся, што ён беларус: "Прысутныя пры гэтым члены мясцовай інтэлігенцыі з вышэйшых сфер адміністрацыі і юстыцыі, сапраўдныя абрусіцелі моўкі выказвалі сваё адабрэнне і кідалі на мяне пераможныя позіркi. Няма ніякага сумнення, што рускія чыноўнікі глядзяць на беларускага селяніна як на быдла, г.зн. дакладна так, як глядзелі на яго яго злейшыя прыгняталінікі".

Напіша гэта праз некалькі месяцаў пасля інцыдэнта, калі з'явіцца магчымасць прыступіць да апрацоўкі сабраных матэрыялаў. Тады ж, калі са злосцю пакінуў гэтых нацыянальных нігілістаў, адчуваў дваікае пачуццё. Безумоўна, не хаваў свайго пагарды да іх, але, з другога боку, ажыло, усё настойлівей давала знаць аб сябе і пачуццё нейкай асабістай віны. І чым больш думаў аб гэтым, тым цяжэй яно гняло.

розуму гэтую "рэкамендацыю" ў ёй выкрасліць.

Толькі пачуццё віны і тады, пасля выхаду праграмы, і пасля, прытым неаднойчы, не пакідала. І чым больш разважаў, задумваўся Павел Васільевіч над гэтым, тым больш пераконваўся, што тут не толькі яго віна, а і бяда. А калі канкрэтней, то сказаўся непрадбачлівы збег абставін, далі аб сабе знаць тыя складаныя акалічнасці лёсу, з-за якіх ён надоўга адарваўся ад роднай Беларусі, а таму вымушаны быў паступова (а ў многім і пакутліва) набліжацца да яе, а значыць і адкрываць яе для сябе нанова. І працаваць на яе карысць...

Нарадзіўся Шэйна ў 1826 годзе ў Магілёве. У старасвецкай яўрэйскай сям'і панавала атмосфера замкнутая, па-свойму затхлая. Да ўсяго хлопчык змалку цяжка хварэў. Гэта аднак не перашкодзіла бацькам накіраваць яго ў пяцігадовым узросце, як і практыкавалася тады, у школу. Праўда заняткі ён наведваў далёка не рэгулярна, а калі споўнілася 13 гадоў далейшую адукацыю атрымаваў дома. Наняты равін адначасова даваў урокі і брату Паўла.

Хвароба прагрэсавала. Павел Васільевіч пазней успамінаў: "Да пятнаццаці гадоў жыцця перахварэў я рознымі хваробамі, якія часта прыкочвалі мяне надоўга да роднай бярогі, да ложка пакут, а на пятнаццатым давалася перажыць лёс Ільі Мурамца, у першы перыяд яго жыцця, г.зн. зрабіўся калекам нехадзячым".

Лёжма праляжаў два гады, ногі зусім адмовіліся слухацца. Бацька, каб уратаваць старэйшага сына, павёз яго ў Маскву, уладкаваў у Нова-Кацярынінскую бальніцу, дзе Павел лячыўся тры гады. Працягваў і адукацыю, праўда, у іншым, чым дагэтуль кірунку. Вывучаў рускую мову, а паколькі сярод ардынатары аказалася нямаля немцаў, дасканала авалодаў і нямецкай.

Зусім іншая, чым дома, атмосфера паўпывала на фарміраванне светапогляду. У 1848 годзе Шэйна прыняў лютэранскую веру, што ў сваю чаргу, прывяло да разрыву з бацькамі. Разлічваць хоць на якую-небудзь дапамогу з іх боку больш не даводзілася. Заставалася самому выкараскацца з няпростых абставін, ды спадзявацца, што знойдуцца добрыя людзі, якія ў цяжкі момант дапамогуць. Так і атрымаўся.

Шэйна прыняў і сіроцкае аддзяленне нямецкага вучылішча пры лютэранскай царкве св. Міхаіла, у якой ён да вясны 1851 года лічыўся вучнем-пансіянерам. На гэты час прыпадае яго захапленне перакладчыцкай дзейнасцю, акрамя таго, і сам спрабуе пісаць, збліжаецца з паэтам Ф. Мілерам, які ў вучылішчы выкладаў рускую мову і літаратуру. Мілер шмат перакладаў з англійскай, нямецкай, польскай і іншых моў. Праз Мілера Шэйна пазнаёміўся з паэтам, былым дзекабрыстам Ф. Глінкам і яго жонкай-паэтэсай. Глінкі кожны тыдзень у панядзелак арганізоўвалі ў сябе дома свайго роду сямейныя пасяджэнні літаратурнага гуртка. На іх сваім чалавекам стаў і Павел Васільевіч.

Усё гэта не магло не аказаць уплыў на фарміраванне схільнасцяў маладога тады Шэйна, спрыяла яго арыенціроўцы на ўсё рускае. У 1851 годзе, як прызнаваўся сам Павел Васільевіч, ён "пакідаў вучылішча з адной толькі гарачай любоўю да ўсяго рускага, узбуджанай... старанным чытаннем рускіх аўтараў, і ў асабістасці твораў Даяля, і са збліжэннем з некаторымі шануючымі

вальняла аглата, а таксама ўзніклі разыходжанні з Талстым па пытаннях выхавання. Пасля Яснай Паляны тры гады працаваў у Тульскім павятовым вучылішчы, а ў канцы лета 1864 года пераехаў у Еліфань, дзе выконваў абавязкі штатнага наглядчыка павятовых вучылішч і настаўніка ў I—III класах пачатковай школы.

Ды нездарма кажуць, няма ліха без добра. Жыццёвая неўладкаванасць, канечне, асабліва настраю не ўзнімала, але, жыўчы ў розных мясцовасцях, Павел Васільевіч паступова захапіўся фальклорам, пачаў занатоўваць найбольш цікавыя яго ўзоры. Асабліва яго зацікавілі балады і песні. Пакрысе набралася некалькі сшыткаў, якія Шэйна ў 1856 годзе прапанаваў для знаёмства К. Аксакаву. Той запісы ўхваліў, а праз тры гады яны былі апублікаваны і атрымалі высокую ацэнку вядомага зборніка рускіх народных казак А. Афанасьева, які сведчыў, што гэта "цудоўныя дапаўненні да зборнікаў Каршы Данілава і Акадэміі навук".

Гэта надало Шэйну ўпэўненасці, і ён працягваў збіраць фальклор. Хутка сабралася да 600 песень. Несумненна, Павел Васільевіч і надалей працаваў бы толькі ў гэтым кірунку, калі б нечакана не адбыўся яшчэ адзін рэзкі паворот у яго лёсе. У 1865 годзе папачыцель Вільскай навучальнай акругі І. Карнілаў прапанаваў Паўла Васільевічу пераехаць у Віцебск і стаць выкладчыкам нямецкай мовы ў мясцовай гімназіі.

Нельга сказаць, каб педагогічна дзейнасць дала значны плён. І навучэнцы, і педагогі не вельмі ўспрымалі Шэйна. Не спадабалася ім манера выкладання прадмета, ды і не заўсёды атрымліваўся належны кантакт з аўдыторыяй. Але менавіта знаходжанне ў Віцебску і стала нараджэннем Шэйна як беларускага фалькларыста. На гэта падштурхнуў не толькі пераезд яго ў горад на Дзвіне, а і тое, што Рускае геаграфічнае таварыства вырашыла ўсур'ез заняцца зборам і запісам фальклору ў розных рэгіёнах царскай Расіі. Дзеля гэтага ў 1867 годзе было створана аддзяленне і ў Вільні, узначаліць жа яго даручылі ўжо згаданаму папачыцелю І. Карнілаву. А паколькі Шэйна пэўны вопыт у гэтым кірунку меў, то і ўзяўся за справу. І вырашыў паставіць яе вельмі шырока. Спачатку звярнуўся па дапамогу да навучэнцаў. Тыя ахвотна адгукнуліся (відаць, ім гэта падабалася куды больш, чым слуханне нудных лекцый) і хутка запісалі прыкладна 150 песень, духоўных вершаў і абрадаў.

Павел Васільевіч, у сваю чаргу, наладзіў сустрэчы са старажыламі Віцебшчыны. Стары салдат Тарас Ліпаў, нянька — нейкая Арына, а таксама Марыя Васільеўна Каткавічова з Чашнік аказаліся тым фальклорным кладам, які пашукаць трэба! Яны наспывалі Шэйну ажно 400 песень. Але Шэйна разумее, што адзіночку ў гэтым кірунку шмат не зробіць. Да збору фальклору неабходна было прыцягнуць як мага большую колькасць людзей, так званых карэспандэнтаў, якія маглі б рабіць занатоўкі на месцах, а паколькі пераважна большасць з іх была слаба падрыхтавана тэарэтычна і гэтаксама слаба разбіралася ў сутнасці задач, што стаяць перад збірнікамі, іх неабходна было правільна зарыентаваць. Патрабаваліся спецыяльныя інструкцыі.

Павел Васільевіч распрацаваў фальклорную праграму. Праўда, яна ў многім была неарыгінальнай. За ўзор бралася аналагічная

# Рыхтаваліся знішчыць

У свой час Алесь Адамовіч апавядаючы, як яны з Даніілам Граніным збіралі матэрыялы для дакументальнай кнігі пра блакаду Ленінграда ў 1941—1944 гадах, шкадаваў, што далёка не ўсе дакументы з ваеннага архіва ім было дазволена паглядзець — частка іх так і засталася глыбока засакрэчанай. Адным з такіх, як цяпер высвятляецца, злавесных сакрэтаў, пра які не ведалі нават кіраўнікі ленінградскай міліцыі, быў тайны загад Сталіна ў адказ на “стратэгічную” ініцыятыву галоўнакамандуючага Паўночна-Заходняга накірунку маршала Варашылава, якая знайшла падтрымку ў кіраўнікоў ленінградскай партарганізацыі А. Кузняцова і А. Жданова. Як паведамілі расійскія сродкі масавай інфармацыі, гісторыку В. Іванову, які ўзначальвае кафедру Санкт-Пецярбургскай акадэміі МУС Расіі, на новым архіўным матэрыяле, што знаходзіцца ў сховішчы федэральнай службы бяспекі, удалося прасачыць, як узнік і пачаў ажыццяўляцца таемна ад ленінградцаў жудасны план татальнага знішчэння Ленінграда шляхам амаль адначаснага падрыву 58,5 тысячы гарадскіх аб’ектаў разам з судамі, якія знаходзіліся на рэйдзе. У верасні 1941 года, калі каліца блакады вакол Ленінграда пачало звужацца, многія сотні спецыялістаў-падрыўнікоў, транспарт і іншае былі зняты з перадавых пазіцый дзеля татальнага мініравання. У самых важных вузлах будынкаў, заводскіх карпусоў, стацыянарных энергетычных устаноў, станцый водаканала і многае іншае было ўкладзена толу і дынаміту агульнай колькасцю звыш 325 тысяч кілаграмаў, а таксама супрацьтанкавыя міны, гранаты, мноства электрадэтанатараў, бикфордавага шнура, якіх не халала на фронце. Такім чынам, жыхары горада ад малых да старых разам з абаронцамі, не ведаючы таго, сядзелі на велізарнай варашылаўска-сталінскай міне. У выніку ажыццяўлення гэтага д’ябальскага плана, лічаць спецыялісты, разбураны гіганцкімі выбухамі горад праваліўся б у бездань і быў бы навак паглынуты вадой. Разам з усімі сваімі жыхарамі. А іх нават у 1944-м годзе, пасля прарыву блакады, яшчэ заставалася каля двух мільёнаў. “Атрымліваецца, піша Данііл Гранін у “Известиях”, што пакуль шараговыя ленінградцы мужна адстойвалі горад ад гітлераўцаў, камандаванне рыхтавалася да “вымушанага адыходу нашых войск”. Падобная “абачліваць” наўрад ці садзейнічала паспяховай абароне. Калі ўсё гэта так, то становіцца зразумелым, чаму гарадскія ўлады не рыхтавалі запасаў харчавання. Яны былі заняты мініраваннем. Ведай мы пра тое, што робіцца за нашай спіной, відаць, палічлі б тады гэта здрадніцтвам. Па сваёй патаемнай сутнасці падобны план іначай назваць нельга... Я ведаў загад Гітлера і загад генерала Гельдэра — Ленінград сцерці з карты свету. Горад не мог спадавацца на літасць гітлераўцаў. Цяпер вось аказваецца, што тая ж доля чакала ленінградцаў ад сваіх... Праз паўстагоддзе з гакам мы ўсё яшчэ не ведаем сапраўднай гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Ад нас усё яшчэ хаваюць тое ганебнае, што тварылася за спінамі франтавікоў”.

Па матэрыялах замежнай прэсы падрыхтаваў УЛ. АС.

## Свята ў Ракуцёўшчыне

26 ліпеня 1997 года ў вёсцы Ракуцёўшчына Маладзечанскага раёна адбудзецца штогадовае свята пазіі і песні.

У свяце возьмуць удзел вядомыя беларускія пазіі, барды, выступаць фальклорныя калектывы.

Арганізатары імпрэзы паклапаціліся пра ўсе выгоды добрага адпачынку на ўлонні прыроды.

Пачатак свята а 12-ай гадзіне. Праезд электрацягніком Мінск—Маладзечна да станцыі Уша.

Да сустрэчы ў Ракуцёўшчыне!

Белдзяржмузей народнай архітэктуры і побыту выказвае глыбокае спачуванне намесніку дырэктара музея па будаўніцтву і рэстаўрацыі Міхаілу Макаравічу БУРДЗЕ з прычыны напатакушага гора — смерці маці.

1887 год, нарэшце, прынес Паўлу Васільевічу і жыццёвую ўладкаванасць. Дагэтуль адзінокі, ён ажаніўся на шмат маладзейшай за яго жанчыне А. Вінаградай. Будучы амаль непісьменнай, яна аказалася надзіва душэўнай і шчодрай. Праз год у шчаслівых мужа і жонкі нарадзілася дачка. А паколькі дома панавалі спакой і ўзаемааруменне, то і працавалася куды больш плённа. Гаспадарчымі справамі ў асноўным займалася жонка, а Шэйн цалкам аддаўся любімай справе. У 1890 годзе пачыла свет другая частка першага тома “Матэрыялаў...”, у 1893 годзе з’явіўся іх другі том. Праўда, заключны, трэці том змог выйсці толькі ў 1902 годзе, калі самога фалькларыста ўжо не было ў жывых.

Чатыры кнігі ўмясцілі агромністы матэрыял, што тычыцца жыцця беларусаў. У першай частцы першага тома ў двух раздзелах былі апублікаваны звесткі пра народныя абрады, прыводзіліся абрадавыя песні, павер’і, прымкі, а таксама песні бяседныя, бытавыя, жартоўныя, а ўсяго гэта — 749 пазіцый. Не меншая колькасць іх і ў другой частцы тома — 1005, а гэта абрады і вясельныя песні, абрады пахавальныя і памінальныя галашэнні ці прычытанні над памерлым. Багаты другі том: казкі, анекдоты, легенды, паданні, успаміны, прымаўкі, загадкі, вітанні, пажаданні, працяжкі, заговоры (і нават сварка), духоўныя вершы, малітвы... І, нарэшце, заключны том шырока прадставіў праз этнаграфію беларускі народны быт.

Водгукі на выхад “Матэрыялаў...” былі дваіма характару. Цэнтральны друк, як правіла, ацэньваў іх станоўча, а вось мясцовыя адмоўна. Так, у “Вітэбскіх губерньскіх ведомасцях” і “Віленскім вестніку” з’явіліся водгукі, аўтарамі якіх былі адпаведна Е. Раманаў і М. Доўнар-Запольскі. Яны зрабілі Шэйну шэраг заўваг і сумняваліся ў якасці сабраных матэрыялаў. Але, бадай, куды бліжэй да ісціны сучасны санкт-пецярбургскі даследчык М. Новікаў, аўтар кнігі “Павел Васільевіч Шэйн” (1972). Ён таксама робіцца даследчыку слухныя заўвагі, што тычыцца “Матэрыялаў...”, але, тым не менш, прыходзіць да такой думкі:

“Можна з упэўненасцю сказаць, што ні адзін з існуючых беларускіх фальклорна-этнаграфічных зборнікаў не можа параўнацца з “Матэрыялаў...” па колькасці, разнастайнасці і шырыні прадстаўленых у ім сямейных і календарных абрадаў з песнямі і прычытаннямі, што адносяцца да іх, дастаўленымі з розных месц Беларусі. Па сутнасці імі амаль цалкам заняты першыя дзве кнігі першага тома і часткова трэці том зборніка. Вялікі навуковы і грамадскі інтарэс уяўляюць так званыя бытавыя песні, асабліва песні рэкруцыя і салдацкія, выдзеленыя Шэйнам у спецыяльныя рубрыкі”.

Дарэчы, у “Матэрыялах...” змешчана вялікае і грунтоўнае апісанне вясельнага абрада ў мястэчку Халопенічы (цяпер Барысаўскі раён). Гэтыя матэрыялы Шэйну прадставіў бацька М. Багдановіча Адам Ягоравіч, занатаваўшы іх на сваёй радзіме. І ўвогуле, А. Багдановіч з’яўляўся адным з самых актыўных яго карэспандэнтаў.

Праца над “Матэрыялаў...” займала ў Шэйна ў апошнія гады жыцця вельмі шмат часу, але яна не абмяжовала яго фальклорныя, навуковыя пажанні. У 1898—1900 гадах выйшла двухтомная праца “Вялікарус у сваіх песнях, абрадах, звычаях, вераваннях, казках, легендах і т.п.”. Па даручэнні Я. Грота ён працаваў над акадэмічным слоўнікам рускай літаратурнай мовы, падбіраючы матэрыялы з твораў знакамітых пісьменнікаў. Яшчэ ў 1874 годзе Шэйн задумаў выпусціць зборнік рускіх народных дзіцячых песень і казак. Ажыццявіць гэты план змог толькі вясной 1898 года, калі ў якасці дадатку да часопіса “Детский отдых” з’явіўся “Зборнік народных дзіцячых песень, гульні і загадак”. У падзагалюку паведамылася, што яго склаў А. Грузінскі па матэрыялах П. Шэйна. Нарэшце, менавіта Павел Васільевіч парупіўся, каб сабраць біяграфічныя звесткі пра вядомага беларускага фалькларыста І. Насовіча, запісаўшы пасля смерці вучонага успаміны яго сына. Сам жа выступіў у друку з артыкулам “І. І. Насовіч”.

Жыццё больш-менш уладкавалася, можна было падумаць і аб шчаслівай старасці. Але лёс падрыхтаваў Шэйну яшчэ адно выпрабаванне: 26 лютага 1897 года пасля цяжкай хваробы памерла яго жонка. Засмучаны муж і бацька ўладкоўвае дачку Елізавету на выхаванне ў малалетняе аддзяленне Санкт-Пецярбургскага Елізаўецкага інстытута. Сам жа доводзіць да ладу яшчэ неўпарадкаваныя запісы “Матэрыялаў...”.

Часу на адпачынак не застаецца. Нарэшце, летам 1900 года ўсё ж збіраецца да сябра ў Курскую губерню, дзе, прабыўшы каля двух тыдняў, едзе на курорт у Дуббельн (цяперашні Дубулты, Латвія). Па дарозе цяжка захварэў.

Памёр Шэйн 14 жніўня 1900 года ў рыжскай гарадской бальніцы.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

чарговага жыхарства. Але не пакідала жаданне яшчэ раз наведацца ў Паўночна-Заходні край. Ды не за свой кошт, а каб экспедыцыю фінансавала Акадэмія навук. Неаднаразова звяртаўся з прапановай, у тым ліку і да Я. Грота. Прынамсі, у красавіку 1876 — чэрвені 1877 года наконт гэтага яны вялі ажыўленую перапіску. Нарэшце, у Акадэміі навук Шэйну пайшлі насустрач. Экспедыцыю запланавалі на тры з паловай месяцы. Павел Васільевіч хацеў лепей вывучыць Пінскі край, які, як ён меркаваў, “вельмі цікавы для этнографа і этымолога куток”. Але па нейкіх прычынах перадамаў і выбар спыніў на паўночных паветах Магілёўскай, Мінскай і Віцебскай губернях. Калі ж застанецца час, збіраўся наведацца і Смаленскую губерню.

Хацеў “сабраць як мага большую колькасць моўных дадзеных, якія б маглі паслужыць надзейнай асновай для вызначэння характэрных рыс беларускай гаворкі, як з боку фанетычнага, так і граматычнага”. Планаваў таксама “асбіста правярэць з гукавога боку гавары тых мясцін, адкуль дастаўлена была значная частка матэрыялаў для зборніка “Беларускія народныя песні”. І, нарэшце, аргументуючы мэты і задачы сваёй фальклорнай экспедыцыі, асобна вылучаў такі пункт (дарэчы, яго ставіў на другое месца), як “жаданне знайсці і сабраць больш” апраўдальных доказаў, што ў беларускай гаворцы захавалася вельмі шмат старажытнага і важнага для гісторыі рускай мовы”. Апошняе выказванне належыць І. Сразнеўскаму, а паколькі Шэйн яго цытаваў, то відавочна, што падзяляў погляды па гэтым пытанні.

Аднак у вызначаны Акадэміяй навук час не ўклаўся. Экспедыцыя заняла пяць месяцаў і дзесьці дзён — працягвалася з 29 чэрвеня 1877 г. па 1 студзеня 1878-га. Тым не менш, колькасць паведаў, якія ён наведаў, скарацілася з васьмі да пяці. А на непасрэдна даследчыцкую працу засталася вельмі мала часу. Шмат яго патраціў на пераезды з месца на месца. Чыгункай, праўда, дабіраўся хутка, а вось у сельскай мясцовасці затрымліваўся надоўга. Як назо, лета аказалася надзіва дажджлівым, халала дажджом і восенню. Дарогі раскілі, сяляне з цяжкасцю спраўляліся з сезоннымі работамі. Таму, як прызнаваўся Шэйн пазней у справаздачы, “вясковаму люду было не да песень і казак”. І ўсё ж у Барысаўскім і Лепельскім паветах прабыў месяц.

...Сустрэча і гутарка з міравым пасрэднікам хоць і сапсавала настрой, ад’язджаць Павел Васільевіч не спяшаўся. Есць звесткі, што ён спецыяльна адлучаўся ў Вільню, хадаінічаючы аб магчымасці ўладкавання на працу ў адной з губерняў Паўночна-Заходняга краю. Магчыма, быў згодзен і на Барысаўскі павет. Ва ўсякім разе, дамагаючыся камандзіроўкі ад Акадэміі навук, выбар згаданых губерняў ён аргументаваў тым, што лепей ведаў мову гэтых мясцін. Але затрымку на адным месцы можна растлумачыць і слабым здароўем Шэйна, якое пастаянна пераезды яшчэ больш падрывалі. Тэрмінова пачаў шукаць добраахвотных памочнікаў. Дзеля гэтага папрасіў хутэй надрукаваць чарговы тыраж “Просьбы”, каб да справы прыцягнуць новых людзей.

Сабраны матэрыял пачаў апрацоўваць толькі ў Пецярбурзе. Яго набралася ўсё ж шмат (карэспандэнты з ліку мясцовай інтэлігенцыі, навуэнцаў дасылалі свае запісы Паўлу Васільевічу і пасля завяршэння экспедыцыі), таму сістэматызаваць дапамагалі Я. Карскі, А. Пыпын і іншыя. Не без справы аказаўся і вядомы рускі кампазітар М. Рымскі-Корсакаў, з якім Шэйн сябраваў. Ён з голасу Паўла Васільевіча пераклаў некалькі музычных твораў на ноты. Акрамя таго, рэдагаваў асобныя тэксты, перапісаў, унёсшы неабходныя праўкі, 38 вясельных песень, пасля чаго падрыхтаваў іх да друку.

Паступова вымалёўваліся абрысы шматтомнага выдання “Матэрыялы для вивучэння быту і мовы рускага насельніцтва Паўночна-Заходняга краю”. Як відаць з назвы, Шэйн усё ж не змог пазбавіцца распаўсюджанага на той час меркавання, што і гэты куток Расіі насялялі рускія. Хоць, правільней сказаць, не змог асмеліцца. І апошняя экспедыцыя, і праца ў Віцебску, не кажучы пра работу ў Расіі, засведчылі, наколькі асцярожным чалавекам ён быў і як пастаянна яму хацелася ўважача начальства выглядаць лепей. У многім сказаўся і характар, што, безумоўна, уплывала на погляды. Прынамсі, збіраючы матэрыял у тым жа Барысаўскім паеве, Шэйн стараўся абавязкова пазнаёміцца са службавымі культу, уладамі. Каб не западозрылі ў сувязях з сялянамі, заўсёды паказваў рэкамендацыйныя лісты з Акадэміі навук, ад знакамітых вучоных (таго ж Я. Грота), якіх меў пры сабе добры дзсятак. Імкнуўся засведчыць, што калі і гутарыць з простымі людзям, дык толькі з-за навуковай неабходнасці. Як жа мог ён у такім разе напісаць “быт і мова беларускага насельніцтва”?

Аднак першая частка першага тома “Матэрыялаў...”, якая выйшла ў 1887 годзе, усё ж мела падзагалавак “Бытавое і сямейнае жыццё беларуса ў абрадах і песнях”.

праграма (нават назва засталася ранейшая “Просьба”), складзеная нямецкім даследчыкам В. Мангардтам, з якім Шэйн быў знаёмы па перапіску. “Просьбу” аддрукавалі ў 600 экзэмплярах і распаўсюджвалі ў Паўночна-Заходнім краі. У далейшым праграма неаднаразова перавыдавалася і прызначалася ўжо для ўсёй Расіі, а тыраж яе да 1893 года дасягнуў 12 тысяч экзэмпляраў.

Парады, якія даваў Шэйн, былі разлічаны і на тых, хто дагэтуль ніколі раней фальклор не збіраў. Таму даваўся адказ і на пытанне: “Як запісаць?”. Прынамсі, складальнік раіў “спевака ці спявачку прымусіць прадчытаваць сабе ўсю песню, а там, дзе яны саб’юцца, што вельмі часта надараецца, варта прапанаваць ім праспяваць некалькі папярэдніх строф. Тут яны звычайна хутка знаходзяць сувязь і працяг. Запісаўшы такім чынам усю песню, патрэбна папрасіць іх зноў праспяваць яе з пачатку да канца, без перапынкаў з боку запісальніка”. Раілася запісваць самыя розныя жанры, хоць асабліва ўвага надавалася сямейнай і календарнай абрадаў, нагадвалася аб неабходнасці занатаваць павер’і, прымкі, замовы, загадкі...

Калі падыходзіць да праграмы з навуковага боку, лёгка заўважыць, што некаторыя жанры складальнікам абыходзіліся, хоць наўрад ці магчыма ўсе іх улічыць у невялікіх рэкамендацыях, якія фарматам нагадвалі звычайную лістоўку. Можна спрачацца з Шэйнам наконт таго, што за духоўным жыццём народа лепей назіраць у час свят, іншых урачыстасцяў. Гэтаксама спрэчнае меркаванне наконт лепшай памяці ў жанчын і бабuleк, чым у іншай катэгорыі насельніцтва. Але куды важней не тое, у чым, мажліва, памыляўся Шэйн, а захаваны зроблены ім дзеля зберажэння духоўнай культуры беларусаў.

Пасля выхаду “Просьбы” ў Паўла Васільевіча з’явіліся шматлікія добраахвотныя памочнікі, а сярод іх быў і пазней вядомы фалькларыст М. Нікіфароўскі. Уласныя запісы, а таксама прысланыя карэспандэнтамі, Шэйн сістэматызаваў, аб’ядноўваў па раздзелах. Так атрымаўся ладны том “Беларускія народныя песні”, які ў 1871 годзе быў накіраваны ў Аддзяленне этнаграфіі Рускага геаграфічнага таварыства. Засталася матэрыялаў і яшчэ на адзін том. Яго Шэйн збіраўся падрыхтаваць да друку пазней. Гэты ж яшчэ ў рукапісе быў удастоены малага залатога медала Рускага геаграфічнага таварыства, а 4 кастрычніка 1871 года Шэйна выбралі членам-супрацоўнікам РГТ. Зборнік жа апублікавалі ў пятым томе “Запісак” таварыства, ён выйшаў у 1874 годзе. Праз год Акадэмія навук удастоіла Шэйна Уварыскай паўпрэміі.

Адразу ж у друку з’явіўся шэраг высокіх ацэнак. Ці не найбольш характэрная з іх належала пярэ Я. Карскага. Ён назваў гэтыя “песні” “адна з лепшых збораў твораў беларускай пазіі”.

Рознілася кніга ад ранейшых аналагічных выданняў і багаццем зместу. Атрымаўся аб’ёмны том — 35 друкавых аркушаў, у які ўвайшло 1006 фальклорных тэкстаў, у тым ліку 996 песень. Яны да Шэйна былі малавядомымі, а то і зусім невядомымі навукоўцам. Гэта найперш тычылася песень жніўных і талочных. Істотна і тое, што большасць запісаў належала да аднаго рэгіёна — Віцебскай губерні. І яшчэ немалаважна: Шэйн, які браўся за справу, зусім не ведаючы беларускай мовы, паступова вывучаў яе, змог змясціць у томе і свайго роду слоўнік, названы “Растлумачэнне незразумелых слоў, што сустракаюцца ў зборніку”, напісаць артыкул “Некаторыя найбольш адметныя рысы беларускай гаворкі”.

Канечне, у тлумачэнні слоў спасылаўся і на папярэднікаў. У прыватнасці, карыстаўся “Слоўнікам беларускай гаворкі” І. Насовіча, зборнікам “Беларускія песні” П. Бяссонава. І ўсё ж Шэйн не мог пераадолець... Не, нават не столькі самога сябе, колькі час, у якім жыў і працаваў. Так, ён быў схільны бачыць беларускага селяніна празмерна забітым, прымхамым, казалася і жаданне знайсці “спаконвечныя рускія” рысы ў мясцовага насельніцтва, а таму з’явіўся вывад, што беларуса з велікарусам збліжае праваслаўе. Сустрэкаюцца і недакладнасці ў перадачы некаторых беларускіх гукаў, узналежаны асобных тэкстаў. Хоць, бадай, тут давала аб сабе знаць і спешка, не заўсёды ўдавалася ўнесці неабходныя карэктурныя праўкі.

З выхадам гэтай кнігі быў зроблены важны крок — Шэйн усур’ёз зацікавіўся фальклорам Беларусі, і, як неўзабаве высветлілася, вырашыў працягваць яго вивучэнне.

З Віцебскам развітаўся летам 1873 года. Па-ранейшаму не мог знайсці пэўнага прыстанішча. Звярнуўся па дапамогу да папярэдніка Маскоўскай навучнай акругі. Прапанаваў месца выкладчыка нямецкай мовы ў прагімназіі г. Шуі. Але там не затрымаўся, перабраўся ў Зарайск, дзе працаваў настаўнікам рускай мовы і славеснасці ў рэальных вучылішчах, а потым перабраўся ў Калугу. І гэтак да 1881 года, калі пайшоў у адстаўку і пасяліўся ў Пецярбурзе.

Увесь гэты час па меры магчымасці запісваў фальклор. У асноўным па месцы свайго

**Вікторыя Ляшук — кандыдат філалагічных навук, дацэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта — вядомая не толькі ў асяродку навукоўцаў, але і культурнай грамадскасці ўвогуле дзякуючы сваім пастаянным арыгінальным публікацыям у перыядычным друку. Асабліваю ўвагу апошнім часам прыцягнуў цыкл яе артыкулаў па практычнай стылістыцы беларускай мовы (у газеце "Наша слова").**

**Зараз В. Ляшук па праграме абмену спецыялістамі паміж універсітэтамі розных краін знаходзіцца ў творчай камандзіроўцы ў Славакіі і вядзе курс беларускай мовы ў Прэшаўскім універсітэце. У сваім лісце Вікторыя Марленаўна дзеліцца ўражаннямі пра нацыянальна-культурнае жыццё ў маладой Славацкай Рэспубліцы, якая здолела цывілізавацца і мірна выдзеліцца з былой Чэхаславакіі, а найперш пра тое, што ўяўляе сабой "Маціца славацкая".**

# "Маціца славацкая": 134 гады змагання

*"...Народ павінен жыць глыбокім духоўным жыццём, не толькі ўласным інтарэсам, але грамадскім энтузіязмам, які можа згаснуць, калі не мець падмуркам гуманістычную ідэалогію, якая абкрэсліла яго гістарычную ролю".*

(Людавіт Рызнер. З гісторыі "Маціцы славацкай").

Кожны народ у сваёй гісторыі ідзе па кручастым шляхамі выпрабаванняў, яднаючыся агульнымі клопатамі, акрэсліваючы агульныя мэты. Адчуванне грамадскай супольнасці мацнее, калі людзі не абмяжоўваюцца толькі матэрыяльным дастаткам, але дбаюць пра сваю культурную адметнасць. У гэтых памкненнях самавызначыцца, заявіць пра сябе свету ўяўляецца неаспрэчным законам жыцця, які патрабуе дзейнасці, актыўнасці, пастаяннага назапашвання грамадскіх ідэй. І не столькі важная колькасць насельніцтва, як яго духоўная моц, далечыня і значнасць сяганняў у культурнай прасторы, яго самавызначэння як гістарычнай аднасці, а значыць і яго жыццёвыя сілы.

Сёння часта звяртаюцца (прычым розныя палітычныя групыкі гэта тлумачаць па-свойму) да прамаўлення ідэі славянства, ля вытокаў якой стаіць славак П. Шафарык. Менавіта ён, адзін з заснавальнікаў славяназнаўства, узрушыў прысутных на Славянскім кангрэсе 1848 г. словамі: "Ці дакажам, што з поўнай падставой можам гаварыць перад іншымі "Я славянін", ці перастанем быць славянамі". З вялікай энергіяй і натхненнем вучоны раней

ствараў і сваю фундаментальную працу "Славянскі народзіц" (1842), у якой апісаў моўныя і культурныя асаблівасці кожнага са славянскіх народаў, у тым ліку і беларускага. Як адначай прафесар Л. Шахун, "беларуская мова, такім чынам, пачынала ўводзіцца ў практыку агульнаеўрапейскага параўнальна-гістарычнага мовазнаўства". На беларускую ж мову славацкі вучоны звярнуў увагу яшчэ раней — у 1826 г. у "Гісторыі славянскай мовы і літаратуры паводле ўсіх гаворак". Ён жа першым апублікаваў і беларускую "Энеіду навіварат".

Як бачым, сувязь культуры славакаў і беларусаў маюць даўнюю традыцыю. Тым больш цікавым уяўляецца гісторыя і сучаснасць новай маладой самастойнай краіны, назва якой, пастаўленай раней на другое месца, гублялася ў найменні Чэхаславакія, таму часам у навуковай літаратуры таго ж Шафарыка памылкова называюць чэхам.

У гісторыі славакаў і беларусаў можна знайсці шмат аналогій. Напрыклад, у найцяжэйшым шляху іх сучасных літаратурных моў да кадэфікацыі, у патрэбе адстойваць права сваіх моў быць пісьмовымі, даказаць іх старажытнасць і арыгінальнасць. У Славакіі выдадзена пераканаўчая фактамі і дакументальнымі ілюстрацыямі кніга пра родную мову — "Гістарычнае сведчанне пра славацкую мову". Прасякнутая захапленнем і гонарам, яна ўвасабляе нацыянальную годнасць. Упэўнена гучаць уступныя радкі: "Амаль стогадовая палеміка пра славацкую мову завяршылася, завяршылася перамо-

гай праўды: славацкая мова спрадвечна з'яўляецца мовай самабытнай, г.зн. яна не ўзнікла на шкоду нейкай іншай мове. Яе права існавання — сярод славянскіх моў, там яна нарадзілася, жыла і жыве да сённяшняга дня. У сям'і славянскіх моў яна мае блізкіх і далёкіх, але заўжды сваякоў".

Кругабег часу адлічвае ўжо пяты год Славацкай рэспубліцы. За гэты час шмат змянілася ў моўнай палітыцы краіны найперш у працы культурных устаноў ды інфармацыйных сфер, у дзейнасці грамадскіх арганізацый. Скіруем увагу чытачоў на ўплываю суполку, што мае зараз больш за 500 мясцовых філіяў, а сёлетняй вясною ўрачыста адчыніла яшчэ адну абласную філію — у Прэшаве.

Гісторыя суполкі пачалася 134 гады таму. Менавіта ў 1863 годзе ўтварылася з цэнтрам у горадзе Мартын "Маціца славацкая", каб падтрымліваць у сваім народзе нацыянальную годнасць, бараніць і развіваць яго мову і культуру, пра што не дбалі ўлады Аўстра-Венгрыі. Па ліку гэтая суполка была трэцяй пасля заснаванай у 1826 г. "Маціцы сербскай", а за ёй "Маціцы чэшскай" — як увасабленне нястрымных памкненняў славянскіх народаў самім вырашаць свой лёс, мець сваю адметную культуру і пісьмовую мову. Па традыцыі ў назве захоўваецца сербскае слова са значэннем "шруб", якое, аднак, суадносіцца з сістэмай паняццяў славацкай мовы, дзе, як і ў беларускай, ужываецца слова **маці**, а для абазначэння роднай мовы выкарысто-

ўваецца словазлучэнне. Як адзначаюць навукоўцы, "Маціца славацкая" мела ідэйную аснову ў народзе, атрымала ў яго асабе і матэрыяльную падтрымку. У статуце суполкі было адзначана, што пры яе роспуску пераемнікам сродкаў і маёмасці з'яўляецца славацкі народ. Сродкаў хапала на выданне газет і часопісаў, на адкрыццё трох нацыянальных гімназіяў. 12 гадоў дзейнасці прынеслі значныя

зрухі ў грамадскай свядомасці, што стала неабходна для афіцыйных уладаў. Суполку забаранілі і па прычыне, што славацкага народа быццам не існуе, маёмасць нікому не вярталі.

Адраджэнне "Маціцы" звязана з утварэннем у 1918г. Чэшска-Славацкай рэспублікі. Ізноў у многіх гарадах і мястэчках сталі працаваць філіі — адчыніліся нацыянальныя бібліятэкі, утвараліся тэатры. Члены суполкі, "мацічары" (як яны сябе называюць), імкнуліся супрацьстаяць афіцыйнай палітыцы набліжэння славацкай мовы да чэшскай, не прымалі тэзіс пра адзіны народ чэхаў і славакаў, не маглі пагадзіцца з прапанаваным у 1931 г. тэндэнцыйным правапісам. Заўзор быў абраны правапіс, выпрацаваны практыкай функцыянавання мовы ў цэнтры нацыянальна-культурнага руху, горадзе Мартын — "дзеля абароны славацкага ідэнтыфікату, славацкай самавітасці".

Пасля 2-й Сусветнай вайны суполка мела абмежаваны магчымасці, існавала як бібліятэка, хоць у пэўныя часы (1968—1969) спрабавала ўтвараць мясцовыя філіі.

І нарэшце бяскроўная рэвалюцыя 1989 г. выклікала сапраўднае абнаўленне "Маціцы". Афіцыйна прызнаная ў 1930 годзе, гэтая суполка падтрымліваецца дзяржавай. Кіраўніцтва выбіраецца сходам прадстаўнікоў мясцовых філій раз у тры гады, калі складаецца і праграма дзеянняў. Зараз кіруе ўплывовай арганізацыяй Йозеф Маркуш.

"Маціца" неаднойчы паказала сваю здольнасць творча дзейнічаць, наяўнасць усвядомленай мэты і

пэўнай праграмы, галоўным тэзісам якой ёсць словы: "У народзе, з народам, народу". Старшыня мясцовай суполкі ў Прэшаве, член Цэнтральнай рады пан Ладзіслаў Бартко акрэслівае асновы грамадскай дзейнасці так: несіць ў народ выпакутаваную нацыянальную ідэю, гадаваную культурным і творчым духам, разам з народам клапаціцца пра захаванне мовы і культурнай спадчыны. Пан Л. Бартко, вядомы славацкі мовазнавец-дыялектолаг, падкрэслівае важную асаблівасць цяперашняга складу "Маціцы" — яе навуковую моц. Сапраўды: на прафесійным узроўні працуюць пры супольнасці гістарычная, мовазнаўчая і педагогічная камісія, якія даследуюць і практычна вырашаюць надзённыя праблемы. З клопатам пра культуру мовы і моўнай адукацыі выдаецца спецыялізаваная перыядыка. Напрыклад, сумесна з Акадэміяй навук Славакіі "Маціцай" выпускаецца даволі папулярны часопіс "Культура слова". Моўныя рэкамендацыі пастаянна даюцца па тэлебачанні, у радыёперадачы "Розгалас", моўная рубрыка — адна з вядучых у вялікай газеце "Славацкая рэспубліка". Такая дзейнасць падтрымліваецца дзяржавай, адпавядае прынятаму Закону аб мове, згодна якому славацкая мова з'яўляецца адзінай дзяржаўнай і абслугоўвае усю ўрадавую сферу.

Далейшае паспяховае нацыянальна-грамадскае развіццё Славакіі звязваюць з моладдзю, якая актыўна ўключылася ў спасціжэнне культурных скарбаў свайго народа. З фальклорам гарманічна спалучаецца аўтарская сучасная творчасць і класіка.

Да слова заацаць, тут кожны ведае не адну і не дзве мовы — гэта натуральная цікавасць іншымі, суседнімі ці аддаленымі культурамі.

Славакія сёння не толькі развівае эканоміку, упарта пераадоўваючы крызісныя з'явы. Славакі адначасова клапацяцца пра нацыянальную культуру, дзеля падтрымкі і развіцця якой аб'ядноўваюцца людзі розных веравызнанняў і ўзростаў. Адчуваецца глыбокае ўсведамленне адказнасці народа за свой выбар і сваё адметнае жыццё ў людскай супольнасці.

**Вікторыя ЛЯШУК,**  
кандыдат філалагічных навук, дацэнт  
г. Прэшаў, Славакія



**ЗАСНАВАЛЬНІКІ**

Саюз беларускіх  
пісьменнікаў;  
рэдакцыя газеты  
"Літаратура і мастацтва"

**ВЫХОДЗІЦЬ  
З 1932 ГОДА**

**Галоўны рэдактар**

**Уладзімір  
НЯКЛЯЕУ**

**РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:**

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,

Мікола ГІЛЬ —

намеснік галоўнага  
рэдактара

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ,

Жана ЛАШКЕВІЧ,

Алесь МАРЦІНОВІЧ,

Барыс ПЯТРОВІЧ —

першы намеснік  
галоўнага рэдактара,

Юрась СВІРКА,

Віктар ШНІП —

адказны сакратар

**АДРАС**

**РЭДАКЦЫЯ:**

220005, Мінск,  
вул. Захарова, 19

**ТЭЛЕФОНЫ:**

прыёмная рэдакцыі — 2332-461

намеснік галоўнага

рэдактара — 2332-525,

2331-985

**АДДЗЕЛЫ:**

публіцыстыкі — 2332-525

пісьмаў і грамадскай

думкі — 2331-985

літаратурнага

жыцця — 2332-462

крытыкі

і бібліяграфіі — 2331-985

паэзіі і прозы — 2332-204

музыкі — 2332-153

тэатра, кіно

і тэлебачання — 2332-153

выяўленчага мастацтва,

аховы помнікаў — 2332-462

навін — 2332-462

мастацкага

афармлення — 2332-204

фота-

карэспандэнт — 2332-462

бухгалтэрыя — 2682-667

Пры перадруку просьба

спасылацца на "ЛІМ".

Рукапісы рэдакцыя

не вяртае і не рэцэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі

можа не супадаць

з меркаваннямі

і думкамі аўтараў

публікацый.

**Набор і вёрстка**

**камп'ютэрнага цэнтра**

**тыднёвіка "ЛІМ"**

Выходзіць раз на тыдзень

па пятніцах

Друкарня

"Беларускі Дом друку"

(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)

Індэкс 63856.

Наклад 4222

Нумар падпісаны ў друк

24.7.1997 г. у 17.30.

Рэгістрацыйнае

пасведчанне № 715

Заказ 4245/Г

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

## Марцін КОЎЗКІ

### Доля праўды

Суседка, родам з-пад Ма-гілёва, саромеецца сваёй "дзеравенскай" мовы. Не так, можа, мовы, як таго, што не з самога Магілёва. Па-руску гаворыць "інтэлігентна": "кофа", "сардэлкі", "імпотэнты", ну хоць сёння ў рэферэнты. Аднаго не можа пазбавіцца цётка: цвёрдага вымаўлення шыпячых — "жэншчыны",

"чэсна", "шчотка". Пасмейваюцца суседкі, а дарэмна мо — патрапіла цётка на скрыжаванне моў.

Бліжэйшы зямляк — за сотні міль, астатнія так — суседзі, знаёмыя. Казалі ж на вёсцы: жыві з людзьмі, а памірай дома... Беларуская дыяспара, дзе твой спачын,

дзе камяні твае золак роціць?.. — Пагавары са мной, зямляк, пагавары, па-нашаму пагавары, сэрца просіць!..

Калі праявіцца сонца заланоўвае на небасхіле, добра відаць, як ахутваюць нас клубы касмічнага пылу. У барацьбе сусветаў, жорсткай і немінучай, толькі

адна абаронца ў нас — жанчына з вільготнай анучай.

● Чорны гумар віртуальнай рэальнасці: "Затрыманні нацмен беларускай нацыянальнасці".

● Спытала з'едліва дама: — Што гэта за адзінаборства: "шый-це-самі". Суседка пакрыўдзілася: — Не балабоньце, на мне ўсё ад Ле Монці". Другая пакрыўдзіла задам: — Не бачыла

такіх на праглядах... Нешта шчабечучы, дамы зніклі ў бліжэйшай краме. Такія цяпер дамы: нічога не шыюць самі.

● З дзённіка. Скончана ўсё, парыванні, крозы, магія чараўніка. Пачуваю сябе галінкай мімозы дзевятага сакавіка.

● Хрыста павялі на Галгофу. — Угору пайшоў, — казалі фарысеі.